

—Людзьмі звацца!

Янка Купала,

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ БЕЛАРУСІ

ПЯТНІЦА

31

МАЯ
1991 г.
№ 22 (3588)

ВЫХОДЗІЦЬ
з 1932 г.

КОШТ—15 кап.
(Па падпісцы —
10 кап.)

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ЦІ ЁСЦЬ ШАНЦ ПЕРАМАГЧЫ?

Уладзімір СТАРЧАНКА: «...Ніхто нам не дасць на адраджэнне не толькі 25, але і трох гадоў... Таму, каб гарантаваць беларускаму народу тыя, безумоўна, патрэбныя для натуральнага адраджэння, 25 гадоў, трэба ўжо зараз рашуча абудзіць яго нацыянальнае пачуццё, стварыць надзейную процівагу антыдэмакратычнай імперскай экспансіі».

СТАРОНКА 4.



У КРАІНЕ
СВЕТЛАЙ,
ЛЯ СІНЯЙ
БУХТЫ

У Ялце прайшло свята беларускай культуры з нагоды 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча.

СТАРОНКА 5.

КРАСА І ВОЛЯ

СТАРОНКІ 6—7.

МАРТЫРАЛОГ БЕЛАРУСІ: ІМЕНЫ І ФАКТЫ

«БАЦЬКУ АРЫШТАВАЛІ 13 ЛЮТАГА 1937 ГОДА...»

СТАРОНКА 13.

ТВОРЦА РУХУ БЕЛАРУСКАГА

Лёс
Івана
Луцкевіча.

СТАРОНКІ 14—15.



ЭКСГУМАЦЫЯ ГІСТОРЫІ

Аляксандр ЛУКАШУК: «Большавікі ніколі не былі большасцю, ніколі за імі не ішла большасць насельніцтва краіны. Незаконна, падманам і сілай зброі захапіўшы ўладу ў зручны момант («Учора рана, заўтра будзе позна» — узор «навуковага» падыходу да аб'ектыўнай, па Марксу, змены фармацыі), яны толькі сілай зброі і падманам маглі яе ўтрымаць, насаджваючы атынародную утопію...».

СТАРОНКА 16.



Народная артыстка БССР І. Душкевіч у дуэце з Ю. Раўкуцем («Лебядзінае возера»).
Фота В. ДРАЧОВА.

«Зорка» сярод «зорак»

У беларускага балета шмат прыхільнікаў. Ёсць яны сёння і ў розных краінах свету — гастролі трупы пад кіраўніцтвам В. Елізар'ева зрабіліся апошнім часам рэгулярнымі, маршруты іх пралеглі праз экзатычныя краіны Бліжняга Усходу, Азіі, дасягнулі і прэстыжных для мастацтва еўрапейскіх сталіц...

Поспех спектакляў — гэта і поспех «зорак» нашага балета. Высокі ўзровень трупы сёння шмат у чым вызначаецца творчым абліччам нашай маладой прыма-балерыны Інесы Душкевіч. Гэтую самаадданую ў мастацтве артыстку з першых жа яе сцэнічных работ заўважылі, падтрымалі, палюбілі і публіка, і крытыка. І «ЛІМ»...

Сёння многія ходзяць у тэатр менавіта «на Душкевіч» — ці то ў афішы «Карміна Бурана» К. Орфа, ці то «Лебядзінае возера» П. Чайкоўскага, ці то «Вясна свяшчэнная» І. Стравінскага, ці то «Рамэа і Джульета» С. Пракоф'ева... І таму нашых тэатралаў парадавала нядаўняя навіна: вядучай салісты балета ДАВТа БССР — артыстычнай, адухоўленай, абаяльнай Інесе Душкевіч нададзена ганаровае званне народнай артысткі рэспублікі. Віншваем Інесу з гэтай высокай адзнакай яе таленту, майстэрства, творчых набыткаў і жадаем паспяхоўных выступленняў перад глядачамі Югаславіі, куды днямі выправіўся з гастролімі беларускі балет.

С. Б.

Кола Дзён

У аўторак на гэтым тыдні адзначалася апошняе календарнае свята вясны — Дзень пагранічжа. А тым часам паступалі ўсё больш трывожныя звесткі з межжаў прыбалтыйскіх рэспублік з Беларуссю і Расіяй. Здаецца, некаму вельмі хацелася адраджэньні старых бальшавіцкіх лозунгаў: «Камунізм сатраў ўсе межы!» (Значна пазней нарадзілася «граніца на замку»), і выкарыстаць дзеля гэтага АМАП, які прысягнуў на вернасць Саюзу і Кампартыі.

Дзеянні «чорных берэтаў» Латвіі і Літвы, якія падпарадкоўваюцца МУС СССР, тлумачацца, як сказаў міністр Пуга, неабходнасцю абараніць савецкую канстытуцыю і... правы чалавека. Што ж, «правы» на дарогах, вобскі на рэспубліканскіх таможах (дарэчы — не толькі ў Прыбалтыцы) сапраўды прыніжаюць чалавека. А шматкіламетровыя чаргі ля КПП на заходняй граніцы СССР — не?

Думаецца, што суверэнныя рэспублікі, у тым ліку Беларусь, самі здолеюць вырашыць усе спрэчныя пытанні і застацца добрымі суседзямі. А можа, гэты нарынт і не задавальняе прыхільнікаў сацыялістычнай імперыі?

23 МАЯ

пачаўся VII з'езд кінематографістаў Беларусі, які прыняў новы статут творчага саюза, статут Кінафонду, выбраў праўленне СК рэспублікі.

24 МАЯ

у Нава-Агарова пад Масквой прайшло пасяджэнне Падрыхтоўчага камітэта, які працуе над праектам новага Саюзнага дагавора. У пасяджэнні, якое вёў Прэзідэнт СССР М. Гарбачоў, прынялі ўдзел Старшыня Вярхоўнага Савета СССР А. Лун'яноў, кіраўнікі большасці саюзных і аўтаномных рэспублік. Прапанаваны варыянт назвы — Саюз Савецкіх Суверэнных Рэспублік.

Па звестках, атрыманых рэдакцыяй, на Беларусі знаходзіцца папскі нунцыя па асобых даручэннях Ф. Каласуона. Ён пабыў у камітэце па справах рэлігіі, сустрэўся з членамі ўрада.

25 МАЯ

у Мінску пачаўся Міжнародны кангрэс беларусістаў. У Маскве скончыўся IV з'езд народных дэпутатаў РСФСР, які ўнёс змены ў Канстытуцыю Расіі, звязаныя з інстытутам прэзідэнцтва.

26 МАЯ

у міжнародным цэнтры «Юнацтва» пад Мінскам прайшла канферэнцыя «Правы нацыі і правы чалавека», арганізаваная «Комсомольскай прадаёй» і швейцарскім часопісам «Эбдо». Разам са швейцарскімі палітыкамі ў канферэнцыі прынялі ўдзел міністр замежных спраў Беларусі П. Краўчанка, пісьменнік В. Быкаў, экс-прэм'ер Літвы К. Прунсене, палітолаг А. Ківа, народны дэпутаты з Беларусі, Эстоніі і інш.

На ўсеагульных выбарах у Грузіі абсалютнай большасцю галасоў Прэзідэнтам рэспублікі абраны З. Гамсахурдзія.

27 МАЯ

Вярхоўны Савет СССР, абмеркаваўшы ход падрыхтоўкі да падпісання Саюзнага дагавора, зноў адназначна выказаўся за захаванне Савецкага Саюза на прынятых федэрацыі.

28 МАЯ

апошнія падраздзяленні Савецкай Арміі выведзены з Чэхаславакіі.

29 МАЯ

на сесіі Вярхоўнага Савета Беларусі пасля дапрацоваўкі прыняты Закон «Аб інвестыцыйнай дзейнасці ў БССР». Разам з Законам «Аб прадпрыемствах у Беларускай ССР», які быў прыняты напярэдні, і пакетам іншых законаў яны павінны закласці канцэптуальную аснову пераходу да рыначнай эканомікі.

БЕЛАРУСІСТЫ ЎСІХ КРАІН ЯДНАЮЦЦА

Тры дні, 25—28 мая, у Мінску працаваў Міжнародны кангрэс беларусістаў. Упершыню ў гісторыі Бацькаўшчыны даследчыкі беларускі з усяго свету здолелі сабрацца разам, каб запачаткаваць дзейнасць Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.

У працы кангрэса прымалі ўдзел даследчыкі больш чым з 10 краін. Даслалі свае анкетны і прывітанні форуму навукоўцы з Індыі, Японіі, іншых краін. Першае пленарнае пасяджэнне кангрэса адчыніў старшыня арганізацыі прафесар А. Мальдзіс. З вітальнымі словамі да ўдзельнікаў звярнуліся першы намеснік Старшыні ВС БССР С. Шуш-

невіч, прэзідэнт АН БССР акадэмік У. Платонаў, прэзідэнт Згуртавання беларусістаў свету «Бацькаўшчына» Васіль Быкаў, міністр замежных спраў БССР П. Краўчанка.

Праца кангрэса беларусістаў праходзіла на пленарных і секцыйных пасяджэннях па накірунках: «Гісторыя і культура», «Мовазнаўства», «Літаратура»,

мастацкі пераклад і фальклор». У заключны дзень працы адбыўся «круглы стол» «Беларуская дыяспара».

Зацверджаны статут МАБ, утворана яе Рада. Прэзідэнтам асацыяцыі абраны Адам Мальдзіс, віцэ-прэзідэнтамі Адам Бэрд (ЗША), Джэймс Дзінглі (Вялікабрытанія), Міхал Кандрацюк (Польшча), Рыгор Піўтарак (Украіна), навуковым сакратаром — Генадзь Цыхун (Беларусь).

Падрабязная справаздача аб кангрэсе будзе пададзена ў бліжэйшых нумарах «ЛіМа».



У час нарады «Беларуская дыяспара».

Фота А. КАЛЯДЫ.

ПАД ЗОРКАЙ МАКСІМА

Музычна-паэтычным святам «Прысвячэнне паэту» у Мінску пачаў сваё шасце па рэспубліцы год Максіма Багдановіча, які з нагоды 100-гадовага юбілею класіка беларускай літаратуры адзначаецца ЮНЕСКА ва ўсім свеце. 26 мая на пляцы вакол помніка паэту ў скверы, тансама назва-

ным яго імем, сабраліся шчырыя прыхільнікі творчасці М. Багдановіча, усе, каму неабыхавы лёс духоўнага Адраджэння Бацькаўшчыны. Сярод мінчан знаходзіліся і ўдзельнікі міжнароднага кангрэса беларусістаў.

З прывітальнымі словамі да прысутных звярнуўся старшыня

Рады Саюза пісьменнікаў Беларусі Васіль Зуёнак. Затым на сцяг гучалі прамовы замежных перакладчыкаў творчасці М. Багдановіча, выступленні фальклорных калектываў Міншчыны.

Адначасова можна было агледзець музейную экспазіцыю, набыць літаратуру, сярод якой, праўда, чамусьці не было кніжкі самога Максіма Багдановіча, а іх жадалі б набыць шматлікія чытачы.



«Увядзены, нарашце, дух народны...»

Фота А. КАЛЯДЫ.

РЭПЛІКА

ЗАКОНЫ ПІСАНЫЯ І НЯПІСАНЫЯ

Чытач прыслаў ліст. Праўда, не з тых, што пачынаюцца словамі «Падтрымліваю», «Дзякую» або «З цікавасцю прачытаў»... Ліст В. Шыдлоўскага, надрукаваны «Нашым словам» — рэзка крытычнага зместу і тычыцца не прыватнай нейкай праблемы ці публікацыі, а мовы газеты «7 дней». В. Шыдлоўскі, не дачакаўшыся абяцанага беларускага варыянта і назіраючы, як патанюць астраўкі беларускага слова на палосе ў агрэсіўнай стыхіі рускамоўнасці, выказвае свой пратэст і пры гэтым, што называецца, пераходзіць на асобы. Пытаецца, адкуль узяліся на нашу галаву пранішніковы і дакуль яны будуць рабіць сваю палітыку ў нібыта суверэннай рэспубліцы.

Тлумачым: А. Пранішнікаў — галоўны рэдактар новага выдання, і чытач напрамую звязвае відэафоннае «парусенне» газеты з яго асабістай пазіцыяй. (У чым, заўважым, не так ужо істотна і памылчэ.)

Не стаў бы, мабыць, А. Пранішнікаў звяртаць увагу на крык душы нейкага «пенсіянера» (у адказе акцэнтаўца гэта

акалічнасць) і наўрад ці чытае ён выданне ТБМ імя Скарыны, але народны дэпутат Я. Цумарэў, сакратар камісіі па адкацыі і культуры, паслаў ліст Старшыні Савета Міністраў Беларусі В. Кебічу, пасля чаго Н. Мазай звярнулася да Я. Аляксейчыка, дырэктара БЕЛТА, з просьбай разгледзець пастаўлены камісіяй пытанні. Тут ужо маўчаць не выпадала, і «7 дней» адгукнуліся. Сам рэдактар узяўся пракаментаваць ліст В. Шыдлоўскага — замест таго, заўважым, каб афіцыйна адказаць прадстаўнікам урада.

Не ўсе могуць ведаць, пры чым тут Тэлеграфнае агенцтва БССР. А вось пры чым: «7 дней» выходзіць пад эгідай менавіта гэтай сумнавадомай установы, накіраванай на людзей дасведчаных даўно няма ніякіх ілюзій. Тым не менш, А. Пранішнікаў прадстаўляе сваё выданне як неафіцыйнае, нават незалежнае, чым вельмі здзіўляе. Гледзячы як разумець незалежнасць. Калі ў сэнсе матэрыяльнай — рэнтабельнасць, самаакупнасць, то, магчыма, «7 дней» і незалежная газета. Што не змяняе ён, аднак, знаходзіцца пад жалевай пятой.

А. Пранішнікаў, як той дзед

Манюкін, не змаргнуўшы, гаворыць пра багаты выбар у кіёсках беларускамоўных выданняў. «В гэтым плане с суверенітэтом в рэспубліке все в порядке», — цынічна заяўляе ён і паварочвае гаворку ў «гандлёва-прамысловы» бок. Маўляў, «накладна выпускаць беларускамоўныя газеты, нават «архірадыкальны» «ЛіМ» выходзіць невялікім тыражом і таму карыстаецца дзяржаўнай датацыяй. На гэтым цікавым моманце варта прыпыніцца.

Па-першае, «ЛіМ» не столькі радыкальны, колькі дэмакратычны. «Архірадыкальным» ён можа выглядаць хіба што на фоне якога-небудзь заскарулага «Політычнаскага сабеседніка». Па-другое, у пагоні за тыражом, розгаласам і прыбыткамі ні наш «ЛіМ», ні іншыя беларускамоўныя выданні ўсё ж не збіраюцца станавіцца «больш зразумелымі» і мяняць мову. А згодна Закона аб мовах, на які спасылаецца аўтар «пісьма з рэдакцыі», мы таксама маглі б — у плане дапушчэння — такое зрабіць!

Хроніка Адраджэння

Са зваротам да вернікаў і кіраўніцтва хрысціянскіх канфесій на Беларусі выступілі сябры клуба «Спадчына», які дзейнічае пры ТБМ імя Ф. Скарыны. У звароце, у прыватнасці, гаворыцца: «Звяртаемся да ўсіх служыцеляў Бога з заклікам аб увядзенні беларускай царкоўнай мовы ў адраджэнні набажэнстваў, казанні... У мэтах адраджэння супольнай нацыянальнай свядамасці просім кіраўнікоў усіх канфесій аб увядзенні выканання Беларускага рэлігійнага гімна «Магутны Божа...»

У Маскве ўтвораны два новыя асяродкі беларускага руху: група падтрымкі БНФ і рэгіянальнае згуртаванне беларуска-вайскоўцаў.

На два гады распрацавана тэматыка лекторыя «Спадчына», арганізаванага Бюро прапаганды мастацкай літаратуры СП БССР супольна з Рэспубліканскім цэнтрам эстэтычнага выхавання дзяцей. З пачатку бягучага года ў ДOME літаратара прагучалі лекцыі М. Ермаловіча і Я. Юхо. Слухаючы лекторыя «Спадчына» чакаюць змястоўных заняткаў па гісторыі культуры Бацькаўшчыны.

На міжнародным кангрэсе беларусістаў упершыню можна было пабачыць і набыць тэтрапераклад Новага Запавету, зроблены па рашэнні Экараха Беларускае Праваслаўнае Царквы. Тэкст пададзены ў чатырох варыянтах: на старажытнагрэчаскай, царкоўнаславянскай, сучаснай рускай і сучаснай беларускай мовах. Апошні пераклад належыць Васілю Сёмуху.

Віншуем!

За вялікі ўклад у беларусказнаўства, актыўную папулярна-зацую беларускай мовы і літаратуры Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР узнагародзіў медалямі Франціска Скарыны прафесара Варшаўскага ўніверсітэта Аляксандра БАШЧЭУСКАГА, прафесара Лонданскага ўніверсітэта Джэймса ДЗІНГЛІ, прафесара Карлава ўніверсітэта ў Празе Вацлава ЖЫДЛІЦКАГА.

Наконт некаторых пунктаў закона, якімі казырае рэдактар, скажам наступнае: законы пішуцца людзьмі прадбачлівымі. Яны (людзі) зірнулі ў дзень заўтрашні і змадзлявалі гіпатэтычную сітуацыю, пры якой родная мова набудзе годнасць, акрыяе, падужэе ды пачне плечуком цягнуць мову «міжнацыянальных зносін». Дык вось, каб нехта некалі, барані Бог, апошняму не пакрыўдзіў (разам з носбітамі), у закон і ўпісаны адпаведныя пункты.

Звернем увагу на яшчэ адзін істотны момант. Акрамя законаў пісаных, ёсць няпісаныя, ёсць маральны абавязак грамадзяніна — жыўчы сярод народа, памятаць імя яго, лічыцца з гістарычнай памяццю, паважаць духоўныя помнікі. Без гэтага ні народ цябе паважвае, ні сам ты як асоба вышын не дасягнеш. Гледзячы як, зноў-такі, вышын будзем разумець.

Пагодзімся з В. Шыдлоўскім: наша рэакцыя на паводзіны добраахвотных «культуртэраў» знаходзіцца дабрадушная. Наступу больш моцнай культуры (і, адпаведна, мовы) можна супроцьпаставіць толькі сваю годнасць, сваю самабытнасць і сваё права на самавызначэнне.

ЛІМАВЕЦ

«СИЛА, БРАТ, У ГРАМАДЗЕ...»

23 мая ў Міністэрстве юстыцыі БССР зарэгістравана яшчэ адна партыя — Беларуска-Сацыял-Дэмакратычная Грамада. Міністр юстыцыі Л. Дашук уручыў старшыні Цэнтральнай Рады БСДГ М. Ткачову рэгістрацыйнае пасведчанне № 90, павіншаваў яго з пачаткам жыцця партыі, мэты якой вызначаны гэтак: стварэнне гуманнага, дэмакратычнага грамадства на аснове шматукладнай эканомікі, цвярдзізнае прынцыпаў свабоды асобы, сацыяльнай справядлівасці і салідарнасці, адраджэнне асноў духоўнасці народа, дасягненне і адстойванне палітычнай незалежнасці



Беларусі як раўнапраўнага члена еўрапейскага і сусветнага супольніцтва.

Гэты момант і зафіксаваў фотааб'ектыў Ул. КРУКА.

ЗАКЛІК ПАЧУТЫ

На XXII Усесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў міру, якая па традыцыі праходзіла ў Маскве, ухвалена было сустрэта выступленне члена Беларускага намітэта абароны міру, галоўнага рэдактара часопіса «Полымя» С. Законнікава. Ён звярнуўся да калег з усіх рэспублік — сабраць сухафрукты і арэхі для дзяцей, што пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Гэтыя прадукты, як паказалі даследаванні вучоных, садзейнічаюць ачышчэнню арганізму ад дыянуклідаў, дапамагаюць аднаўленню яго ахоўных функцый, паліпшаюць здароўе. На зварот С. Законнікава першай адгукнулася грамадская Дзяржаўная вобласць Узбекскай ССР, дзе праведзена дабрачынная акцыя сярод школьнікаў, у выніку якой сабраны некалькі тон сухафруктаў і арэхаў.

Днямі ў Мінск прыбыло два самалёты з Ташкента, што прывезлі больш чым 4 тоны 800 кілаграмаў наштоўнага грузу. Яго суправоджалі намеснік старшыні Дзяржаўнага абласнога намітэта абароны міру і абласнога аддзялення фонду міру Мухамад Эргашаў і намеснік старшыні Мірзачульскага райвыканкома, старшыня раённага намітэта абароны міру Марыя Сафарова. Прадукты перададзены ў дзіцячае аддзяленне Беларускага інстытута анкалогіі і медыцынскай радыялогіі, Мінскае таварыства дзяцей-дыябетыкаў, Івянецкі дзіцячы дом.

Чкаюцца чарговыя дарункі узбекскіх дзяцей.

НАШ КАР.

НАШЫ ГОСЦІ

3 ДАБРАЧЫННАЙ МІСІЯЙ

Народны пісьменнік Янка Брыль у 1968 г. па запрашэнні інда-савецкага культурнага таварыства наведаў паўднёвы штат далёкай краіны — Майсур (тагачасная назва штата Карнатака). З яго лёгкай рукі ўсталяваліся і развіваюцца плённыя сувязі паміж народнымі гарадамі Мінскам ды Бангалорам (сталіца штата), ажыццяўляюцца культурны і навуковы абмен. Калі б Беларусь ад чарнобыльскай катастрофы выклікаў спагаду ды салідарнасць ва ўсім свеце, індыйскія сябры таксама прыйшлі на дапамогу нам. Згадаем, што ўвесну самалёт АН-124 «Руслан» даставіў дабрачынны дар беларускаму народу — 105 тон медыкаменту і харчовых пасылак. А днямі да нас з дабрачыннай місіяй прыехала юная выканаўца індыйскага рытуальнага танца Бхарат-нац'ям, лаў-

рэат студэнцкага конкурсу Паўднёвай Індыі Лакшмі Гопаласвамі. Разам з ёй прыехалі яе бацькі.

Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі сумесна з Фондам Рэрыха ладзіць дабрачынныя канцэрты ў фонд Чарнобыля. Канцэрты адбудуцца ў Мінску, Баранавічах, Нясвіжы, Гарадзеі, Пінску, Гомелі, а таксама на Украіне. Рытуальны танец Бхарат-нац'ям склаўся каля 200 гадоў таму і тлумачыцца як мастацтва сваяцэннае, прасвятляючае дух. Танец заснаваны на матэрыяле папулярных эпічных паэм «Махабхарата» і «Рамаяна», міфах ды легендах. Лакшмі гаворыць: «Танец вымагае строгай дысцыпліны, выконваць яго — свяшчэнны абавязак. Гэта малітва».

А. РАМАНОВІЧ.

«НАША НІВА» ВЫХОДЗІЦЬ ЗНОЎ

«Наш адрасат... — людзі, якія маюць звычку абдумваць жыццёвыя сітуацыі, маюць смак да лёгкіх і прыгожых мовы, маюць прагу да жыцця. Гэткім людзям мы аб'ячаем у кожным нумары — маленькае асабістае свята».

Так шматабяцальна і аптымістычна звярнулася да чытачоў рэдакцыя адноўленай «Нашай Нівы», першы нумар якой днямі выйшаў у свет. Сярод аўтараў газеты — У. Арлоў, С. Астравіцкі, Г. Сагановіч, І. Бабкоў, А. Чобат, А. Мінкін, В. Акудовіч і іншыя.

Зычым калегам поспехаў — на нашай агульнай ніве!

ЁСЦЬ НОВЫ САЮЗ!

Нечарговы з'езд Музычнага таварыства БССР, які адбыўся 29 мая ў Мінску, стаўся фактычна ўстаноўчым з'ездам новай супольнасці. Пасля справаздачнага даклада, з якім выступіў старшыня праўлення МТ М. Дрынеўскі, былі абмеркаваны вынікі амаль чатырохгадовай працы таварыства і прынята рашэнне — стварыць Саюз музычных дзеячаў Беларусі. З'езд зацвердзіў статут СМДБ і абраў яго кіруючыя органы. Старшынёй праўлення стаў народны артыст БССР М. Дрынеўскі.

Больш падрабязна пра гэтую падзею «ЛІМ» раскажа ў адным з наступных нумароў.

Н. К.

ЧЫЙ РЭЗІДЭНТ СТАНЕ ПРЭЗІДЭНТАМ?

Леху Валенсе, каб стаць прэзідэнтам Польшчы, спатрэбілася дзесяць гадоў назад пералезці праз цагляную агароджу Гданьскай верфі і ўзначаліць забастоўку, якая запачаткавала рух «Салідарнасці».

Памятаецца, прыблізна ў той час з вуснаў у вусны ў нас перадавалася вершаня, якое напаяўжартам пагражала — «будзе, як у Польшчы». Што ж, мабыць, і сапраўды толькі народ ведае ўсё. Сёння, калі кошт «талоннай» гарэлкі балансуе якраз на ўзроўні чырвонца, рабочыя ўзбунтаваліся, сакратары ЦК трынаццаць надзвычайным становішчам, а прэзідэнцкія выбары ўвайшлі ў моду.

Хутка і наш Вярхоўны Савет будзе разглядаць законапраекты аб прававым рэжыме надзвычайнага становішча, аб перамеркаванні паўнамоцтваў паміж вышэйшымі дзяржаўнымі органамі, а таксама аб заснаванні пасады Прэзідэнта Беларускай ССР і ўнясенні адпаведных змен у канстытуцыю.

Паводле вынікаў сацыялагічнага даследавання, апублікаваных нядаўна газетай «7 дзён», 62 працэнты апытаных мінчан лічаць заснаванне прэзідэнтуры неабходным, прычым 70 працэнтаў выказваюцца за тое, каб прэзідэнта выбіраў усё насельніцтва рэспублікі. Сярод дэпутацкага корпусу прыблізна такая ж карціна, пра што ўскосна сведчыць галасаванне аб уключэнні адпаведнага пытання ў парадак дня чарговай сесіі — супраць выказалася 118 народных абраннікаў (прыблізна трэцяя частка).

Так, на карысць прэзідэнцкага праўлення можна прывесці шмат доказаў. Тым больш, што сістэма Саветаў, якім меркавалася перадаць «усю ўладу», апынулася нават не ў крызісе, а ў глухім тупіку. Інстытут прэзідэнцтва, паўнакроўна ўвасоблены, сам прэзідэнт, які атрымаў бы мандат ад усяго народа, — маглі б на рэзнім чынам рэфармаваць зананадаўчую і выканаўчую ўладу, стварыць самастойную судовую ўладу і эфэктывае мясцовае самкіраванне.

Згадаем, аднак, што прэзідэнцтва на саюзным, а цяпер воль і на расійскім узроўні ўводзілася, як толькі «выспяваў» той ці іншы палітычны лідэр. Неналі мы казалі «прэзідэнт», а мелі на ўвазе Гарбачова, тое самае зараз і з Ельцыным. У гэтым, вядома, ёсць смяя-таная логіка, калі заплішчыць вочы на тое, што мы па-ранейшаму знаходзімся ў заганным коле, падаганяючы законы пад пэўныя асобы і пэўныя палітычныя сітуацыі. Сядзець на даху і лацаць яго, калі ўжо зруйнаваны падмурак, — занятак марны і небяспечны.

Сёння Беларусь, на жаль, не мае лідэра, вакол якога згуртаваліся б усе людзі (ці большасць з іх), якія жыюць на гэтай зямлі. Сёння Беларусь, на жаль, не мае суверэнітэту. Навошта ж Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы — прэзідэнт? Дзея чаго, ствараючы новую канстытуцыю, кроіць-перакрываць стары Асноўны закон, ды яшчэ заклікаць шанаваць яго? Якіх яшчэ паўнамоцтваў хоча партыя, якая і так мае большасць у парламенце, а таксама мела магчымасць сфарміраваць урад? Ці па плячы ношка?

Не можа не насцярожваць той факт, што ўсе гэтыя пажарныя захавы на заснаванні прэзідэнцкай пасады робяцца пад акампанемент, так бы мовіць, «надзвычайшчыны». Напрыклад, у напрацоўках да законапраекта аб перамеркаванні паўнамоцтваў паміж вышэйшымі дзяржаўнымі органамі Прэзідэнт В.С. мяркуецца даць дадатковыя правы на абвясціненне мараторыя на забастоўкі, мітынгі і «іншыя дзеянні, якія дэстабілізуюць становішча ў рэспубліцы». Яшчэ больш сурова гучаць радкі праекта закона аб надзвычайным становішчы, які надзяляе ўрад паўнамоцтвамі ў залежнасці ад канкрэтных абставін забараняць правядзенне забастовак, сходаў, мітынгаў, уведзіць асобы рэжым работы прадпрыемстваў, ставіць пад кантроль сродкі масавай інфармацыі, прыпыняць дзейнасць палітычных партый, грамадскіх арганізацый і масавых рухаў — тых, вядома, якія «перашкаджаюць нармалізацыі становішча». Ёсць нямала іншых прыкладаў таго, што ў нас сур'ёзна ўзяліся за справу «навадзнення канстытуцыйнага парадку» (А. Малафееў).

...Пад час красавіцкіх забастовак стала вядома пра існаванне ў Савецкім Міністраў упраўлення па пытаннях правоў грамадзян, грамадскай бяспекі і абароннай работы (!). У дакуменце, распрацаваным гэтым упраўленнем, сярод іншага прапануецца «рэшыць вопыт аб усилении охраны проходных и территорий крупных промышленных предприятий, имея в виду пресечение любых попыток проникновения через ограждения и проходные предприятий посторонних лиц».

А вы кажаце — Валенса...

Андрэй ГАНЧАРОВ.

АДГАЛОСКІ

МОВА — ПА-НАД ПАЛІТЫКАЙ

Пытанні моўнай рэформы намінальна і ў самым агульным выглядзе пазначаны ў «Дзяржаўнай праграме развіцця Беларускай і іншых моў у Беларускай ССР» ад верасня 1990 г. Канкрэтнымі ж рэспрацоўкамі, як паказвае друк і практыка, чынная займаюцца самастойныя даследчыкі: адзінкавыя аспіранты, аматары-лінгвісты, публіцысты, спрабуючы нешта сказаць палітычным дзеячам. Навуковыя калектывы адпаведных акадэмічных інстытутаў мэтава ў гэтым рэчышчы пакуль што не працуюць, або грамада пра гэта проста не інфармавана.

Дарэчы, амаль усе палітычныя згвалтаванні роднай мовы, пачынаючы ад 1933 г., праводзіліся вераломна і непублічна, беларускай проста ставілі «перад фактам», і нашы бацькі вымушаны былі перыядычна расшчапляць сваю сьведомасць, а разам з ёй і нацыянальны менталітэт. Перапісалі ў новых рэдакцыях свае творы і пісьменнікі...

Сёння ў горан нацыянальнага духу, які толькі распальваецца, аддаюць свой

інтэлект найбольш руплівыя сучаснікі. Менавіта такія людзі прыйшлі на нараду «Пытанні рэформы беларускага правапісу», якую 16 мая зарганізавала суполка ТБМ імя Ф. Скарыны АН БССР. У зале Цэнтральнай навуковай бібліятэкі сабраліся прадстаўнікі ці не найбольш тыповых падыходаў да пытанняў моўнай рэформы. Швецак, інтэлектуальнасць наравы паспрыялі спакойнаму абмену думкамі, развагам, узаемнай спагадлівасці, творчай натхнёнасці.

Даклады падрыхтавалі: кандыдат філалагічных навук, супрацоўнік часопіса «Нёман» С. Запрудскі, супрацоўнік Інстытута мовазнаўства АН БССР Я. Войніч, аспірант Інстытута філасофіі і права АН БССР С. Санько, супрацоўнік часопіса «Спадчына» В. Вячорка, доктар філалагічных навук Г. Цыхун, кандыдат біялагічных навук Я. Стапановіч, кандыдат філалагічных навук А. Яскевіч. ТБМ імя Ф. Скарыны ў хуткім часе плануе выдаць матэрыялы дакладаў і палемікі асобнай брашурай.

Ці не ўсе даследчыкі станоўча ацэнілі правалі да 1933 г., крытыкуючы пэўныя моманты. Але палеміка, адказы на пытанні высветлілі наступную рознасць падыходаў да сучасных моўных навацый: ад радыкальных уводзінаў элементаў правапісу да 1933 г. і ўвогуле тэрмінавага рэфармавання сучаснай мовы да першага грунтоўнага даследавання моўнага працэсу, абіраючыся на семантычна-філасофскую метадалогію. У гэтым роскідзе рэпрэзентатыва прагучалі даклады В. Вячоркі і С. Санько. Апошні ў інтэрв'ю «ЛіМу» засведчыў, што якраз метадалогічных распрацовак па самой філасофіі мовы ў нас не з'роблена, і нельга базаваць моўную рэформу хай на зразумелых і прымальных, але недастаткова метадалогічна абгрунтаваных нормах Б. Тарашкевіча, Я. Лёсіка, Я. Станкевіча, В. Пашкевіч і г. д. С. Санько лічыць неабходным перш-наперш даследаваць феномен беларускай мовы як лінгвістычна-знакавай субстанцыі, яе генезіс і эвалюцыю.

Доктар Г. Цыхун у падрабязным дасведзе сусветных моўных традыцый праблематычна завастрыў тэзіс аб тоесным правядзенні фанетычнага прынцыпу ў сферы правапісу. На яго думку, спрашчэнне правапіснага нармавання да «як чуецца, так і пішацца», абсалютызаванне гутарковай мовы можна кваліфікаваць як моўны мадэрнізм, дасведзены да абсурду, як вынік ненавуковага падыходу да рэфармавання мовы. Няведанне розніцы паміж марфемамі і фанемамі, грэбанне гнасеалогія іх засваення чалавечай сьведомасцю выліваецца ў ненавуковыя практыкаванні, лічыць вучоны.

Вылучыць усярэдненую навукова-практычную стратэгію ў пытанні моўнай рэформы нельга, на маю думку, без комплекснага задзеяння фундаментальнай навукі: і філалогіі, і філасофіі і псіхалогіі. Сёння патрэбен звяз разнастайных навуковых дысцыплін — лінгвістыкі, сацыяпсіхалогіі, культуралогіі, каб даследаваць нашу мову не як адзін з прагматычных сродкаў кансалідацыі нацыі, а самадэстатковую лінгвістычна-знакавую субстанцыю, не залежную ад палітычных выгодаў.

Юрась ЗАЛОСКА.

Прыняты ў Саюз пісьменнікаў Беларусі



ІЛЬЮШЫЦ Кастусь Мікалаевіч. Паэт. Нарадзіўся ў 1947 годзе ў мястэчку Наваельня Дзяржаўскага раёна. Скончыў Беларуска-тэхналагічны інстытут імя С. М. Кірава (1968) і Усурыйскае вышэйшае ваеннае аўтамабільнае каманднае вучылішча (1971). Падпалкоўнік. Камандзір адной з часцей у Прыбалтыйскай ваеннай акрузе.

Літаратурную працу пачаў у 1965 годзе.

Выдаў кнігі паэзіі «Армейскія будні» (1977) і «Таежны гарнізон» (1982).

КІРЫЛАЎ Герман Іларыёнавіч. Празаік. Нарадзіўся ў 1937 годзе ў г. п. Шаркоўшчына. Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна

(1959). Уласны карэспандэнт газеты «Віцебскі рабочы» ў Полацку.

Літаратурную працу пачаў у 1974 годзе.

Аўтар кнігі прозы «Падлетак» (1983), рамана «Пах жыта» (1989), публікацый у перыядыцы і калектыўных зборніках.

КУДЛАЧОЎ Вінтар Сымонавіч. Дзіцячы пісьменнік. Нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Сласціны Горацкага раёна. Скончыў Гродзенскае музычнае вучылішча (1958). Працуе настаўнікам музыкі і спеваў для сляпых дзяцей і дзяцей, якія слаба бачаць, у Гродне.

Літаратурную працу пачаў у 1980 годзе.

Аўтар кніг «Я расту» (1981) і «Я сам» (1986).

МЕЛЬЧАНКА Таісія Васільеўна. Паэт, празаік. Нарадзілася ў 1947 годзе ў вёсцы Маркавічы Гомельскага раёна. Скончыла Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт (1970). Настаўніца беларускай мовы і літаратуры СШ № 53 г. Гомеля.

Літаратурную працу пачала ў 1963 годзе.

Аўтар кнігі «Бацькоўскі дом» (1989), шэрагу публікацый у калектыўных зборніках паэзіі.

ПІСАРЫК Аляксандр Аляксандравіч. Нарадзіўся ў 1954 годзе ў Мінску. Паэт. Вучыўся ў Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце імя

У. І. Леніна. Працуе эканамістам па забеспячэнні тралейбуснага дэпо № 4 г. Мінска.

Літаратурную працу пачаў у 1972 годзе.

Адзін з аўтараў калектыўнага зборніка «Нашчадкі» (1979). Выдаў кнігі паэзіі «Белы май» (1983) і «Дажды яравыя» (1990).

СЦЯПАН Уладзімір (СЦЕПАНЕНКА) Уладзімір Аляксандравіч. Празаік, паэт. Нарадзіўся ў 1958 годзе ў г. п. Касцюкоўка на Гомельшчыне. Скончыў Мінскае мастацкае вучылішча імя Глебава (1977) і Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут (1983). Рэдактар літаратурна-драматычнай рэдакцыі Беларускага тэлебачання.

Літаратурную працу пачаў у 1986 годзе.

Выдаў кнігі прозы «Сам-на-сам» (1990) і «Вежа» (1990). Аўтар публікацый у калектыўных паэтычных і празаічных зборніках.

ТУМАШ Геладзь. ТУМАС Геннадзь (Тумас Яўген Змітравіч). Паэт, празаік, перакладчык. Нарадзіўся ў 1940 годзе ў вёсцы Кукшавічы Дзяржынскага раёна. Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна (1964). Намеснік дырэктара Бюро прапаганды мастацкай літаратуры СП БССР.

Літаратурную працу пачаў у 1963 годзе.

Выдаў кнігу паэзіі «Ліноск» (1970), нарыс «Родны бераг песняра» (1982). Аўтар шэрагу публікацый у калектыўных паэтычных і перакладных зборніках.

ДУМКА ЧЫТАЧА

ЦІ ЁСЦЬ ШАНЦ ПЕРАМАГЧЫ?

Падзеі апошняга часу пераконваюць, што лёс Беларусі, лёс дэмакратыі будзе вырашаны ў бліжэйшыя некалькі месяцаў. Ва ўсякім разе, зараз закладваецца асноўная тэндэнцыя развіцця нацыянальных і агульнапалітычных працэсаў на наступнае дзесяцігоддзе. Трэба адзначыць, што на Беларусі вынікі рэферэнду аб захаванні СССР у значнай ступені вызначылі напрамак будучых падзей, узровень нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, што выклікала нават разгубленасць у пэўнай частцы інтэлігенцыі. Між тым, лічыць вынікі рэферэнду безумоўнай перамогай старога мыслення, камуністычнай ідэалогіі, поглядаў нацыянальнага нігілізму нельга. Для яшчэ ўчора нацыянальна індыферэнтнай Беларусі, у варунках прапаганды ў прэсе і, асабліва, на краўчанкаўскім тэлебачанні, 16 працэнтаў адказваюць «не» і каля 20 працэнтаў увогуле праігнаравалі пытанне — з'ява, пагадзіцеся, надзвычайная. З'ява гэтая сведчыць аб абуджэнні нацыянальнай самасвядомасці ў значнай частцы нашага народа, якая зразумела, што нацыянальны інтарэсы беларусаў — гэта не адно і тое ж, што інтарэсы КПБ, КПСС, Цэнтра і незатраціў, што здзяйсненне мэтай «Вялікай Расіі» — гэта смерць для беларусаў. А пабудова чарговага сацыялізму пад кіраўніцтвам КПСС-КПБ — гэта зноў усеагульны дэфіцыт і знясіўваючы чэргі. Людзі разумеюць, што далейшая інтэграцыя народнай гаспадаркі пад уладай Цэнтра — гэта ўсталаванне і «развіццё» эканамічна заганяных сувязей, бо яны перш за ўсё павінны падмацоўваць пазіцыі Цэнтра, а ўжо потым, калі атрымаецца, спрыяць развіццю вытворчасці.

На жаль, пакуль не ўсе беларусы гэта разумеюць, і таму сваёй нацыянальнай несвядомасцю мы зноў асудзілі сябе і сваіх нашчадкаў на пакуты за чужыя інтарэсы.

Зразумела, што вынікі рэферэнду будучы, як кажуць, на поўную шпудку выкарыстаны Цэнтрам і мясцовымі антынацыянальнымі сіламі на чале з кіраўніцтвам філіі КПСС, каб падзвіць нацыянальны рух, знішчыць рэшткі дэмакратыі. Нельга не заўважыць, што гэты працэс пачаўся задоўга да 17 сакавіка, але менавіта цяпер, атрымаўшы «падтрымку народа», ён набывае сапраўдную моц. Што ж рабіць у гэтых варунках беларускі дэмакрат? Ці ёсць у іх шанцы перамагчы ці нават захаваць пазіцыі ў гэтым процістаянні?

Здаецца, шанцы гэтыя невялікія. Па-першае, дэмакратыі самі па сабе ў саюзе толькі з агульнапалітычнымі каштоўнасцямі ва ўмовах недэмакратычнай дзяржавы з'яўляюцца лёгкай здабычай для большавікоў. Дастаткова некалькіх прэзідэнцкіх указаў ці загадаў чырвоных палкоўнікаў, каб галоснасць, а разам з ёй і законнасць канчаткова сканалі. Па-другое, дэмакратычны рух на Беларусі, мала таго, што кволя, не мае вялікай падтрымкі сярод насельніцтва, дык яшчэ і

раз'яднаны. Тыя спробы аб'яднання дэмакратычных партый, якія назіраюцца апошнім часам, не выглядаюць перамогай. Па-трэцяе, што галоўнае, дэмакратычная ідэя ў нас не мае выразнага спалучэння з ідэяй нацыянальнай. Нельга свярджаць, што дэмакратыі зусім не звяртаюць увагі на нацыянальнае пытанне, але ўвага гэтая катастрофічна недастатковая. Між тым, менавіта нацыянальная ідэя, калі яна авалодвае масамі, з'яўляецца той рэальнай сілай, што здольна процістаяць дыктату Цэнтра, ідэалагічнаму наступу КПСС. Падзеі ў прыбалтыйскіх рэспубліках гэта яскрава пацвердзілі. Лёгка сабе ўявіць, як бы ўсё павярнулася, напрыклад, у Літве, калі б там пакаваў не цывілізаваны нацыяналізм, а нацыянальны нігілізм нахштальт беларускага.

Толькі арганічнае спалучэнне дэмакратычнай ідэі з нацыянальнай можа ўдзьмуць жыццё ў дэмакратычны рух, зрабіць яго жыццяздольным у варунках таталітарнай ці неататалітарнай сістэмы. Глыбока памыляюцца тыя дэмакраты, якія лічаць магчымым ігнараваць нацыянальны інтарэсы, заўчасна абвясціўшы прырытэт агульнапалітычных каштоўнасцей над нацыянальнымі. Але прырытэт агульнапалітычных каштоўнасцей у чыстым выглядзе — гэта прывілея незалежных, моцных нацый, на роўных умовах міжнароднага супольнасця. Гаротная Беларусь, на жаль, не мае праваў на гэтую прывілею і каб іх атрымаць, яна, перш за ўсё, павінна ўзняцца з каленяў, здзейсніць сваё агульнапалітычнае права на незалежнасць. Не можа быць свабодны чалавек, калі ён належыць да несвабоднай нацыі, таму барацьба за агульнапалітычны каштоўнасці зараз — гэта барацьба за незалежнасць Беларусі, за адрэджэнне нацыянальнай культуры, за прырытэт нацыянальных каштоўнасцей. Тут няма ніякай супярэчлівасці, бо толькі перамога нацыянальна-дэмакратычнага руху можа гарантаваць жыццё Беларусі роўныя правы незалежна ад класавых, расавых і рэлігійных адзнак.

Даруйце, але дазвольце акрэсліць прырытэтныя напрамкі дзейнасці беларускіх дэмакратаў усіх нацыянальнасцей, калі толькі яны не жадаюць стаць на паўзабытымі героямі чарговай адлігі.

Першы і галоўны напрамак — абуджэнне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Для гэтага патрэбна абвясціць часовы прырытэт нацыянальных каштоўнасцей, мэтанакіравана выходзіць цывілізаваны беларускі нацыяналізм, рашуча змагацца з праявамі пячорнага беларускага інтэрнацыяналізму (чытай — нацыянальнага нігілізму).

Добра ведаю, што гэты напрамак можа быць аспрэчаны часткай беларускай інтэлігенцыі. Тут у хаду сумесь ідэй кампартызму з тэорыямі вялікіх ідэолагаў рэфарматарства Каўцкага, Бернштэйна і іншых. Тут у хаду разважэнні аб паступовым, расцягнутым на дзесяцігоддзі, працэсе адрэджэння нацыянальнай

самасвядомасці беларусаў, павольнага ўлічэння ў агульнаеўрапейскую супольнасць. Але разважаць так зараз — гэта рыхтаваць труну ўласнымі рукамі. Трэба добра разумець, што мы ў адрэжэнне ад Каўцкага жывём не ў свабоднай і дэмакратычнай краіне, што ніхто нам не даць на адрэжэнне не толькі 25, але і трох гадоў, што, можа, ужо заўтра ад рэштак галоснасці і дэмакратыі застанецца толькі ўспамін. Таму, каб гэрманізаваць беларускаму народу тыя, безумоўна патрэбныя для натуральнага адрэджэння, 25 гадоў, трэба ўжо зараз рашуча абудзіць яго нацыянальнае пачуццё, стварыць надзейную процівагу антыдэмакратычнай імперскай экспансіі.

Некаторая частка беларускіх дэмакратаў з надзеяй пазірае на Маскву, на Расію, чакаючы, што там у хуткім часе адбудзецца незваротны дэмакратычны зменны, якія будуць адначасова гарантыяй для няўхільнай дэмакратызацыі і беларускага жыцця. Але спадзяванні гэтыя, здаецца, марныя.

Нягледзячы на відавочныя дасягненні дэмакратычнай плыні ў Расіі, яе перамога ў бліжэйшыя гады выглядае нават больш праблематычнай, чым на Беларусі. Справа ў тым, што калі нацыянальная ідэя беларусаў — гэта ідэя нацыянальна-вызваленчая, што добра ўзгадняецца з сапраўды дэмакратычнымі ідэямі, то нацыянальная ідэя рускіх — гэта ідэя месіянізму, ідэя неабмежаванай экспансіі на Усход і на Заход, а такія ідэя, згадзіцеся, антыдэмакратычная, абперціцца на яе рускія дэмакраты не змогуць. Перамога нацыянальнага руху ў Расіі наўрад ці будзе адначасова і перамогай дэмакратычнай плыні. Таму спадзявацца нам на Расію няма падстаў, спадзявацца трэба на Беларусь, на яе народ.

Другі напрамак — далучэнне да беларускай справы людзей іншых нацыянальнасцей, якія жывуць сумесна з беларусамі. Трэба зрабіць усё магчымае, каб яны не адчувалі сябе ўбаку ад падзей, не бачылі ў адрэжэнні самасвядомасці беларусаў пагрозу сваім жыццёвым інтарэсам. Справа гэтая цяжкая, але неадкладная, бо як сведчыць вопыт іншых рэспублік, менавіта на гэтую частку насельніцтва робяць стаўку антынацыянальныя і антыдэмакратычныя сілы. Каб не паўтараць памылак тых жа прыбалтаў, неабходна адначасова з пашырэннем працы па абуджэнні нацыянальнага пачуцця беларусаў разгарнуць шырокую дэмакратычную акцыю. Гэта згуртавала б жыхароў розных нацыянальнасцей. Аднак такое магчыма тады, калі небеларускае насельніцтва ў большасці сваёй усвядоміць, што яго лёс, дабрабыт, уласныя нацыянальныя перспектывы цалкам залежаць ад перамогі беларускага нацыянальнага руху, што толькі ў незалежнай дэмакратычнай Беларусі прадстаўнікі усіх нацыянальнасцяў нарэшце перастануць саромецца сваёй нацыянальнай прыналежнасці, змогуць

ажыццявіць свае культурныя і рэлігійныя запатрабаванні.

Вядома, што сярод рускага насельніцтва Беларусі ёсць нейкая частка, якая лічыць сябе вышэйшай расай, мае месіяніска-акупанцкую псіхалогію, свядома шкодзіць працэсу нацыянальнага і культурнага адрэджэння Беларусі, актыўна садзейнічае асіміляцыйным заходам. Нельга талерантна адносіцца да тых, хто свядома спрыяе заняпаду дзяржаўнасці беларускага народа. Трэба актыўна ствараць грамадскую думку непрымальнасці ідэй манкуртызму, ідэй антыбеларускасці наогул. Але пачуццё нацыянальнай годнасці не можа і не павінна за-сноўвацца на знявазе прадстаўнікоў іншых народаў. Толькі ўсведамленне сябе роўным сярод роўных робіць народ цывілізаваным.

Як паветра патрэбна сёння адзіная моцная дэмакратычная плынь, добраахвотнае, хай і часовае, аб'яднанне накірунку дзейнасці ўсіх дэмакратычных партый, грамадскіх суполак і асобных грамадзян. У пэўнай меры працэс аб'яднання ідэі і зараз, але надта марудна. Між тым час не трывае, яго нават няма. Калі яго прамарнаваць, то шукаць вінаватых магчыма будзе, а вось выпраўляць памылкі — не.

Абнадзеівае дзейнасць па аб'яднанні дэмакратычнага руху з боку БНФ, але працэс павінен паскарэцца і пашырацца. А вось кіраўніцтва асобных дэмакратычных партый варта часова адкінуць, уласныя амбіцыі як самагубныя ў сучасных варунках, узяцца за выпрацоўку агульнай стратэгіі дзейнасці. Усё гэта можна і павінна рабіць, не страчваючы ўласнай самастойнасці і індывідуальнасці.

Паўстае пытанне аб'яднання не толькі партый, але і асобных грамадзян, што можа зрабіць наш рух сапраўды масавым, народным. Уступленне ў партыю не для ўсіх прымальнае выйсце, хоць, шчыра кажучы, больш актыўная прапаганда статуэтаў і мэтай дэмакратычных партый здольна пашырыць партыйныя рады. І ўсё ж такі шмат хто не ўступае ў партыі, не жадаючы абмяжоўваць сябе партыйнай дысцыплінай ці па іншай прычыне, часам проста хвалюючыся за дабрабыт уласнай сям'і. Дзейнасць гэтых людзей можа быць аб'яднана, як зараз модна казаць, на ментальным узроўні.

Агульнапалітычныя варункі на Беларусі значна больш складаныя, чым падаецца ў гэтых разважэннях. Акрамя нацыянальнага пытання існуюць класавыя, рэлігійныя і іншыя супярэчнасці, што значна ўскладняе аналіз становішча. Але з усіх рухаў менавіта нацыянальна-вызваленчы, калі ён саліецца з дэмакратычным і ахопіць большасць насельніцтва, можа зрабіцца сапраўднай сілай, што здзейсніць надзею нашага народа на годнае жыццё. Таму заклік усіх сапраўдных дэмакратаў Беларусі сёння — гэта заклік «Жыве Беларусь!».

Уладзімір СТАРЧАНКА.

г. Гомель.

У КРАІНЕ СВЕТАЙ, ЛЯ СІНЯЙ БУХТЫ

У Ялце прайшло свята беларускай культуры, прысвечанае 100-годдзю з дня нараджэння Максіма БАГДАНОВІЧА



Мора ў гэтыя дні было не надта бурлівае, але ўсё яшчэ не летняе. Сонца таксама было яшчэ, зразумела, не летняе, ды вясна тут не абы-якая, а ўсё ж паўднёвая, і таму на пляжах ужо сёй-той загараў, а самыя нецярплівыя спрабавалі і купацца. Людны і на гарадскіх вуліцах, у тым ліку і на той, дзе жыў у далёкім семнаццатым ён і якая зараз носіць яго імя...

Максім прыехаў сюды ў лютым. Дабіраўся доўга, затрымліваючыся на вялікіх і малых станцыях. Асабліва даймалі перасадкі, якія часам доўжыліся не адну і не дзве гадзіны. Найбольш даўся ў знак Бахмач. Нават надзею было страціў, што калі-небудзь выберацца адтуль. Але, як гэта заўсёды бывае, любові чаканню прыходзіць канец. Урэшце ўдалося дабрацца

да Сімферопалю, а пасля і ў Ялту. Не адразу пашанцавала і тут — ажно чатыры дні шукаў кватэру. Не таму, што вельмі пераборлівым быў, — бядота прымушала. Нарэшце, здаецца, адшукаў тое, пра што марыць заставалася. Хтосьці з пракожных, убачыўшы яго, схуднелага, змарнелага, гатовага зваліцца з ног, успомніў пра Марыю Цямко, гаспадыню невялікага двухпавярховага дамка, што не цуралася трымаць кватэрантаў.

Хутка адшукаў гэты дамок пад нумарам восем. Спадабаўся і дамок, і гаспадыня — рухавая, гаваркая. Будучы кватэрант прыйшоўся ёй даспадобы: сціплы, стрыманы. Гаспадыня пусціла яго ў светлы, прасторны пакой на другім паверсе. Праз некалькі тыдняў, асвоіўшыся, ён дзяліўся радасцю са сваім стрыечным братам па бацькавай лініі П. Гапановічам: «Знай-

шоў добры пакой з самастойным ходам, вокны на мора, цудоўны краявід, паўдня свеціць сонца, ёсць балкон, вакол дома сад...» Праўда, выказаў і занепакоенасць: «Баюся аднаго — ці не пашкодзіць блізкасць да мора: дом на гары, але да мора сажняў трыццаць-сорак».

Ён прыехаў сюды лячыцца, але — мінаў дзень, другі, пяты, а здароўе не паляпшалася, нават пагоршылася. І надвор'е гнілое... А яшчэ гэтыя пакутлівыя і нязменныя думкі аб родным краі, аб яго лёсе.

...Халодны, пранізлівы вецер працінаў да касцей, але ён не адварочваўся ад яго. Стаяў ля самой кромкі вады, адчуваў тварам салёны пырскі. Ведаў: нельга рабіць яму гэта. Апошнім часам сухоты абвастрыліся, павышаецца тэмпература, зусім

аслаб, але нейкая нябачная, незразумелая яму сіла цягнула сюды, да марской стыхіі, з якой хацелася зліцца, паяднацца. Шэрыя цяжкія хмары паўзлі па небе. «Божухна, — мільгнула думка, — і скуль уся гэтая стыхійная неўтайманасць у жыцці? У адных усё добра, ладзіцца, а другім, каб жыць, каб выжыць... Ды і не сяму-таму, а ўсяму народу!»

З роздуму вывела хваля, што набегла ажно на чаравікі. Ён схамянўся — нельга прамочваць ногі, заспяшаўся назад, ва ўтульны дамок, у цяпло, якое яго толькі і ратавала...

На жаль, дамок, у якім правёў ён свае апошнія дні, не захавася. Знік бяследна. Мо і з-за нашай нядбайнасці, з-за таго, што своечасова не парупіліся, не патурбаваліся. Захаваўся, праўда, другі дом, у якім да рэ-

валюцыі знаходзіўся пансіянат на малочнай ферме пад назвай «Шалаш» і дзе паэт лячыўся пад час свайго першага прыезду ў Ялту, у 1909 годзе. Цяпер гэта дом нумар два па вуліцы яго імя. Амаль поруч з музеем А. П. Чэхава, так званай Белай дачай...

А на гарадскіх могілках буяе і красуе жыццё. Паўсюль зеляніна кіпарысаў і пальмаў, мноства кветак. Максімаву магілу адразу і не адшукаеш. Калі хавалі яго, гэта была самая ўскраіна могілак. Адпелі ў царкве Аляксандра Неўскага (працуе і зараз, толькі апынулася ў самым цэнтры горада) і пахавалі. Месца трапілася не надта ўдалае. Як гаварыў Адам Ягоравіч Багдановіч, бацька паэта, «ліўні і патокі з другога боку могілак лёгка маглі размыць магілу». Бацька не паспеў на пахаванне сына, прыехаў пазней. Ён парупіўся, каб за магілай Максіма назіралі: наняў вартуніка, пакінуў грошай М. Цямко, каб пасадыла кіпарысы і ружы. Праўда, калі ў 1924 годзе тагачасны Інстытут беларускай культуры камандзіраваў у Ялту А. Александровіча, А. Вольнага і У. Дубоўку, тыя не ўбачылі ні кіпарысаў, ні ружавяга куста. Больш таго, сама магіла зраўнялася з зямлёй. З дапамогай сыноў вартуніка, карыстаючыся пры гэтым апісаннем А. Багдановіча, знайшлі магілу. Трошкі пазней паставілі на ёй сціплы помнічак, які стаіць і цяпер. Бянтэжыць не толькі залішня сціпласць яго, а і чырвоная зорка, выбітая ўверсе. Пара, даўно пара паставіць на магіле песняра сапраўдны помнік, варты яго ўкладу ў нацыянальную літаратуру, культуру наогул...

Цесным гуртам акружылі магілу ўдзельнікі свята. Прачухалы словы казалі тут В. Каваленка, А. Лойка, В. Іпатава, старшыня Дзяржаўнага камітэта БССР па друку А. Бутэвіч, народная артыстка БССР М. Захарэвіч — словы прызнання, удзячнасці, пашаны да велічы таленту паэта. Выступалі і ялцінскія дзеткі. Вучні сёмага класа 10-й ялцінскай школы Андрэй Вакуноў, Міша Бараздзін, Максім Носаў, Вова Петражыцкі любяць творчасць нашага земляка, ведаюць яго жыццё. У некаторых з іх беларускія карані. Скажам, дзед Андрэй Вакуноў Іларыён Іванавіч — беларус, і ён часта расказвае ўнуку пра свой родны край. Ёсць беларусы і сярод настаўнікаў. Перад вучнямі і педагогамі выступіла Н. Загорская, правяла тут багдановічаўскі ўрок, паабяцала дзецям і настаўнікам наладзіць сувязі з мінскай школай нумар 40, якая носіць імя М. Багдановіча. Вучні-ялцінцы ўзялі шэфства над магілай.

Багдановічаўскі ўрок прайшоў і ў школе № 1. Правялі яго В. Іпатава, В. Зуёнак, Н. Загорская, В. Каваленка, А. Лойка, Г. Пашкоў.

Адкрылася ў Ялце і выстаўка, прысвечаная жыццю і творчасці паэта. Яе наладзілі супрацоўнікі багдановічаўскага музея. Размясцілася яна ў Ялцінскім дзяржаўным аб'яднаным гісторыка-літаратурным музеі, побач з пастаяннай экспазіцыяй «Лес Украінка і Крым». На адкрыцці выстаўкі выступіў намеснік міністра культуры БССР У. Гілеп. Ялцінцаў і адпачываючых клікалі ў музей чароўныя гукі цымбалаў — гэта выступалі цымбалісты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі імя А. В. Луначарскага...



Магіла Максіма Багдановіча.



Слова пра Максіма-Кніжніка гаворыць Алег Лойка.



Якое свята без... «Свята»!



Госці ў Місхоры.



Дзеткі з чарнобыльскай зоны слухаюць Генадзя Пашкова.

(Працяг на стар. 12).



ГЭТА МЫ-БЕЛАРУСЫ...

Распачата яшчэ адна добрая справа — нарашце ў рэспубліцы аміццельнае выданне міжвыдавецкай серыі «Літаратурныя помнікі Беларусі». Першынам у ёй стала кніга Міхала Федароўскага «Люд беларускі. Вяселле», выпушчаная выдавецтвам «Полымя». Уклад зборнік, пераклад тэксты з польскай мовы, напісаў прафесар «Збіральных жэмчугу» даўні руплівец на ніве нацыянальнага Адраджэння Янка Саламевіч.

Мушу адразу зрабіць маленькае ўдакладненне, найперш для тых, хто добра ведае жыццёвы і творчы шлях М. Федароўскага: канечне ж, з яго багатай і шматграннай навуковай спадчыны ўзята толькі невялікая частка — вынесены на чытацкі суд апісанні беларускіх вяселляў, зробленыя ў свой час М. Федароўскім у розных рэгіёнах Беларусі, аб чым сведчаць і раздзелы кнігі «Вяселле з-пад Свіслачы Ваўкавыскага павета», «Люд з ваколіц Пружан, Бяроза, Шарашова, Сяльча, Мальча і Белавені», «Ваколіцы Слоніма, Дзятлава і Дварца».

Матэрыял унікальны, наколькі дагэтуль з ім у асноўным маглі знаёміцца толькі даследчыкі — запісы захоўваюцца ў Руналісімным адзеле бібліятэкі Варшаўскага ўніверсітэта. Я. Саламевіч, перакладаючы тэксты, імкнуўся як мага лепш захаваць і перадаць асаблівасці арыгінала, таму тры мясціны, якія былі ўзноўлены М. Федароўскім па-беларуску (асобныя дыялогі, мясцовыя выразы ў песнях, назвы момантаў самага абраду і г. д.) не асучаснены, а захаваны ў першапачатковым выглядзе. Тым самым добра адчуваецца каларыт мясцовасці, як бы раскрываецца сама душа беларускага народа, які праз стагоддзі, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, на нацыянальны і сацыяльны ўціск, захаваў жыццяздольнасць, умение радавацца прыгожаму. М. Федароўскі браў усё, як кажуць, з першых рук. Нездарма ён прызнаваўся: «Што ж датычыцца абраду і паданняў, то на іх звяртаў пільную ўвагу, часта бываючы то на вечарніках... то на вяселлях, хрысцінах, дажынках і да таго падобных аказіях».

Для лепшага разумення навуковага падзвігу М. Федароўскага варта ўважлівай прачытаць уступны артыкул, у назову якога вынесены словы Уладзіміра Дубоўкі. Менавіта ён так сказаў пра М. Федароўскага: «Збіральных жэмчугу» і перабольшанія тут няма — больш за дзве тысячы запісаў, песень, казак, прыказак, прымавак, легендаў і іншых жанраў, народжаных шчодрой фантазіяй народа на працягу стагоддзяў, зрабіў ён.

Усе матэрыялы склалі змест фундаментальнай працы «Люд беларускі», якую М. Федароўскі меўся выдаць ажно ў дваццаці тамач. Што-колечы выйшла пры жыцці вучонага, пяты і шосты тамы ўбачылі свет параўнальна нядаўна. Як сведчыць Я. Саламевіч, тэксты, запісаныя М. Федароўскім, выкарыстоўваюцца прыкладна ў кожным томе серыі «Беларуская народная творчасць», але яго «этнаграфічныя апісанні наш чытач амаль не ведае». Значыць, наперадзе яшчэ шмат працы па вяртанню таго, што павінна стаць набыткам сучаснікаў. Тым больш своечасовы гэты пачатак...

На заканчэнне дадам, што серыю «Літаратурныя помнікі Беларусі» будзе выпускаць і выдавецтва «Мастацкая літаратура». У планах сёлета года значацца зборнікі «Жыццё. Хаджэнні», «Летапісы. Хронікі», раманы ўраджэнкі Наваградчыны С. Пільштыноўскай «Авантуры майго жыцця» (пераклад з польскай).

А. М.

У ВІЛЕНСКА-ПРАЖСКИ перыяд жыцця Уладзіміра Жылкі выдатную ролю іграла асоба Антона Луцкевіча. 28 ліпеня 1926 г. адчуўшы пэўную расхалоджанасць да сябе «дзядзькі Антона», паэт устрывожыўся і, адолеўшы сваю ўроджаную замкнёнасць, напісаў, хто для яго шановны адрасат: «Вы адзін з нялічаных... як сназаць? — знаёмых, не, больш чым знаёмых, якіх я шаную і люблю, добрых адносін яніх для мяне так дорагі. Так шмат губім мы ў наш жорсткі век, калі дурное рымскае Nomo homini lupus est афарбоўваецца сапраўды ў нейкі жахлівы колер і яго зварыны сэнс пачынае дыхаць у лапах сучаснасці. Так многа непатрэбнай злосці і рафіраванай нянавісці, што траціць жывую і родную душу, траціць Чалавека (дазвольце мне напісаць Чалавека з вялікай літары) неабачна, бессэнсоўна і я не хачу таго. Хачу быць ашчадным з сваімі скарбамі. Спадзяюся, што Вы верыце ў маю добрую волю і дазволіце па-спробу сціснуць

цы янога дапамагалі беларускай літаратуры стаць дастойнай часткай ідэалогіі Адраджэння. Жылку, відаць, думалася часам, што А. Луцкевіч — прынамсі, у Заходняй Беларусі — вызначае кірункі літаратурнага развіцця, паэт раіўся з крытыкам аб тым, наколькі карысны для нацыянальных літаратур вопыт эстэтычных пошукаў еўрапейскай літаратуры, пазтаў развіцця нацыянальнага станаўлення даўно. Жылка недзе ідэалізаваў талент А. Навіны, перабольшваў яго ролю ў шуканні аблічча беларускага прыгожага пісьменства. Мне ўдзяецца, што А. Луцкевіч быў больш ідэалагам літаратуры, чым крытыкам, для крытыка яму не халала эмацыянальнай уражлівасці, сілы эстэтычнай інтуіцыі і палётнасці ўяўлення. Але ўжо сам фант, што паэт такой велічыні як Жылка з карысцю для сябе раіўся з ім па творчых праблемах, пацярджанае з аднаго боку тое, што літаратура беларускага адраджэння была ў тую пару прасолена ідэалогіяй ды

быць мужныя, каваныя, як сталь, і тэматычна бліжэйшымі да жыцця. Не трэба ні ўздыханняў, ні напеўнасці, ні беларускай слязлівасці. Мы вякі і мусім гэта сабе ўцяміць. Мы ведаем, чаго хочам, куды ідзем, чаму хварэем на туберкулёз і чаму здараецца сядзець не толькі на хлебе, але і без хлеба. Так, мы перажываем геройскі перыяд нашага Руху і пазты мусяць гэта асабліва запамятаць».

Як бачна, Жылка лічыць сваю паззію мастацкаю формай ідэалогіі беларускага адраджэння і прызнае за зборнікам вартасць пазтычнага дакумента, які адлюстроўвае пераход ад слязлівасці да спецыфічна беларускага расчульвання сябе і свету народным гограм да мужнай паставы. Такое

асобу ў нацыянальны, сацыяльны і духоўны працэс, а сутнасцю жыцця застаецца трагізм — герайчы і зніжаны або проста трагізм без эпітэтаў. Не можа быць трагічнаю толькі мэта жыцця, ідэал жыцця — у гармоніі. Душа рамантыкаў рвалася да грымоты і бураў, але не знайшла там спакою. Мудры кніжнік Максім Багдановіч адкрыў вышэйшы сэнс быцця ў красе. Уладзімір Жылка браў у рукі «сцяг Максіма».

Прапануючы Жылку прыслаць рукапіс зборніка, А. Луцкевіч, відаць, выказаў у пісьме зацэарогу, што вершы, якія друкаваліся ў перыядыцы, мелі моўныя і версіфікацыйныя шурпатацы. Паэт апраўдваецца і аспрэчвае заўвагі, спасылаючыся на жывую мову

Уладзімір КАЛЕСНІК

КРАСА І ВОЛЯ

Паводле перапіскі У. Жылкі і А. Луцкевіча

руку Вашу, не сумняваючыся ў прыхільнасці і добразычлівасці Вашай».

Жылка ўспрыняў А. Луцкевіча ў мінуты сумненняў і трывог не палітыкам, які пацярпеў паражэнне і, сышоўшы ў цень, аднаўляў рэпутацыю. Ён бачыў дзядзьку Антона постацю, грамадскім дзелам, асветнікам, інтэлігентам старой пробы і самым вядомым на тую пару ў Вільні беларускім літаратуразнаўцам і крытыкам, апенкумам літаратуры — усё гэта злівалася ў зборны вобраз Чалавека, адраджэнца, хавальніка скарбаў і таямніц, з якім патрэбна кантактавацца проста для таго, каб адчуць сябе патрыётам, асобай, патрэбнай свайму народу, знаходзіць сэнс жыцця.

Захавалася 17 Жылкавых пісьмаў да А. Луцкевіча: адно з Даўгаўпіласа і 16 з Прагі. Пісьмы гэтыя аналізавалі самымі шчаслівымі з усёй перапіскі паэта — яны ацалелі ў фондах Беларускага музея ў Вільні, а пасля вайны трапілі ў рукапісны фонд бібліятэкі Урублеўскіх (цяпер бібліятэка АН Літоўскай рэспублікі). Фонд гэты да нядаўняга часу знаходзіўся на спецазахаванні, таму нават пасля рэабілітацыі У. Жылкі ў 50-я гг. не дазвалялася называць у друку прозвішча адрасата, які яшчэ доўга заставаўся ў чорным спісе.

З прырасцю прызнаюся, што і ў майёй кнізе «Ветразі Адысея» адрасат называецца апісальна вільненскім знаёмым, прозвішча Луцкевіча ўпамінаецца толькі ў крытычным плане, дзе ён выступае няўдачлівым палітыкам, якога водзіць за нос больш вопытны Юзаф Пілсудскі. Давялося мне ісці на рэгламентаванасць інфармацыі, каб, прынамсі, нагадаць грамадскасці пра дзейчаў беларускай палітычнай сцэны і прыцягнуць увагу чытача.

Варта звярнуць увагу на тое, што ў прыгяданым пісьме Жылка не называе Луцкевіча ні настаўнікам, ні старэйшым другом ці проста таварышам, хоць усё гэтыя словы былі ў яго ацначны лексіконе і ўжываліся ў адносінках да Міцкевіча, Дастаеўскага, Багдановіча, Блока, Бадлера, Дварчаніна, Родзевіча і інш. Называючы духоўнага лідэра вільненскага цэнтра беларускага адраджэння Чалавекам (з вялікай літары), Жылка дэманстраваў сваю прыналежнасць да заходняй еўрапейскай культурнай традыцыі, якая ў адрозненне ад усходняй адмаўлялася тварыць з людзей багоў ці ідалаў. Жылку быў патрэбны не ментар, а суб'ект, не абсалютны аўтарытэт, а сумленны і кампетэнтны партнёр.

У перапісцы з Антанам Луцкевічам важнае месца займаюць творчыя пошукі Жылкі і літаратурныя праблемы. Прынамсі, першыя два гады паззіі як голас адраджэння аназалася на такім жа месцы, што і палітыка, толькі ў 1926 годзе паззію выцясняць беларусізацыя і вяртанне беларускай эміграцыі на радзіму.

Паэт цянуў у асобе «дзядзькі Антона» адукаванага крытыка і літаратурнага публіцыста, пра-

насла ў асноўным утылітарны характар, а, з другога боку, А. Луцкевіч аназаўся дастаткова далікатным, каб не падыходзіць да літаратурнага працэсу рыгарыстычна, хоць слова ІДЭАЛОГІЯ сустракаецца ў яго працах таксама часта, як і ў Жылкавых пісьмах РУХ І АДРАДЖЭНЦЕ.

УЖО У ПЕРШЫМ, напісаным з Чэхаславакіі вясною 1923 года пісьме паэт дае зразумець крытыку, што літаратура ён бачыць менавіта ў кантэксце беларускага вызваленчага руху. Жылка з гонарам паведамляе, што яму з дзесяцю беларусамі, слухачамі ўкраінскіх курсаў па падрыхтоўцы да экзаменаў на атэстат сталасці, удалося наладзіць у гарадку Езафова вечар, прысвечаны дню абвешчэння незалежнасці Беларусі. «Здолелі зрабіць такую атмасферу на святкаванні (а сабралася больш за 200 чалавек), што ўкраінцы кажуць, што пад'ём агульны быў большы, чым на Шаўчэнкаўскім свяце. Мой рэферат на тэму «Беларускі пісьменнікі як прарокі нацыянальнага адраджэння» здзівіў украінскі агул, бо, як яны шчыра прызналіся, — нічога не ведалі аб беларускім пісьменстве. Ну а я «тавар ліцом» паказваў».

У наступным пісьме (канец красавіка 1923 года) Жылка зьяўляе пра гатовы рукапіс першага зборніка: «Бадай год будзе, як скалаціў зборку вершаў і вось шукаю выдаўца. (...) Ці не памагі б Вы, даражнікі Антон Іванавіч, Клецкіну ўзяцца за гэту справу (...) Акрамя гэтага, маю да друку пераклад з Франка (з украінскага) пазмы «Майсей». Сама рэч высокавартая і для адраджэнцаў жыва трапечычая».

Атрымаўшы ад Луцкевіча летам 1924 года вестку, што ёсць магчымасць надрукаваць зборнік на сродкі Беларускага выдавецкага таварыства, Жылка тут жа едзе з санаторыя па Pleši ў студэнткі гарадок Радочін, бярэ там рукапіс, адбірае лепшыя тэксты, перабельвае і адсылае ў Вільню. Цікава гучыць аўтарская расшыфроўка назвы і ацэнка будучай кніжкі. «Вершы гэтыя пісаныя ў 1920—22 годзе і толькі некаторыя з 23 г. На ўсіх іх ляжыць адпячатка рамантычнасці і нашчупанне пробы шляхоў, таму і «Наростані». Не магу пахваліцца, што цяпер, у дваццаці чацвёртым годзе маю шлях, але адно пэўна — рамантычныя кветы губяць для мяне сваю прыгажосць і прывабнасць. Хацеў бы думаць, што рамантызм з'яўляецца для мяне пройдзеным. Песні адраджэнца мусяць

ўяўленне адпавядае стану вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, які ў пачатку 20-х гадоў прыняў форму ўзброенай барацьбы. Нейкім чынам Жылка ідзе ў нагу з маладнякоўцамі, правдывшае развод з нашаніўскаю летуценнаю, кволаю сумотай, але робіць гэта без маладнякоўскай задзірлівасці і буралены. Паэт арыентуецца на суровую праўду жыцця, сутнасць якога героіка-трагедыя. Знамянальна і другое: малады паэт не задавальняецца толькі ідэалагічным аспектам паззіі, спрабуе ацаніць творчую звалючыю эстэтычна, як паварот ад рамантызму да... так і хочацца сказаць — рэалізму, але сам Жылка не ўжывае гэтага тэрміна, абмежавваючы галоўным — сувязю свайго пазтычнага маналага са станам грамадскай душы, герайчным духам адраджэння.

Жылкава пераадоленне рамантызму знешне чымсьці падобна на маладнякоўскае: за рамантызм прымаецца чулівае фантазёрства і манернасць. У Савецкай Беларусі рамантычны кірунак атрымліваў яшчэ ідэалагічную мянушку «шляхецкі». Пралетарская плынь «Маладняка», заўзяўшыся на арыстакратычны рамантызм, дойдзе да БелАППаўскага абсурду і стане ваяваць супраць пазтычнага падтэксту і ўмоўнасці — за паззію фактаў.

ЗАХОДНЕБЕЛАРУСКАЯ грамадская думка выпрацоўвала сваё разуменне рамантызму. Праблемай займаліся І. Канчэўскі, А. Луцкевіч, У. Самойла, два першыя інавацілі пілсудчыкаў у тым, што яны, акупіраваўшы Заходнюю Беларусь, здрадзілі ідэалам рамантыкаў. Але Канчэўскі дзеля справядлівасці сам перасцерагаў ад беларускага месіянства, а Самойла выявіў раздвоенасць душы польскага рамантыка на Беларусі. Дварчанін разгледзеў рамантызм у кантэксце адраджэння, аб'явіўшы яго з'явай буржуазнай, значыць — састарэлай. У артыкуле «Самамэта ці пачобнае з'явішча» ён накрэсліў трохступенную схему беларускага адраджэння. «Чалавек працы — вось новы чалавек, якому суджана быць творцам новае гісторыі, а значыць і справы нацыянальнага адраджэння», — пісаў І. Дварчанін.

Жылка таксама разглядае рамантызм у кантэксце адраджэння, але яго займае пытанне, як пераадолець слабыя моманты мастацкага рамантызму, ідучы да больш поўнага вызвалення эстэтычнай прыроды паззіі як мастацтва, спосабу хваляваць душу, уключаць

народную і аўтарытэт вучонага-лінгвіста: «Я сумленна і строга аднёсся да слоўніка. Праўда, сустракаюцца словы з націскамі то на адным, то на другім месцы, але наша мова, як сведчыць Карскі, такія рэчы дзаваліе».

Вы малойцы — малайцы
Накажыце той дзядзьку (...)

Між іншым, «дзярмо» ёсць «дзэрмо» (у значэнні «дзёран».—У. К.). Так я чуў на Наваград і сустракаў, калі не памыляюся, у Шэйна і чаму б так не пакінуць у зборніку? Мая вялікая просьба — быць да аўтара ласкавым, і калі што не так, калі што спрэчна, то вырашаць на карысць пісакі».

Перапіска з мэтрам пабуджала да разваг і высноў. Жылка хоць быў моцна заняты вучобай, недзе падсвадомна выношваў задуму абнаўлення свайі беларускай паззіі. У чэрвеньскім пісьме 1924 года ён занатоўвае некалькі магчымых шляхоў абновы: «Перасылаю Вам для альманаху вершы. Гадоў, што ён не зусім літаратурны і прыміце яго як пацешную спробу (мо і першую ў нас) запынуцца перад праблемай Вечнасці і Смерці (...) Паззія робіцца пракліццём у маім жыцці — яна ўладна выказвае свае правы і тады, калі трэба думаць аб кавалку чорставага хлеба, аб рэальных рэчах. Тады яна дамае цябе рытмам і згукамі, якія далёкія ад «рэальнасці», які габелен ад бруднай ануці».

Жылка нашчупаў сутнасць канфілікту паміж творчым уяўленнем, імкненнем да гармоніі, характава і рэаліямі беднага «бруднага» жыцця. Антыподам паззіі становіцца будзённае жыццё, антынома адраджэнскай ідэі. І Жылка зноў спадзяецца, што гэты канфілікт мары з явай можна пераадолець, уліваючыся ў Рух, як раіў адрасат — прымаючы за ўзор народную творчасць, якая не ведае падобных разладаў і сумненняў. Але Жылка разумее, што прыклад фальклору непрымальны для пісьмовай літаратуры, самую народную паззію трэба перастараць. «Я згодзен з Вамі, што беларусам творчы трэба палажыць, як грунт для свае творчасці, народную творчасць. Паззія кожнага народа мусяць быць нацыянальнай, але мы мусім засвоіць сабе ўсе здабыткі сусветнага пісьменства. Вышшае харавато будзе ў умелым згарманізаванні высокай культуры і тэхнікі (верша) разам з народным элементам. На жаль, гэта будзе не скоро, бо мы толькі шукаем сябе...»

Затое скоро, проста нечака-на выйшла ў Вільні Жылкава кніжка «На ростані». 15-га кастрычніка ён атрымаў аўтарскія экзэмпляры і адгукнуўся радасцю: «Я ніяк не чакаў пабачыць іх (вершы) так хутка ў друку і кніжкі былі для мяне прыемнай неспадзяванкай». Неўзабаве паявіліся і станючыя рэцэнзіі, толькі Янка Станкевіч педантычна спяганяў з аўтара за парушэнні правіл граматыкі Тарашкевіча. Сам стваральнік граматыкі ведаў розніцу паміж новай нарматыўна-паэтычнай і вобразна-паэтычнай, бо займаўся перакладамі з грэчаскай і польскай. У п'ярых Жылкі Браніслава Тарашкевіч — другая побач з дзядзькам Антанам постаць адрэджэнцы, яго і заве пэат дзядзькам Тарасам, але ў той жа час і паслом. Дарэчы, у тым жа кастрычнікім пісьме прыгадаў: «Галоўная навіна ў нашым жыцці — прыезд пасла Тараса. Ён Вам і расказае аб нашым тутэйшым бытванні».

Трэба прызнаць, аднак, што зборнік «На ростані» не атрымаў такога рэзанансу, які выдзена год раней асобна кніжкай у рэдакцыі газеты БРА «Новае жыццё» Жылкава пэма «Уяўленне». Прычынай, відаць, было тое, што грамадскасць Заходняй Беларусі і беларуская эміграцыя аказаліся рашуча настроенымі на герачны лад і не прымалі нерашучасці, пераходнасці, глядзелі на пэзію, як вернікі на патрыятычнае евангелле. Паказальна ў гэтым сэнсе пэзія Тамаша Грыба, які, забываючыся на сваё прыныповае непрыманне пачуццёнасці, хваліў старонках «Перавясла» пэму «Уяўленне», а ў пісьме да Жылкі прыняў са зборніка «На ростані» ў актыўнай беларускай ідэі толькі некалькі вершаў. Так, у пэме аўтар пэе гімн адрэджэнню пераважна на рамантична-фальклорны лад, сям-там толькі выходзіць на Блока з яго культам чужоўнай дамы, Расіі-маткі, Расіі-жонкі, Расіі-сялянкі. Праблематыка і палітра лірыкі аказалася больш складанай і супярэчлівай.

У 1925 ГОДЗЕ Жылка ўрыўкамі, але ўпарта абнаўляе пэзію, рэалізуе праграму, якую апавяціў у пісьме да А. Луцкевіча. Дзеліцца сумненнямі, чакае водгуку, пярэчэнняў. «Пішу не часта, але маю даволі напісанага за апошні час і ўсё ў гусце тых (твораў.— У. К.), што прысылаю Вам. З фармальнага боку яны кшэй за папярэднія, а як бы мяне радала невымаўна, каб Вы прызналі іх права на грамадзянства і з боку зместу. Жыццё, на жаль, не ўкладваецца ў патрыятычна-сацыяльны мажор (ну, хоць бы ў Менскіх бардаў), ёсць іншыя таны і часта-густа трагічныя. Беларуская літаратура не мусіць іх баяцца, а я хачу быць чэсным пэатам, а не пець, як пан кажа». (Прыказка «Як пан кажа — слуга мусіць». — У. К.) Чаму ж у 1925 годзе прыйшло да пэата разуменне, што пэзія не можа абмежавацца толькі ідэалагічнаю функцыяй, неват такой высокай, як служба адрэджэнню народа? Бо жыццё чалавека шырай, чым палітычная ці нацыянальная свядомасць, тым больш яе аптымістычны струмень. Жыццё — трагічнае. Дык якой павінна быць пэзія?

10 лютага 1925 года Жылка закончыў складанне новага зборніка: «Выбраў да 100 лірычных п'есак. Па зместу яны ці нацыянальныя (іх мала), ці свабодныя (апошніх у меру). У іншым месцы, акрамя Вільні, гэты зборнік не можа з'явіцца ў друку: нахл да рэфлексій, эстэтызму, залішняга ўвага да свайго «я» — гэтак прычына. Але, на мой дурны розум (і кожны цыган свайго каня хваліць), здавалася б, што зборнік меў бы некаторую літаратурную вартасць, каб убачыць свет. Тэхніка яго вышэй (чым

«На ростані» і тэматычна глыбей, а калі ёсць месцамі *coulter poire* (франц.— чорны колер.— У. К.), то дазваляе вымазаць падобнае з жыцця і тады напэўна не будзе і ў пэзіі. Як бы Вы думалі? Напішыце мне аб сваіх адносінах да гэтай «авантуры».

На жаль, не вядома, што адказаў пэату А. Луцкевіч, але з далейшых Жылкавых пісьмаў можна здагадацца, што выдзена не знайшло сродкаў. Мажліва, і выдаўцы не пахвалілі «вольных» вершаў Жылкі, прысвечаных трагізму кахання, адчужэння ад грамадства люмпенізаваных нізоў і задворкаў. Не пасевала да адрэджэння безнадзейнасць з карчымным чадам. Ідэя красы, што вырастоўвае апушчанага чалавека з бездані, відаць, была яшчэ не актуальнай для Заходняй Беларусі, якая схільна была думаць катэгорыямі масавых пакут, гневу і парываў да волі. Не да ружаў, калі гараць лясы. Дарэчы, пасля пераезду ў Мінск гэтыя творы прынеслі аўтару шмат прыкрасці, хоць гаварылася там пра згубны для чалавека ўласніцкі свет.

Пытаннем пэзіі поўняцца пісьмы 1925 года, але тэма выдання зборніка ажыла толькі ў канцы года. Услед за рукапісам новай кніжкі Жылка паслаў яшчэ пяць вершаў 1924 года, што не трапілі ў першы зборнік, сярод іх «Экспрэс» і «Праметэй». Першы Жылка прэзентуе як «Новую спробу пабудавання верш на клініках і запытальніках, што сінтаксічна набліжае яго да псеўда-класічных одаў. Сінтаксіс рамантикаў і сімвалістаў мае свае адметныя адзнакі». Абновы формы пэат лічыць паказальнымі і падкрэслівае: «па сваёй творчасці набліжаюся да так званых неакласікаў, хоць сімпатыі да іншага». Наконт «Экспрэса» прызнае, што верш «перанасычаны сярэдзінамі рыфамі і асанансамі, алітэрацыямі, і нейкі траскучы, хоць і тэма такая ж». Як бы парывучы дакор за штукарства, аўтар растлумачвае, што яго цікавіла адно: «прыдатнасць нашай мовы для перадачы чаго і чаго жадае, яе рухавасць і багацце, характава, сілу, мяккасць, плавнасць. І толькі сумна, што ведаеш яе не гэтак, як бы хацеў. Павучыўся б чалавек ад нашых вясковых бабаў, ад нашых старых дзядоў, але... Эх!»

Апошні раз повад да гаворкі на літаратурныя тэмы далі «Вершы аб Вільні», дакладней, артыкул Луцкевіча «Вільня ў беларускай пэзіі», у тэст якога ўросылі уманціраваны Жылкаў цыкл. Аўтар спадзяваўся, што яго вершы зацікавяць чытача «не толькі з літаратурнага боку», ды і сам пачаў гаворку з мовы, стылю: «Здагадаюся, што будзеце незадаволены з такіх слоў як «эротыка», «электрыка», «готыка». Але гэты не толькі словы, а і паняцці. Як без іх абызешся?» Заглыбляючыся ў форму верша наогул, Жылка пытаецца, як літаратуразнавец аднёсся б да такой жорсткай штрафы як *virelei*, а потым і «да эстэтычнага кірунку ў беларускай пэзіі». На першы погляд, здаецца, што пэат хоча падрэжчыць крытыка, але раптам ён закідае вуду ажно цераз дзве мяжы — да Менска: «Мінчукі ў сваіх крытычных артыкулах радуецца, што ў нас вось толькі нацыянальная ды сацыяльная тэмы. Гэта такая радасць бессэнсоўная, як і таму, што няма беларускай буржуазіі. Было б добра, каб на беларускай зямлі агулам не было жаднае буржуазіі — тады радуйся. А яна ёсць, яна грабіць беларускіх сярмяжнікаў і гора, што яна не нацыянальная. У канечным разліку і фармаванні нашага народа яна з'явіцца і будзе паказчыкам вышэйшае формы нацыі. Таксама ў літаратуры будзе новай ступенню прыход агульначалавечы тэмаў... Адным словам, я хачу сказаць, што маю права пісаць не толькі ура - патрыятычна - пралетар-

скія рэчы, але і заставацца ў самотным ціхім храме Хараства».

Мой лятунка выдаць кніжку не больш 30—50 вершаў выключна з матывамі кахання, смерці, характава прыроды, мескіх тавэрнаў і падобнага... Французы, немцы і нават расейцы пад саветамі выпускаюць такія кніжкі кожны дзень. І верхавіны французскае лірыкі безумоўна не ў Беранжэ, а ў Бадлера, Верхарна, як і расейскай, не ў Няжрасава, а ў Цютчава, Пушкіна. І до слова, наш зямляк Міцкевіч слаўны і агульначалавечай вартасці пэат не тады як кліча: «O, Matko Polsko! Tu tam śWieżo w grobie złożo...», а ў «Крымскіх санетах», у «Конрадзе Валенродзе», у «Імпрывацыі»!!!

Запрапанаваў бы Вам, БВТ — выдаць мае эстэтычныя спробы за 1924 год і пачатак гэтага года, каб не ведаў, якія Вы бедныя».

Такім чынам, Жылка заўважыў заідэалагізаванасць маладнякоўскай пэзіі і літаратурнай думкі ў БССР, але не дэпускаў, што прынятае там ідэалагічнае аднадумства абавязвае ўсіх і яму пасля вяртання скажуць: «хоць ялаў, дык цяліся». А можа, таму ён не бачыў сабе ідэалагічнай пагрозы ў БССР, што сам не пераставаў увадзіць у вершы і сацыяльныя, і нацыянальныя матывы? Прачытаўшы прысланы яму ў снежні 1925 года артыкул А. Навіны «Вільня ў беларускай пэзіі», Жылка з радасцю сцвярджае ідэалагічнае супадзенне поглядаў:

«Мы аднолькава глядзім на Вільню. Ваша аўтарытэтная слова яшчэ больш пераконвае мяне, што к вырашэнню «Віленскага пытання» прыйдзем толькі нашым шляхам. І яшчэ веру ў здзяйсненне сапраўднай сувярэннасці нашага народа, сапраўднае незалежнасці адбудоўца толькі ў Вільні, ці... нідзе. Менск — этап у развіцці і поступе нашай ідэі».

Літаратурная гаворка, як бачым, спаўзла на палітыку. Але вярнулася назад, бо палітыка, як яе разумелі марксісцкія артадоксы, здавалася Жылку вузкая: «Адной палітыкай доўга не ўгоніш (і па талмуду выходзіць, што яна толькі «надстройка») — трэба будова. Хацеў бы, каб і мяне не адкінулі, толькі я «всерьез і надолго» ўзяў курс на М. Багдановіча і не ведаю як прыдуся да двара. Шкада, што не магу развіць сваіх думак у друку. Але за свой сцяг (Максіма) гатовы змагацца... Між іншым, *inter nos* (паміж намі.— У. К.) — маладнякоўцы не тое, хоць між імі шмат мілых хлопцаў».

Так завяршаецца 29 снежня 1925 года цікавая і змястоўная гаворка паміж У. Жылкам і А. Луцкевічам аб літаратуры, яе нацыянальным і агульначалавечым змесце, аб месцы і ролі ў беларускім вызваленчым руху, грамадскім і духоўным жыцці.

ПЕРАПІСКА НАСТУПНАГА, 1926 года датычыць толькі вяртання на радзіму самога Жылкі і дзеячаў беларускай палітычнай эміграцыі. Праблема гэтая стала настолькі важнай для пэата-эмігранта, што ён не здолеў заўважыць, як яго тэзісы аб перавазе гуманітарных каштоўнасцей над палітыкай аказаліся абвергнутымі самім жыццём, нават яго ўласным.

30 кастрычніка 1927 г. Жылка надрукаваў у «Звяздзе» верш «А. Навіне». Гэта быў, відавочна, той самы верш, які ён паслаў Луцкевічу напярэдні 1925 года замест навагодняга падарунка. У заходне-беларускім друку верш не друкаваўся. Публікацыю твора ў «Звяздзе» ёсць падстава ўспрымаць як акт падтрымкі арыштаваных лідэраў Грамады — Тарашкевіча, Рак-Міхайлоўскага і іншых. А. Луцкевіч стаў для яго цяпер не толькі

мозгам вызваленчага руху, а пакутнікам за ідэалы, постацьцю, якая ўвасабляла эліту вызваленчага руху.

Так шукальнікі новых прастораў, Вынаходцы краёў незнаёмых, З безахляваю мужаю думнай і нязломнай сталёваю воляй; Падарожныя ў тайнасці ведаў, Неспалоюны чый розум як шруба, Што без нехаці ў несцылі вечнай Зашрубоўвае ў даль і глыбіні.

Заваўнікі мечам і духам, Для якіх у запале адвагі, Падбіваючы сэрцы й дзяржавы, Не існуе ні меж, ні запінаў.

Песняры, мастакі і музыкі, Хараства і сугучнасці слугі, Закаханыя ў буры і громы І з душой як збаноці лілеяў.

Будаўнічыя вежаў і гмахаў, Падпіраючы неба і неба, Усе, што прыдуць да нас І за намі, Каб тварыць, дамягаць І імкнуцца.

Усе вам мімаволь пазайздросціць.

У крытычны час У. Жылка, які і належала пэату, быў закаханы ў студэнтку музвучылішча семнаццацігадовую Рыму Маневіч, ехаў на лета да брата Алега, дырэктара пачатковай школы ў вёсцы Лісічына на Міншчыне, пісаў свой зорны цыкл любоўных вершаў і слаў каханай чужыя лісты. А восенню ўрачы паслалі яго, хворага з крывахарканнем, лячыцца ў Ялту.

У маі А. Луцкевіч адрокся на судзе ад Грамады і яе кіраўніцтва, кінуў у бядзе сваіх сяброў - таварышаў, адрэджэнцаў, калегіў па рабоце ў гімназіі — Б. Тарашкевіча, Рак-Міхайлоўскага і выйшаў на волю. Тое ж зрабілі юрыдычны кансультант Грамады Фабіян Акінчыц і дырэктар земжнага банку, ён жа дырэктар гімназіі Радаслаў Астроўскі. Адрэчэнне вядомых даюць сваёй рэспектабельнасцю асоб спрацавала на верагоднасць паліцыіска - пракурорскай версіі, нібыта Грамада — падрыўная арганізацыя, замаксіраваная «прыбудова» падпольнай КПЗБ, пятая калона, падпарадкаваная чужой дзяржаве. Рэакцыйная прэса абяляла адступніцтва, збіваючы высокую хвалю маральна-палітычнага спрыяння Грамадзе на міжнароднай арэне.

Як аднёсся да фатальнага кроку свайго дарадчыка і патрона У. Жылка — дакладна невядома. Вядомы толькі выбух левасектанцкіх настрояў у БССР і заходнебеларускім падполлі, фанатызацыя літаратурнага асяроддзя, выкарыстанне факта адступніцтва для абрыджвання ўсёй інтэлігенцыі. Не бярэцца сказаць, як у душы пераносіў А. Луцкевіч свой фатальны ход, але ў публічным жыцці паступаў як нельга горш: замест таго, каб адысці з палітыкі, як раней рабіў, уступіў у антыкамуністычны хаўрус з Астроўскім, якога грамадская думка аб'явіла платным агентам дэфензівы, і з Акінчыцам, які ўжо тады апускаўся да братавання з фашыстамі. Паводле прыяцыпу: «Скажы мне, хто твой друг, я скажу, хто ты». А. Навіна аказаўся жывым увасабленнем не адступніцтва, як чалавечай слабасці ў евангельскім разуменні, а сімвалам палітычнай неадзейнасці. Такого ў краі, ахопленым нацыянальна-вызваленчай барацьбой, згуртаваным баявой салідарнасцю і маральнай дысцыплінай, не дароўвалася.

У БССР левасектанцкая кампанія прыняла форму контрбеларусізацыі. Ідэалагічная артпадрываўка працягвалася да лета 1930 г. Выглядала на тое, што да выкрывання ворагаў, да «крытыкі і самакрытыкі», да шпіёнаванні людзі пачалі прывыкаць, а некаторыя на-

браліся смаку, як ведзьмы да шабашавання. Праўда, пісьменнікі старэйшага пакалення спрабавалі сарамаціць разгайсаны маладняк за непрыстойнасць. Павагу да класікі, цягу да культуры творчасці і да агульнай культуры праявіла бадай што толькі эліта «Узвышша» на чале з У. Дубоўкам, Я. Пушчам і А. Бабарэкам. «Мужчыны падружыліся, — піша ва ўспамінах жонка Язэпа Пушчы Станіслава Эдуардаўна Плашчынская. — Бывалі часта ў нас Бабарэкі Аня і Адам, Кузьма Чорны, Змітрок Бядуля, Міхась Чарот. Жылка з Пушчам чыталі свае вершы. Жылка і Купцэвіч расказвалі пра Чэхію... Вечарамі пілі чай, а часам і бутэльку добрага віна. Сядзелі да пэна». (Тэкст у аўтара публікацыі.)

Сяброўства з узвышэнцамі і сямейнае клапатное шчасце дапамагалі Жылку забывацца пра хваробу, паблажліва зносіць напады крытыкаў і матэрыяльныя цяжкасці. «У 1929 годзе, — піша С. Плашчынская, — у нас нарадзілася другая дачушка. І ў Жылкаў нарадзілася дачушка, а я яшчэ не бачыла яе і мне вельмі хацелася пайсці да іх. Яны жылі ў невялікім лакоі. Пасядзелі, гаспадары расказвалі пра Ялту, мора. Рыма іграла на піяніна, а малеча Беата ў такт музыкі дрыгала ножкамі. Беаце было ўжо 3 месяцы, а нашай 6. Уладзік з Рымай у той вечар падарылі сваё фота, яліцнскае, якое ў мяне і зараз ёсць, хоць і ездзіла ў ссылку на Урал... Уладзік выглядаў не зусім добра, ён і быў хударлявы, а тут — зусім, зусім схуднелы, бледны».

У красавіку 1928 г. Жылка і яго сябра па рабоце ў «Звяздзе» Фэлікс Купцэвіч былі выключаны з «Маладняка»: адзін за пасіўнасць, другі — за ідэалагічную ўхілістасць, сталі увасабленнем чужакоў, аб'ектамі публічнага цкавання. Восенню Жылка перастаў працаваць у рэдакцыі «Звязды», застаўся выкладчыкам музвучылішча, хоць яшчэ не здаваў сабе справы, відаць, з небяспекі, якая насцоўвалася на яго і на ўсіх добрых сяброў.

У БССР тым часам пачала на свой лад плесціся палітычная дактрына аб пагрозе рэвалюцыі, вырасталі крымінальная версія, паводле якой усе заходнебеларускія інтэлігенты, што знайшлі прыстанішча ў БССР, з'яўляюцца завербаванымі агентамі дэфензівы.

Станіслава Эдуардаўна Плашчынская так згадвае набліжэнне бяды ў 1930 годзе: «У час зімовых канікул прыязджаў з Масквы Уладзімір Дубоўка і дамовіліся з Язэпам і Адамам Бабарэкам, што летам педуць на Каўказ падзівіцца на прыгажосць гэтага краю. Вось яны (Пушча з Бабарэкам.— У. К.) паехалі ў Маскву да Дубоўкі. Меркавалі пабыць тыдні 2—3, але прыехалі праз 8 дзён. Пытаю ў мужа: «Чаму так хутка?» А ён кажа, што нікуды не ездзілі яны. У Маскве жах што робіцца. Хапаюць людзей і арыштоўваюць нават у цягніку: «Прэдыявіце дакументы. Пойдземте з намі!» Хлопцы пагаварылі і рашылі нікуды не ехаць: калі што здарыцца, то няхай гэта будзе дома, каб ведалі родныя, дзе шукаць».

ЛІТАМ 1930 ГОДА ў краіне прайшлі масавыя арышты. Арыштвалі і Жылку, але адправілі з турмы ў супрацьтуберкулёзны дыспансер, бо зноў адкрылася кровахарканне. У цяжкім стане выехаў пэат у ссылку ў горад Уржум Вяцкай губерні. Там 1 красавіка 1933 года Жылкі не стала. Вестка пра яго заўчасную смерць дайшла да Прагі і Вільні. Некралог у часопісе «Скры Скарыны» напісаў Т. Грыб. У віленскім часопісе «Калоссе» — Ст. Ст. (Станкевіч), які асабіста не ведаў пэата. Чаму не дзядзька Антон?

Ганарар працу пералічыць у фонд будаўніцтва помніка ахвярам сталінскіх рэпрэсій.

Алесь ЕМЯЛЯНАУ

НЕ ўМЁР ПРАДЗЕДАЎ ЗВОН



Паклон Табе...

Паклон Табе, Зямля бацькоў,
Зямля надзей і летуценняў,
Зямля няздзейсных памкненняў,
малых сцяжын і бальшакоў...
Паклон Табе, Зямля бацькоў.

Паклон Табе, Зямля вякоў,
вялікіх і малых падзеяў,
дзе Памяць не ўчарнела — дзев
у песні белых ветракоў...
Паклон Табе, Зямля вякоў.

Паклон Табе, Зямля крыніц
бруістых, чыстых, як слязіна,
Зямля азёрнай небасіні
і звонкіх цёплых вечарніц...
Паклон Табе, Зямля крыніц.

Паклон Табе, Зямля добра,
дзе кожны прыйшлы гаспадарыў,
набгом хлябтаў з удзячнай чары
і поўнай жменяй смела браў...
Паклон Табе, Зямля добра.

Паклон Табе, Зямля Хрыста,
цярпення Богага, чакання,
Зямля падманутага рання,
дзе ўжо не снег, а лёдастаў...
Паклон Табе, Зямля Хрыста.

Паклон Табе, Зямля сыноў,
што ўстрапянуліся ў цярпенні
і падымаюцца з каленяў,
і робяць дзіды з кайданоў...
Паклон Табе, Зямля сыноў.

Паклон Табе, Зямля раллі,
дзе прарастае вольнасць наша,
дзе жыць ужо не хочучь нашча
пад энк бязбожнай аглаблі...
Паклон Табе, Зямля раллі.

Паклон Табе, Зямля мая,
што выстаяла, не счарнела,
а засталася чыстай, белай
і асвятляе немаўля...
Паклон Табе, мая Зямля.

Прачнуцца трэба...
Як прачнуцца трэба!..
Ваўком ваўкуе вецер па Зямлі
і патрабуе,

прагне звычайнай трэбы,
каб не пагаслі зоркі на Крамлі.

Каб не пагаслі...
Хай гараць, нябогі.
Я іх святлу сваё аддам без зла,
мне не шкада,
хоць у мяне не многа,
ды толькі не рабуйце,
майце Бога,
пакіньце хоць на свечку мне святла...

Пакіньце!
Хоць на свечку-малітоўню,
каб я прачнуцца змог і ачуныць...
Ваўкуе вецер на нямую поўню,
і зоркі-вочы свецяць ваўчанят.

Цямнее ноч ад сквапнасці пярэбраў,
і ўжо над свечкай грэецца кіпцюр.
Прачнуцца трэба,
як прачнуцца трэба,
ці хоць шапнуць,
як у дзяцінстве, «Чур...»

Існасць

Мёртвае поле існасці,
як мне засеяць цябе!..
Толькі дастанеш блізкае,
спознішся
у сябе.

Час не ляжыць, як камень,
зменліваць не спыніць.
Рэчка плыве вірамі,
доўжыцца смерці ніць.

Доўжыцца ніць народзін...
Клубком не скруціць прасцяг...
Знікненне жыве ў народзе,
у людзях жыве працяг.

Адноснасць ці ёсць Бажніца
усіх навуковых бажніц!
Я прад крыніцаю ніцма,
ці прад Нябёсамі ніць!..

Хто я!
Працяг!
Пачатак!
Ці ёсць у наступным — я!
Існасць —
нямую пячатку
звычайна нясе Зямля.

Антэна космасу — сасна,
што чуеш ты
у вечаровай зморы!
Аб чым, скажы, праз ноч гавораць
зоры.

І што спявае месяц даўдана!
Скажы, сасна.

«Сказала б, хлопца мой, але
ці ж ты пачуеш распавед Сусвету,
калі руку не падаеш суседу
і толькі па грыбы ідзеш у лес!..
Ты ёсць глухі і невідучы, бо
і прада мной стаіш ты,
нібы Бог...»

Не рві бяздумна Родавую ніць,
бо ты ірвеш,
а мне, сястры, баліць...
Ты хочаш чуць-спазнаць Сусвет, але
каб Вышнасць чуць,
знайдзі свой Дольны след...»

Сасна,
антэна космасу, скажы,
ці ж варта павяртаючыся жыць,
а можа, не!..
«У нас адзін канец...»

Малання

Бабуля мая Малання
(хто даў ёй імя такое!)

язычкаю цёплай рукою
крыжам жагнала ранне.

Крыжам жагнала вечар
і Перуновы сховы,
шукала ў нябёсаў аховы,
долу схіляючы плечы.

Бабуля мая Малання —
маланка Богага свету...
Плыве над сцяжынаю ветях,
а я ўсё шукаю дазнання:

калі і чаму так стала,
што верніца пудкай бязрозы
паганства вяла барозны,
ды белым крыжам паўстала!

І мне праз абраз і слова
веру сваю святую
пакінула. Я вякую
пад чуйнай рукою Хрыстовай.

А можа, няварты разум
шукае дарэмна існасць!
Малання — яе вялікасць
гадуе маю бярозу.

І дрэва ўстае Бажніцай,
я — вернік Святога Духу.
Малання мая, паслухай,
я ўмею,
як ты,
маліцца!

Рвалі звону язык,
нібы джала змяі,
звон кідалі з-пад неба ў цямніцу,
і нямелі сны здратаванай зямлі
ля маёй безгалосай званіцы.

Доўга баль агняваў,
чырваней і грывеў,
дым атрутны наўкола струменіў.
І, здавалася, ўжо нарадзілася смерць,
і памерла жыццё ў пакаленнях.

Ды ў бяссілли амяг уладарны касцёр,
што званіцу спаліў да падавалін,
дзень крывавай слязою на пажарышча
дзе мой звон на агні катавалі.

Чуйна туліцца снег да счарнелай зямлі,
выплывае з нябыту зара-зараніца,
лес аддайна гадуе тугія камлі, —
павяртаецца ў неба званіца.
І плыве белакрыла над Памяццю дзён,
асячае пакутаў магіль...
Не,


не ўмёр маіх прадзедаў праведны
звон,
чую звона былінную сілу!

Поўнач была па-зімоваму снежнай, сіне-белая і па-вясноваму звонкая, са шкляным лядком пад нагамі. Лейцы календара толькі-толькі перахапіў сакавік. І ўжо іначай, як дагэтуль, па-маладому насцярожана шумеў бор. У зацішку хваёва-ядлоўцавага падлеску, спіною прываліўшыся да тоўстага дрэва, стаяў Іван Данілавіч — высокі, круглатвары, з прыгожай, каратка пастрыжанай, абсыпанай срэбрам шасцідзесяцігадовага веку барадою і такімі самымі срэбрыстымі вусамі. Трапяткая чуйнасць ночы адпавядала настрою душы, і ў гэтай прыемнай згодзе са светам ён трымаў над галавою, бялейшай за бараду і вусы, пыжыкавую шапку, не зводзячы вачэй з чорнай аўтамашыны пад урадавым нумарам, якая стаяла за першым ад дарогі шэрагам хвой і ў якую толькі што села яна. Яе ён ужо не бачыў, а шапку над галавою трымаў, каб бачыла яна, як ён з ёю развітаецца. Хацелася правесці слаўнага чалавечка да самай машыны, падкрэслена-ветліва, як умеў, пасадыць, самому зачыніць дзверцы, сказаць «да сустрэчы». Але пэўныя абставіны зрабіць гэта не дазвалялі. Яна была ягонай сакратаркаю, а ён быў народным дэпутатам парламента, і яе начны прыезд да яго павінен быў выглядаць вялікай службовай неабходнасцю, асабліва ў вачах шафэра ўрадавага гаража. Ён толькі падвёў яе да першых ад дарогі хвой з ядлоўцавым падлескам, у ахове ядлоўцу пад хвоямі яны развіталіся, і ўжо да машыны яна выбегла з-за дрэваў адна з чырвонай службовай папкаю ў руцэ. Машына адразу ўключыла агні, злосна грызанаў шыпамі колаў лёд і панеслася ў невідаль ночы.

Іван Данілавіч выйшаў з лесу на раскоўзаны пляц за брамаю, дзе стаяла машына. Высока над дарогаю ззяў вузенькі вастрогомі месечык, а за ім, працягам ягонага паўкруга, можна было разгледзець увесь бляклы круг, адно краёчкам якога і быў яркі месечык. Там, у крузе, угадалася выява воя на кані, быццам круг быў срэбрыным літам Вялікага княства Літоўскага. Святло ад яго лілося на зямлю, на лес, снег і лёд, лёд блішчэў, снег іскрыўся і блішчэлі празрыста-белыя друзкалі здэртага шыпамі лёду. У салодкай задумненасці Іван Данілавіч згроб тыя друзкалі — сукаватым лясным кіем, з якім заўсёды гуляў па лесе, палюбаваўся імі, раскідаў і зноў згроб у купінку. І гэтая драбязя дала сэрцу свой цёплы праменьчык. Сам сабе ўсміхнуўшыся, задумаўся: вось як неспадзявана мяняецца ўсё ў жыцці. Яшчэ ці даўно зласліва глядзеў на чорныя ўрадавыя машыны, у якіх лёталі абраннікі шчаслівага лёсу? Знакаміты вучоны, Богам блашлавёны талент, ён заўсёды імкнуўся ў круг вялікіх міра сего, бо паміж вялікіх пачуваўся на сваім месцы, але вялікія былі эгаісты, пускаць да сябе ў круг не спышаліся, прапскі на сваёй тэрыторыі не давалі. Магло ўсё гэта зацяць сэрца? Яшчэ як! Таму ён і глядзеў са злосцю на іх чорныя лайбы. А цяпер? Гэтак ужо чы глядзіць? Праваў нарашце заповітае кола? І як нечакана! Не навукай, дык палітыкай. Прышоў ягоны час — на хвалі перабудовы і маладой дэмакратыі.

Іван Данілавіч абышоў тое месца, дзе стаяла машына, кіем па лёдзе і снезе акрэсліў вакол яго круг, стаў у цэнтры круга, агледзеўся, кінуў светлы позірк у невідаль, куды бегла асфальтоўка, і ўявіў, як у гэтую самую хвіліну ў Мінск імчыць яго машына з працягнутай да ўсяго свету антэнаю і музыкаю японскае магнітолы, з ласкавым чалавечкам на ўтульным заднім, за спіной у шафэра, сядзенні, з чырвонай парламенцкай папкаю на маладых круглых каленках. У годным настроі выйшаў з круга і, высокая ўскідаючы перад сабою сукаваты кіёк, падаўся да адчыненай яму насустрэч брамы.

То ішоў, то спыняўся, слухаў зацішак ночы, зноў ішоў. Выйшаў да ляснога дачнага дамочка з ганкам пад вастрэпай стрэшкаю, на ганку выцер аб дыванок ногі, пераступіў парог і калідорчыкам прайшоў да свайго двухпакаёвага люкса. Кіў паставіў у кут ля дзвярэй, распрануўся, павесіў паліто ў шафу, зняў шапку і чаравікі, прайшоў у гасціны пакой і, не ўключаючы святло, апусціўся ў шырокае мяккае крэсла. Побач стаялі канапа і нізкі квадратны столик, на століку — бутэлька з-пад шампанскага з фальгою на шыцы, пустая, і



Фота А. КЛЕШЧУКА.

бутэлька недапітага маладзкіскага каньяку. Наліў у чарачку, адпіў глыток. Трымаючы ў руцэ чарачку, задумліва глядзеў у акно. Сам сабе ўсміхнуўшыся, ціхенька заспяваў сваю любімую:

Ой, сівы конь бяжыць,
На ім бела грыва,
Ой, спанаравілася...

Культуру з чарачкі ў рот астатняе, узяў са стала цукерку, адкусіў. І з той самай лёгкай усмешкаю, якая ўжо не сыходзіла з твару, задумаўся. Думаў пра яе. Зноў бачыў яе. Чуў і адчуваў.

Яны працавалі разам з месяц, не болей. Калі апошняя сесія Вярхоўна-

смялейшы і памятаў пра свае дэпутатскія правы. Ён пазваніў у гараж, каб па яе выслалі машыну. І праз гадзіну яна ўжо была ў лесе.

На гэты раз Іван Данілавіч не паўтарыў памылкі, якую зрабіў тады, павёўшы яе ў зімовы, хоць і на пачатку вясны, лес. Цяпер ён адразу выставіў на стол каньяк, нарэзаў лімончык і каўбаску, раскрасіў вялікую каробку з шакаладнымі цукеркамі, наліў крышталёвыя чарачкі, што стаялі ў буфэце люкса, і сказаў тост. За лес, які іх прытуліў, за поспехі ў рабоце, якая іх звяла.

А другі тост сказала яна. За яго. Што ён яе аднойчы заўважыў і не забыў. І што ён яе зразумеў.

Віктар КАРАМАЗАЎ

МАЛАДЗІЧОК ДЭМАКРАТЫІ

А павяданне



га Савета прыняла пастанову аб правах дэпутатаў, Івану Данілавічу шмат хто ракамендаваў у сакратаркі сваіх знаёмых, дачок, жонак, але ён з выбарам не спяшаўся, адказваў, што сакратарка яму не патрэбная. А неяк аднойчы згадаў народнае свята за Мінскам на беразе возера і цудоўную дзяўчыну, з якою там пазнаёміўся. Яна выступала з хорам, спявала, і выглядала вельмі прывабна ў народных строях, высоканькая і зграбненькая, з вяночкам жоўценякіх дзьмухаўцоў на русай галоўцы. Успомніў яе выразныя сінія вочы, цёплую усмешку, свой далікатны дотык да яе станіка. І адрас аказаўся ў блакноціку. Яна рабіла ў раённай бібліятэцы, і ён нават не стаў званіць, паехаў і знайшоў тую бібліятэку. Яна якраз была на рабоце, не ў тых, вядома, святочных строях, але, як тады, вельмі мілая. Пагаварыўшы з ёю, дазнаўся, што яна скончыла педагагічны інстытут, работу па спецыяльнасці, выкладчыкам мовы і літаратуры, у Мінску не знайшла, а сама была карэнная мінчанка і жыла з мамаю. Убачыў, што чалавек перад ім і сур'езны, і разумны, і выхаваны — запрасіў да сябе на работу, на заробак у тры разы большы. Яна была разгубілася: няўжо ў Вярхоўны Савет? А назаўтра пазваніла, што згодная. І ён у сваім выбары не памыліўся. Яна аказалася якраз тым чалавечкам, каторы яму быў патрэбны. Усё, што выпадала, рабіла старанна, хуценька, ды і не была яшчэ абяжараная ні сям'ёй, ні бядою. Нейка з першых дзён ва ўсім яго разумела. І як ён ад'язджаў у гэты лес, каб тут і папрацаваць, і крыху адпачыць, яна, быццам між іншым, сказала, што калі зробіцца сумна ў лесе, то хай ёй пазвоніць. Тады пасмяялася з яго верагоднага ляснога здзічэння, але яе прапанову ён запомніў і пазваніў. Яна прыехала аўтобусам і яны паўдня гулялі па лесе. Дзень выдаўся сонечны, цёплы, але з лёгкім марозікам. За рэчкаю яна хацела ўзбрацца на высокі лясны бераг, паслізнула, і ён яе падхапіў, стоячы пад берагам. Яе твар быў такі бліскі да яго твару, такі вясёлы і румяны, мілы, што ён не ўтрымаўся і пацалаваў. Гэта ёй, адчуў, спадабалася, і ён яе цалаваў яшчэ і яшчэ, а потым калі вярнуліся ў свае пакоі, ужо трэба было збірацца на апошні рэйсавы аўтобус. Тая пацалункі грэлі ўсю ноч. І яшчэ два дні пра адну яе думаў. Не мог ні спаць, ні працаваць. А сёння не вытрымаў, пазваніў зноў і сказаў, што яму ў лесе вельмі сумна. Яна прыехала аўтобусам, усё роўна як чакала яго званка, як абрадавалася ягонаму суму, і заўважыла, што аўтобус ідзе надта марудна і доўга. Дала зразумець, каб быў

Іван Данілавіч задумаўся: што б гэта значыла — зразумеў? Ёй падабаўся начны вясновы лес? І дамок у лесе? Зразумеў, што ўсяго гэтага ёй хочацца не менш, як яму? А ці зразумеў яна? Яму яе зразумець, вядома, лягчэй, як ёй яго. Ёй усяго дваццаць тры, і ён, шасцідзесяцігадовы мужчына, аналітык і псіхолаг хоць бы ад сваіх прафесійных талентаў, проста не мог не ведаць яе думкі і пачуцці. А яна? Ці магла яна ведаць яго, можна сказаць, старэчае сэрца? Так-так, старэчае — куды дзе несеся, галубок? Ён нечакана спалохаўся сваіх пытанняў. І, нібы за паратунак, зноў схопіўся за бутэльку. Яна накрыла сваю чарачку далонню і сказала, што ад каньяку ў яе кружыцца галава. І тады ён прынес бутэльку шампанскага. Яна ўсклікнула хутчэй ад страху, як ад радасці, але, калі наліваў у крышталёвыя, з тонкім звонам, фужэры, не прычыла. І свой фужэр падняла ў самым лепшым настроі.

Адпілі па глыточку. Яна прыхінула галоўку да яго пляча і прашалтала, што ёй добра. Гледзячы адно аднаму ў вочы, адпілі яшчэ па глытку і ён, абняўшы яе, дадаў, што ім можа быць яшчэ лепей. На яго таемную усмешку яна адказала такой самай усмешкаю, паднесла свой фужэр да ягонага, і яны нетаропка пілі прыёмнае салодкае шампанскае. Як толькі яна паставіла фужэр на стол, ён зноў прыгарнуў яе да сябе і цалаваў доўга, зноў шэпчаў, што ім можа быць і яшчэ лепей. Смейчыся, яна адкінулася на каналу, прылегла. Ён дацягнуўся да выключальніка, пагасіў святло і лёг да яе, абдымаючы.

— Табе са мною добра? — спытала яна.

— Я даўно чакаў цябе, — адказаў ён.

— Няўжо даўно? — здзівілася яна. — Але ж не так даўно ты мяне першы раз убачыў?

— Я чакаў цябе яшчэ тады, як не ведаў цябе.

— Марыў пра гэтакую жанчыну, як я?

— Пра цябе.

— Чаму ж ты мяне дагэтуль не знайшоў?

— Я раней быў іншы. Шмат чаго баяўся, зусім ад усіх хаваўся. Я хацеў нечага дамагчыся па службе, у навуцы. А для гэтага трэба было шмат у чым сабе адмаўляць. І ў жанчынах.

— Здраджваў свайму сэрцу?

— Ты маладая і не ведаеш, як жылі людзі. Нават калі іх і не садзілі за калючы дрот, не высылаў на Салаўкі ці Калыму, яны ўсё роўна не

маглі жыць, каб не сачыць адзін за адным, не даносіць, не прадаваць адзін аднаго і не пакутаваць ад даносаў і здрады іншых. Ды... яшчэ і цяпер.

— Цяпер дэмакратыя?

— Але людзі тыя самыя. Яны ўжо не будуць іншыя. Іншымі будуць іх дзеці, унукі. Але не яны. І, можа, не мы. Нам, каб нечага дамагчыся, патрэбны былі не толькі розум і талент, але яшчэ і страх, і асцярожнасць, і хлусня.

— І дзеля гэтага ты адмаўляў сабе ў каханні?

— Чаму ж?.. У мяне былі жанчыны. І ёсць жонка, дзеці. Але... як

тут табе сказаць? Ці была свабода кахання? І ці можна кахаць, калі не свабодны? Калі на кожным кроку вымушаны хавацца, ілгач, маўчаць?

— А мы цяпер хіба не хаваемся? Ты сказаў, што нас звяла дэмакратыя, што калі б не дэмакратыя, то ты не быў бы народным дэпутатам, а значыць мы не былі б тут, у гэтым лесе і доме. Дык што ўсё гэта? Свабода ці яшчэ несвабода? І ці сапраўды ўжо дэмакратыя?

Ён ляжаў, трымаў яе ў руках і адчуваў, што яна выплывае ў яго з рук. У дыялогах, спрэчках, пошуках інтэлектуальнай ісціны ён не быў безгалосы, а цяпер замоўк, не ведаючы, што адказаць на яе пытанне. Штосьці, вядома, мог і цяпер, але, калі на мове высокага парламенцкага стылю, гэта быў бы далёка «не канструктыўны і не адназначны» адказ дэмагога, па-простаму — брахуна, якога сцерпіць парламент, але не прыгожая жанчына. Зноў — палітыка? Ужо тут — што ёй рабіць? Навошта ўся гэтая размова пра свабоду і несвабоду, пра дэмакратыю, калі ў руках цудоўная маладая жанчына?

Ён адкінуўся ад яе на спіну, расплюшчыў вочы і ўбачыў у пакоі нешта дзіўнае. Па сценах, столі, акне шугала чырвань, гуляў незразумелы чырвоны вецер. Штосьці адбывалася за акном? Ускочыў з канапы. Усхапілася і яна.

— Што гэта? — спытала.

— Не бойся. Добрыя людзі паліць вогнішча.

За дрэвамі высока ў неба шугала полымя і ад яго ружавелі гонкія ствалы хвой.

— І месяцчак. Зачырванеў ад полымя?

Яна прытулілася да яго, і яны абое глядзелі на сапраўды заружавелы, нібы ад вогнішча, вузенькі і вострагоргі маладзічок, за якім можна было разгледзець ягоны працяг, поўню з выяваю воя на ружовым кані. Ці, можа, той лік і літ бачыў ён адзін, ведаючы пра яго існаванне, угадваючы, бо круг злёгка абазначаны, а маладзічок, нібы профіль срэбранага літа і ліка, аж ззяў.

— Гэта маладзічок нашай з табою свабоды, — задумаўшыся, сказала яна. — Я баюся, каб людзі яго не спалілі.

Ён прынес са століка шампанскае, паставіў на шырокі падаконнік, наліў у фужэры.

— А ты большы палітык, чым я думаў, — сказаў ён. — Я хачу выпіць за гэтую ноч. За вогнішча і месяцчак. За тваё здагадлівае жаночае сэрца.

— Я ніколі не была палітыкам. Я ненавідзела гэты бруд. Нават газет не чытала. Але цяпер, з табою побач, я не супраць палітыкі.

— Якой?

— А любой. Якая за нас.

Яе адказ быў такі непасрэдным ў сваёй наўнасці, што ён, не ўтрымаўшыся, засмяяўся. Выпіўшы шампанскае, узяў яе за плечы, цёплыя праз сукенку, і зноў цалаваў з як быццам даўно забытаю асалодаю. Рукі слізганулі па сукенцы ўніз, пальцы зачэпіліся за вузенькі паясочак, прабеглі па ім з двух бакоў наперад да пупка, натрапілі на гузічак, і паясочак зваліўся на падлогу пад ногі. Рукі зноў паплылі па ёй угору, між малых кушчак грудзей да шыі, і доўгія пальцы без усялякай каманды, самі па сабе, пачалі нервова вылускваць з пяцелек маленькія гузічкі. І ніжэй. І ніжэй. Гузічкі ручаёчкам збягалі ўніз, ручаёчак цёк доўгі, да самага нізу сукенкі, і пальцы з дзіўным спрытам перабіралі іх, кожныя, вызваляючы, з пяцелек. Адным непрыкметным рухам яна вызваліла беляя плечыкі з-пад чорнай сукенкі і сукенка звалілася, як той паясочак, на падлогу. Ён разгубіўся. Яна стаяла перад ім у шаўковай камбінашцы, ружовай у гульні бліскавіц, рухомай, нібы на ветры, і плечы яе ў ягоных руках былі сапраўды гарачыя.

«Вось яно, — падумаў, — самае жаданае, самае бязлітнае пытанне. Як на яго адказаць — самае-самае, вечнае? Каб яна засталася задаволеная адказам?»

Нечакана, зусім не ў час, успомніў, што на пачатку лета яму грукне цэлых шэсць дзесяткаў, ад гэтай раптоўнай думкі яшчэ мацней разгубіўся, але з грунтоўным вопытам тых самых шасцідзесяці адагнаў ад сябе небяспечную думку, знізу падхапіў на рукі яе шок, ускінуў вышэй галавы, і яна ўжо стаяла перад ім ва ўсёй сваёй непасрэднасці і чысціні. Яе, ласкавую, ён прыгарнуў да сябе, і яна прашалтала:

— Я тут замёрзну.

Ён узяў яе на рукі і асцярожна, каб не зачэпіцца за што-небудзь у цені, панёс, такую лёгкую і цёплую, у другі пакой, дзе стаялі два, ссунутыя адзін да аднаго, ложка, якія раніцай, устаўшы, ён не паспеў заслаць.

Па спальні таксама гулялі ружовыя бліскавіцы. У святле ад вогнішча, снегу, месяцчак было і цёпла, і таямніча, нібы ў казцы. У прычыненую фортку з лесу чуўся трывожны крык незнаёмай птушкі.

Ён паклаў яе ў чыстую пасцель, адышоў, зачыніў фортку. Птушка заціхла. Пніжак зваліўся з плеч.

Яна працягнула яму насустрач доўгія танклявыя рукі. Ён схліўся над ёю. Яе пальцы дакрануліся да яго шыі і пачалі гульні з гузічкамі ягонай кашулі.

— Два жаночыя чаравічкі, адзін за адным, зваліліся на падлогу.

Калі Іван Данілавіч, правёўшы яе ў Мінск, вярнуўся ў свае пакоі, вогнішча ў лесе яшчэ гарэла і над ім высока ззяў той самы маладзічок. Вогнішча кожную ноч палілі суседзі, і за гэта ён іх называў вогненнымі маньякамі, але сёння яны ўпрыгожылі яго сустрэчу з ёю і ён ім быў удзячны. Дапіўшы каньяк, у салодкай стоме сядзеў у мяккім ірэсле насупраць акна і некалькі разоў ціхенька пачынаў любімую песню: «Ой, сівы конь бяжыць, на ім бела грыва...» Хацелася спаваць, і не мог выцягнуць болей за два радкі, бо і маўчаць хацелася, каб паўней адчуваць яе такую, якой яна была з ім у ложку. Хацелася гнаць ад сябе ўсё, што магло заглушыць гэтае цёплае, хмельнае, як даўно адшумелая маладосць, адчуванне. І нават песню.

У нейкую хвіліну Іван Данілавіч пачуў сваю радасць асабліва востра, усімі клетачкамі, нервачкамі. Пацягнуўся ў ірэсле, заклаў рукі за галаву, увесь ажно скалануўся, і нават улада ночы, яе таямнічае цішыні не стрымала — зарагатаў на ўсю моц транзіравага ў парламенцкіх баталіях голасу:

— Ха-ха-ха-а!..

І быў гэта голас нашай маладой дэмакратыі.

ЗНАЁМЦЕСЯ: ГРОДЗЕНСКИ КАМЕРНЫ!

Кажуць, што калі горад захаваў сваю гісторыю, то ён захаваў і душу. Але, на жаль, у нашай шматпакутнай Беларусі, якая неаднойчы палала ў вогнішчах ваенных пажараў, разбуралася як чужынцамі, так і сваімі, не многія гарады маюць магчыма-масць ганарыцца даўняй, прапануючы наведваць старажытныя замкі і храмы, паблукваць па брукаваных вуліцах, дзе кожны дом — позірк у мінулае...

Гродзенцам у гэтым сэнсе пашэнцавала. Але ж гісторыя — гэта, вядома, не толькі старадаўняя архітэктура, а і духоўныя і культурныя традыцыі. І захоўваць іх, на маю думку, яшчэ больш важна і, безумоўна, нялёгка, бо іх нельга адбудаваць, як старадаўнюю вежу ці кляштар, нельга аднавіць, як карціну, ці надрукаваць факсімільным выданнем, як кнігу. Іх трэба адраджаць у сэрцы, у розуме, у душы, у жыцці.

Якое ж дачыненне ўсё гэта мае да Гродзенскага камернага аркестра? Самае непасрэднае. Бо стварэнне ў Гродне такога калектыву — не проста цікавая падзея, вартая ўвагі музычнай грамадскасці, але і яскравы факт духоўнага адраджэння колішніх традыцый музычнай Гродзеншчыны.

А традыцыі былі сапраўды багатыя. Як нагадвае літаратура, яшчэ ў 1543 г. у Гродне польскім каралём Зігмундам Аўгустам была заснавана так званая «літоўская капэла», у якую к пачатку стагоддзя ўваходзіла наля пятнаццаці музыкантаў і спевакоў. Гэты калектыв быў адным з першых аркестраў на тэрыторыі Беларусі. На працягу XVIII ст. у Гродне існавала капэла езуіцкай бурсы, рыхтавала музыкантаў у асноўным з ліку тутэйшага люду. Яна адыгрывала значную ролю ў музычным

жыцці горада, бо не толькі абслугоўвала набажанствы, але і выконвала свецікія творы.

Адным з лепшых у свой час лічыўся Гродзенскі тэатр Антонія Тызенгаўза, падснарбія надворнага Літоўскага. У 70-я гады XVIII ст. там ставіліся оперы і балеты, даваліся канцэрты. Дзейнічала музычная школа, у якой выхоўваліся будучыя артысты тэатра і аркестра. Капэлай кіраваў мясцовы музыкант, скрыпач-віртуоз, Лявон Сітанскі. Паказчыкамі вышэйшага узроўню трупы Тызенгаўза з'яўляюцца, напрыклад, такія факты: пра аркестр добра адгукаліся нават у такім буйным музычным цэнтры, як Мангейм, а многія салісты балета пасля распаду тэатра бліскуча выступалі на варшаўскай сцэне.

У пачатку XIX ст. у Гродне працаваў тэатр С. Дэшнер, які, апрама драматычных спектакляў, ставіў і оперныя, у яго рэпертуары была вядомая опера Дж. Паізіэлі «Служанка-пані». У 40-х гадах папулярнасцю нарыстаўся аматарскі аркестр, створаны вялікім энтузіястам музычнага мастацтва, кампазітарам і фалькларыстам, вынаўцам і педагогам І. Дабравольскім. У праграме калектыву былі ў асноўным творы венскіх класікаў. Дарэчы, з аркестрам неаднаразова выступала перад землякамі Тэафіля Юзафовіч-Бароўская, таленавітая скрыпачка, чый творчы шлях таксама пачынаўся на берагах Немана.

Многае яшчэ можна ўспомніць — і пра Таварыства аматараў драматычнага і музычнага мастацтва, у якое, паводле некаторых звестак, уваходзіў бацька М. Багдановіча, і пра

гастролі ў Гродне такіх знакамітасцяў, як В. Давыдаў, С. Рахманінаў і інш. Ці пра тое, што непадалёк ад Гродна, у Слоніме, блістаў славаці тэатр Міхала Агінскага, а ў Дзярэчыне па запрашэнні Сапегаў працаваў сам В. Жыўны, настаўнік Шапэна.

Словам, гродзенцам ёсць чым ганарыцца і, канешне, ёсць што адраджаць. Гэта ведалі і разумелі многія музыканты, якіх непакоіў стан культурнага жыцця роднага горада. Сапраўды, чаму, маючы шмат добрых выканаўцаў, таленавітых энтузіястаў сваёй справы, трэба абавязкова чакаць гастралёраў, каб атрымаць асалоду спаткання з цудоўным мастацтвам? Чаму не паспрабаваць самім! І яны спрабавалі, выступалі сольна і ў ансамблях, удзельнічалі ў канцэртах, урачыстых, і не надта, мерапрыемствах, але жыла думка пра аркестр. Не пакідала яна і кампазітара Андрэя Бандарэнку, аднаго з тых, хто стаяў «ля калыскі» калектыву.

— Ідэя стварэння камернага аркестра, — гаворыць А. Бандарэнка, — з'явілася яшчэ некалькі гадоў таму, пад час існавання ансамбля старадаўняй музыкі «Канчэнта». Але тады нас не падтрымалі, не стала і «Канчэнта», усё з той самай прычыны — адсутнасць падтрымкі, як маральнай, так і матэрыяльнай. Ды, у рэшце рэшт, наш голас пачулі і пайшлі насустрач...

Так, і за гэта трэба шчыра падзякаваць найперш Гродзенскаму гарвыканкому, гарадскому аддзелу культуры, бо пачулі «крык душы» музыкантаў. Вядома, які цяпер час. І добра, што ў Гродне глядзяць у перс-

пектыву і ў горадзе цяпер ёсць свой камерны аркестр. Дык што ж ён з сябе ўяўляе?

У складзе яго каля дваццаці музыкантаў, у асноўным выкладчыкі музычных устаноў, выхаванцы Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, аднадумцы, аб'яднаныя любоўю да музыкі, імкненнем іграць, даючы радасць і асалоду сабе і слухачам. Аснова аркестра — струнныя інструменты, ёсць яшчэ флейта, габоі, валторна, клавесін. Кіруе Гродзенскім камерным Арон Гендэльман, сур'ёзны і таленавіты музыкант. У свой час ён працаваў з духавым аркестрам Гродзенскага музвучылішча, які неаднаразова займаў высокія месцы на розных конкурсах, фестывалях, аглядах і г. д. Шчыра кажучы, была нейкая занепакоенасць: духавік па адукацыі, кларнетыст — на чале струннага (у асноўным) складу? Цяжкасці, безумоўна, былі, але ўсё ж майстэрства і самаадданасць як дырыжора, так і музыкантаў, вялікая творчая праца даволі хутка далі добрыя вынікі.

З поспехам прайшла яго прэзентацыя (2 канцэрты) у Гродне, у зале Рэспубліканскага музея гісторыі рэлігіі. Праграма, якую вяла музыказнаўца С. Калчанова, складалася з твораў славуцых І.-С. Баха, А. Вівальдзі, А. Карэлі, беларускіх кампазітараў Л. Абельвіча, П. Альхімовіча і ў цэлым, калі не лічыць некаторых нязначных аргэхаў, была выканана на высокім прафесійным узроўні. (Аркестру ж на дзень прэзен-

тацыі было ледзьве больш за тры месяцы!). Нядрэнна прагучала «Арыя» Баха, яго ж Двайны скрыпачны канцэрт рэ-мінор (салісты Н. Трухан і Т. Сухоцкая), «Лета» з вядомага цыкла «Поры года» Вівальдзі (саліст А. Сматрыцкі). З лёгкасцю і настроем прагучалі часткі з Сюіты сі-мінор Баха (саліст — флейтыст А. Шчэрба). Што датычыцца твораў беларускіх аўтараў, то Concerto grosso № 2 П. Альхімовіча не надта ўдалося аркестру (дзея справядлівасці заўважу, што і сам твор не вельмі прывабны). А вось «Арыя» Л. Абельвіча, напэўна, многіх прысутных у зале прымусіла змяніць свае адносіны да беларускай музычнай спадчыны (а яны, шчыра кажучы, не самыя лепшыя). Натхнёна і эмацыянальна сыграная Н. Трухан, гэтая цудоўная музыка без сумнення закрнула самыя патэемныя пачуцці слухачоў. Аказваецца, не толькі Бах ды Вівальдзі пісалі шэдэўры! А колькі іх яшчэ, нам не вядомых, пыліцца дзе-небудзь на паліцах бібліятэк ці, хутчэй за ўсё, рукапісных архіваў?!

Музычнае асветніцтва, актывізацыя канцэртнага жыцця на Гродзеншчыне і, канешне, галоўнае — прапаганда беларускай музыкі, найперш нашага земляка А. Бандарэнкі, — гэтак вызначае творчыя мэты калектыву яго мастацкі кіраўнік.

Так, аркестр глядзіць у будучыню. Аднак, прабачце банальнасць, каб жа ён быў, каб толькі зноў не павісла ў паветры, а затым не растварылася ў небывіцці добрая справа! Ну, а з канкрэтнымі творчымі планами чытачоў знаёміць А. Гендэльман:

— Бліжэйшае — гэта ўдасканалванне той праграмы, якая ў нас ужо ёсць. Далей, канешне, будзем пашыраць рэпертуар. На чарзе Камерная сімфонія і Канцэрт-паэма для саліруючых скрыпкі, віяланчэлі, габоі і фартэпіяна А. Бандарэнкі. Клавірны канцэрт фа-мінор Баха, Альтовы канцэрт Тэлема-на, Струнная серенада Чайкоў-

СУМНЫ РОЗДУМ ПАСЛЯ СВЯТОЧНАГА КАНЦЭРТА

Размовы пра тэатральны крызіс даўно ўжо сталі агульным месцам у артыкулах мастацтвазнаўцаў. Але ў той вечар хацелася думаць не пра крызіс, а толькі глядзець, слухаць, захапляцца і шкадаваць: на жаль, усё, што мае пачатак, мае і канец...

Я магу толькі паспачуваць, калі 2 мая вы не трапілі ў Дзяржаўны тэатр музкамедыі БССР на канцэрт «Зорак» беларускай аперэты, народнай артысткі рэспублікі Наталлі Гайдзі і заслужанага артыста БССР Рыгора Харыка. Даўно ўжо не даводзілася бачыць такой колькасці падораных кветак, даўно не даводзілася чуць такіх шчодрых воплескаў — артыстам вядомым, прызнаным, любімым.

У той вечар гучалі сцэны і арыя са спектакляў, знаёмых па рэпертуары тэатра музкамедыі, — «Сільвы», «Марыцы», «Прынцэсы цырка», «Д'ябальскага наезніка» І. Кальмана, «Вясёлай удавы» Ф. Легара, «Мільянеркі» Я. Глебава, «Бабскага бунту» Я. Пцічкіна, а таксама твораў, малавядомых мінскаму слухачу, — «Перыколы» Ж. Аффенбаха, «Джузіты» Ф. Легара, «Зялёнага вострава» Дж. Керна і інш.

Напэўна, гэта майстэрства вышэйшай пробы, адзнака шчодрага і зіхатлівага таленту — без дэкарацый, без аркестра (канцэрт ішоў пад акампанемент раяля) стварыць такія розныя характары, якія ў рэшце рэшт набліжаюць да спрадвечнай задатка чалавечай душы і да

спрадвечнай таямніцы каханя, узаемаадносін Яе і Яго...

Але натуральная глядацкая радасць бачыць і чуць Наталлю Гайдзі і Рыгора Харыка ў іх лепшых ролях азмрочвалася зусім не святочнымі думкамі. Чаму гэта першы сольны канцэрт артыстычнага дуэта, добра вядомага ў нашай краіне? Чаму самая зіхатлівая «зорка» беларускай аперэты, яе гонар, вымушана была год таму пайсці з тэатра? Чаму Рыгор Харык прылятае ў Мінск толькі на асобныя спектаклі, бо заключыў кантракт са Свврдлоўскім тэатрам музычнай камедыі? Ва ўласнай трупе ён аказаўся не надта патрэбны. Як жа неашчадна, безгаспадарліва, прабачце за рэзкасць, пахамску ставіцца грамадства ў асобе тэатра да лепшых сваіх прадстаўнікоў, калі такія артысты аказваюцца лішнімі... Калі мы ўбачым дуэт Н. Гайдзі і Р. Харыка на сцэне нашага тэатра музычнай камедыі і ці ўбачым увогуле?

Больш як 25-гадовае самааданае служэнне Наталлі Гайдзі мастацтву высока ўзняло прэстыж беларускай аперэты. Чаму яе незвычайная артыстычная індывідуальнасць ніякім чынам не адлюстравана ў ніводным буклеце, альбоме, не кажучы ўжо пра грунтоўную манграфію? А незапісаных спектаклі, непастаўленыя фільмы-канцэрты? Усё пытанні, пытанні... Хто на іх адкажа?..

Т. МУШЫНСКАЯ.



У рамках Міжнароднага года Моцарта традыцыйны фестываль «Мінская вясна» шырока прадставіў аматарам музыкі творы вялікага венскага класіка. Аднак у фестывальныя дні адбываліся і канцэрты, у якіх выконваліся творы Баха, Гендэля, Гайдна, Шуберта...

Спявае Эва Бен-Цві

Адбыўся ў Мінску і канцэрт вядомай ізраільскай спявачкі Эвы Бен-Цві.

У спявачкі прыгожае сапра-на вялікага дыяпазону, яна валоде тэхнікай вакальнага мастацтва. Інтэрпрэтацыя яе вызначаецца свабодай, нязмушанасцю выканання, умемнем выяўляць аўтарскі сэнс выконваемых твораў. Прыродны лірызм яе арганічна спалучаецца з эмацыянальнай дынамікай.

Творчы шлях Эвы Бен-Цві незвычайны. Скончыўшы Вільнюскую кансерваторыю па класе фартэпіяна і меўшы заняткі па класе вакалу, яна паехала ў Ізраіль, дзе працягвала заняткі спевамі ў салісты Венскай ды Бухарэцкай опер Розы Дампф, затым удасканальвала свае веды ў Вышэйшай школе музыкі ў Дэтпольдзе (Германія). Гастралывала ў многіх краінах свету.

У Мінску прагучалі рамансы

і песні французскіх кампазітараў (Г. Фарэ, М. Равэля), вакальныя творы ізраільскіх кампазітараў (П. Бен-Хайма, А. Мааяні), музыка савецкага кампазітара Р. Фрыда. «Кадзіш» і «Вакаліз у форме хабанеры» Равэля, зусім розныя па настроі і змесце, былі выкананы ярка, з тэмбральнымі фарбамі, тэмпавымі кантрастамі ды без вонкавай афектацыі. «Псалма Давіда» Мааяні прагучала ўпершыню ў СССР. Напісаная сучаснай музычнай мовай з імправізацыйнымі прыёмамі, яна была выканана пераканаўча і вобразна, з вялікім эмацыянальным напалам.

Вялікую цікавасць слухачоў выклікалі фрагменты мана-оперы Фрыда «Дзёнік Анны Франк». Трагічны лёс яўрэйскай дзяўчыны, якая хавалася ад фашыстаў і загінула ў канцлагеры (што апісана ў яе дзёніку і дайшло да нас), стаўся

На ўгодкі Цёткі

Прэм'ера спектакля «Стану песняй у народзе...», прысвечанага 115-ай гадавіне з дня нараджэння А. Пашкевіч (Цёткі), адбылася на сцэне Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра дзякуючы адноўленай тэатральнай студыі пры факультэце грамадскіх прафесій Магілёўскага педагагічнага інстытута. У спектаклі кіраўнік студыі, выкладчык кафедры беларускай літаратуры А. Макаравіч, выкарыстаў творы не адно Цёткі, — Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, Ф. Багушэвіча, М. Танка, Д. Бічэль-Загнетавай, В. Патавай, Н. Мацяш. І гэта невыпадкова, бо грамадская і літаратурная дзейнасць А. Пашкевіч непарыўна звязаны з дасягненнямі нацыянальнай культуры як ранейшых, так і пазнейшых часоў.

Зразумела, давялося студыйцам і пахвалывацца. Першы выхад на сцэну!.. Да таго ж яны вырашылі падтрымаць ініцыятыву сяброў клуба «Спадчына» і правесці збор ахвяраванняў на будаўніцтва помніка М. Багдановічу ў Яраслаўлі. Гледачы не засталіся аб'якавымі і да ідэі будаўніцтва помніка (сабраныя грошы пералічаны студыйцамі на адпаведны

Служыў Богу і Уладзе?

Сімволіка Скарыны

скага і іншыя творы. Надалей мне хацелася б, каб ножны з музыкантаў выступілі ў якасці саліста. Плануем супрацоўніцтва з лепшымі выканаўцамі горада, ужо ёсць дамоўленасць з піяністай Л. Нікіцінай, гітарыстам У. Захаравым, слявачкамі Г. Качалавай, В. Ярошынай. Мы рады ўсім, хто пажадае выступіць з намі. Ёсць у задумах і арганізацыя канцэртаў на прадпрыемствах Гродна і вобласці, у навучальных установах, магчыма таксама і стварэнне музычнага аб'екта для моладзі.

Застаецца пажадаць, каб усё задуманае ажыццявілася. Наперадзе столькі цікавага! Невычэрпны на ідэі А. Бандарэнка, напрыклад, ужо марыць пра наладжванне ў Гродне фестывалю камернай музыкі. Ён жа, дарэчы, выказаў слушныя думкі наконт будучыні Гродзенскага камернага!

— Я лічу, што калектыў павінен імкнуцца да ўсё большай і, урэшце, нанчатковай прафесіяналізацыі. Як у сэнсе выканальніцкага майстэрства, так і статусу. Чаму наш горад не можа мець штатны аркестр? З часам трэба, безумоўна, узабагачаць рэпертуар, інструментарый, бо існуе столькі прывабнай, знаёмай і незнаёмай, музыкі! Камерны аркестр — гэта не толькі струнная група. Варта было б шукаць здольных музыкантаў, запрашаць у аркестр. Спіняцца нельга.

Напэўна, не для ўсіх гэта радасць—стварэнне Гродзенскага камернага. Камусьці ўсё роўна, а хто і бурчыць: вось, маўляў, прыдумалі «Балаянне ў час чумы», хутка ёсць не будзе чаго, а яны са сваёй музыкой, ды яшчэ грошы ім далі... У такіх выпадках мне асабіста на памяць прыходзяць словы Д. Кабалеўскага: «Судоўнае абуджае добрае». А яшчэ згадваю твары людзей, якія неадойчы бачыў у канцэртных залах: натхнёныя, спакойныя і па-сапраўднаму добрыя.

Бачыў такія і на прэзентацыі Гродзенскага камернага.

Аляксей САЛАДУХІН.

г. Гродна.

тэмай гэтага твора. Напісаны ён па-майстэрску, і вялікае ўздзеянне на слухачоў было ўзмоцнена таленавітай інтэрпрэтацыяй выканаўцы.

Прагучаў таксама цудоўны лірычны вакальны цыкл «Сем песень» вядомага французскага кампазітара Фарэ.

Партыю фартэпіяна выконваў наш зямляк, мінскі піяніст Ілья Райхлін, выхаванец БДК, лаўрэат міжнародных і ўсесаюзных фестываляў джазавай музыкі. У мінімальны рэпетыцыйны тэрмін ён здолеў зрабіцца дастойным творчым партнёрам спявачкі ў гэтай складанай праграме.

Канцэрт Эвы Бен-Цві ў нашай сталіцы прайшоў з вялікім поспехам і пакінуў самы прыемны ўспамін. Першы прыезд да нас прадстаўніцы ізраільскага музычнага мастацтва — адметная падзея. Мы спадзяёмся, што творчыя кантакты паміж дзеячамі мастацтва Беларусі і Ізраіля будуць развівацца.

Генрых ВАГНЕР,
кампазітар.

Ганарар за публікацыю аўтар прасіць перавесці ў Дзяцічы фонд.

Фота Я. МЯЦЕЛЦЫ.

рахунак), і да спектакля, да ігры Т. Яфімавай, Т. Крываўшэнай, С. Хейлік, У. Лаўцова, С. Кулягіна. Усхвалявалі сцэны, у якіх удзельнічалі дзесяцігадовая Аксана Макаравіч і чатырохгадовая Каця Кандраценка. Яны дапамаглі правесці ў спектаклі яшчэ адну важную думку: самасвадомасць, пачуццё нацыянальнай і чалавечай годнасці павінны выходзіць з чалавеку з дзяцінства.

М. КАРАТКОУ.

г. Магілёў.

Працуючы над скульптурным вобразам Францішка Скарыны, я заглябіўся ў гістарычны матэрыял і трохі нечакана для сябе захапіўся расшыфроўкай знакаў-сімвалаў, якія неаднаразова сустракаюцца ў выданнях нашага першадрукара.

Праблема гэтая, як вядома, прыцягвала ўвагу вучоных ужо даўно. У прыватнасці, В. Шматаў змясціў у часопісе «Мастацтва Беларусі» (1989, № 5) артыкул «Набліжэнне да разгадкі», дзе разглядаў семантыку і сімволіку партрэта Скарыны. Ён меў мэтай звесці ў адзінае нярэдка супрацьлеглыя меркаванні і гіпотэзы розных даследчыкаў. Трэба адзначыць, што зрабіў гэта В. Шматаў цікава і пераканаўча. Мяне асабіста прываблівае тлумачэнне Л. Баразна, які лічыў, што «галюны сэнс герба (Скарыны.—А.Ш.)—перамога святла над цемрай. Ва ўяўленні беларусаў сонца ўвасабляе святло, цеплыню, жыццё, месяц—цёмру, ноч». Тут, на маю думку, ключ да разгадкі іншых Скарынавых сімвалаў.

Звернемся да знакаў № 1 і № 2 (гл. малюнак), якія дагэтуль нерасшыфраваныя. Бяру на сябе смеласць сцвярджаць, што Скарына выкарыстоўвае сістэму кабалістычных знакаў. «...всегда иную мудрость и науку знаменуют а иначе ся разумеюць, нежэлі молвены бываюць, и больш в себе сокровытых тайн земаюють, нежэлі ся словами пишуць»,—гаворыць Ф. Скарына пра біблейныя прыпавесці ў прадмове да сваёй кнігі «Прытча Саламона». Цікава, што да кабалістыкі і пантэістычнай філасофіі была характэрная для рэнесансных гуманістаў, гэтыя ідэі не маглі абмінуць і Скарыну. «Сімвалічны вобраз параўноўваецца ім з люстэркам» (У. Конан).

Што меў на ўвазе Скарына, калі неаднаразова выкарыстоў-

ваў знак № 1 у аздабленні сваіх кніг? В. Шматаў бачыць у ім медычныя шалі; гэтым нібыта сцвярджаецца справа, якую займаўся Скарына — доктар медыцыны. Не абвяргаючы расшыфроўку названага сімвала як шалей, я, тым не менш, бачу ў ім іншы сэнс. Нагадаю: «Спачатку было слова, і слова было...» Калі глядзець на палову знака № 1, то мы ўбачым літару Б, якая ўключае ў сябе яшчэ дзве літары — О і Г. У выніку атрымаем слова БОГ. (Поўны знак атрымаецца ў выніку люстранага адбітка.)

Калі бачыць у гэтым знаку шалі, то Бог—суддзя. Калі знак змешчаны побач з сонцам і месяцам, то Бог—стваральнік Сусвету. І Штрытэр бачыў тут спалучэнне кірылічных літар Т і Б, што не супярэчыць майму тлумачэнню: Бог па-грэцку—«Тэос».

Такім чынам, мне здаецца, калі Скарына змясчае знакі № 1 і № 2 абалп свайго партрэта, трэба весці гаворку не пра гербы, як гэта робяць некаторыя даследчыкі, а пра духоўныя сімвалы, дэвізы першадрукара.

Сцвярджаючы, што ён, доктар Францішак Скарына, служыць Богу, лагічна будзе дадаць—і Уладзе. Гэта, на маю думку, дазволіць расшыфраваць сэнс другога знака, які больш падобны на Карону (сімвал улады ў Вялікім княстве Літоўскім і каралеўстве Польскім), чым на схематычны малюнак друкарскага вярштата, паводле В. Шматава.

Дарэчы, гэты знак вельмі нагадвае герб Кракаўскага ўніверсітэта, дзе вучыўся Скарына — знак № 3. На знаку першадрукара няма толькі скрыжаваных паходняў.

Знак № 2 у пражскіх выданнях Скарыны сустракаецца толькі аднойчы — на партрэце. Знак № 1, як і відарыс сонца

і месяца, упрыгожвае шматлікія дрэварыты кніг славуэтага палачаніна. В. Шматаў звяртае ўвагу на такі факт: «На тытуле Скарынавай Бібліі, які змешчаны ў кнізе «Быццё» (1518), адлюстраваны тры геральдычныя шчыты: адзін зверху і два ўнізе — побач. На ніжніх змешчаны герб (сонца і месяц.—А.Ш.) Скарыны (злева) і знак № 1, а верхні шчыт (ён мае такую ж форму, як два ніжнія) не мае відарыса, «белы». Хутэй за ўсё на гэтым шчыце спачатку быў награвіраваны знак № 2, які зрэзаны гравёрам перад друкаваннем кнігі «Быццё». («Спадчына Скарыны». 36. матэрыялаў першых Скарынаўскіх чытаньняў. Мн., 1986). Паўстае пытанне: калі гэтыя знакі з'яўляюцца гербамі (тым больш, як мяркуюць даследчыкі, канкрэтных асобаў), то навошта Скарына так часта выкарыстоўвае іх у гравюрах на біблейныя тэмы?

Па-першае, хачу адзначыць, што відарыс сонца з месяцам падаецца побач са знакам № 1, і яны як бы дапаўняюць адзін другога, узмацняючы сэнс і змест адпаведных сюжэтаў, падкрэсліваючы светапогляд і галоўны дэвіз «гаспадара» гэтых знакаў. Па-другое, адсутнасць знака № 2 у трэцім шчыце на тытуле кнігі «Быццё» можна вытлумачыць тым, што Скарына ніякім чынам не хацеў ставіць сваю выдавецкую дзейнасць у залежнасць ад палітычных дачыненняў паміж Вільняй і Прагай, дзе выходзіла кніга.

Цяпер прапаную разгледзець гравюры тытульнага аркуша да першай кнігі «Царстваў» (Прага, 1518) «Памазанне Давіда». Звернем увагу на сцэну ў правым куце гравюры. У скарынаўскай Энцыклапедыі на гэты конт робіцца заўвага: «У натоўпе вылучаюцца царскія слугі, воіны, і адзін з іх трымае меч». Мяне здзівіла, што ніхто з даследчыкаў дагэтуль не заўважыў, што той воін з мячом вельмі падобны на самога Скарыну.

Дык каго ж абараняе ён, узяўшы ў левы руцэ меч? Безумоўна, таго барадатага чалавека, што стаіць праваруч ад яго і трымае ў руках карону. А ці не сучаснік гэта першадрукара і ягоны ўладар вялікі князь Літоўскі і кароль Польскі Жыгімонт Казіміравіч? Адгорнем старонку 335 Скарынаўскай Энцыклапедыі, дзе змешчана гра-




Жыгімонт I. Гравюра XVI ст



Тытульны ліст «Бібліі» Ф. Скарыны з кнігі «Быццё».

вюра з выяваў Жыгімонта. На маю думку, падабенства ёсць, прычым значнае: і ў тварах і ў аднолькавых галаўных уборах. Толькі на гравюры «Памазанне Давіда» Жыгімонт (?) трымае карону ў руках, бо яму пагражае нейкая небяспека, а Скарына (параўнайце воіна з партрэта першадрукара) абараняе манарха. Тым самым як бы яшчэ раз пацвярджаецца партрыэтазм Скарыны, яго вернасць гуманістычным ідэалам. Ну а тое, што ён так вольна змяшчае сябе і свайго ўладара ў біблейнай сцэне, сведчыць пра светапогляд людзей эпохі Адраджэння, якая спрыяла развіццю ідэі індывідуалізму і яго духоўных каштоўнасцяў. Не будзем забываць, што і свае ўласныя партрэты Францішак Скарына змясціў не дзе-небудзь, а ў Бібліі.

Алесь ШАТЭРНІК,
скульптар.



Гравюры першадрукара

Даследаванне Скарынавай спадчыны

Летась у Маскоўскім выдавецтве «Кніга» пабачыў свет навуковы дослед В. Шматава «Искусство книги Франциска Скорины».

Як гэта не здзіўна, але аб мастацкім аздабленні кніг генія славянскай культуры рускамоўны чытач не ведае амаль нічога. Нягледзячы на тое, што высокі друкарскі і мастацкі ўзровень скарынаўскіх выданняў прыцягваў увагу даследчыкаў яшчэ ў XVIII стагоддзі, яны абмяжоўваліся самымі агульнымі заўвагамі наконт мастацкага аздаблення гэтых кніг.

У XIX стагоддзі кнігі Скарыны згадвалі ў сваіх працах У. Сопікаў, П. Строеў, В. Ундольскі, І. Каратаеў, А. Мілавідаў і інш. Ды толькі ў кнізе П. Уладзімірава «Доктар Франциск Скорина» (СПб, 1888) можна знайсці апісанні гравюр. Лаканічныя, але дакладныя заўвагі аб скарынаўскіх гравюрах зрабіў У. Стасаў у сваёй рабоце «Разбор рукописного сочинения Д. Рувиного «Русские граверы...» (СПб, 1864).

Першы спецыяльны артыкул, спецыяльна прысвечаны гравю-

рам кніг першадрукара, належыць вядомаму беларускаму даследчыку М. Шчакаціхіну.

Толькі ў 1972 годзе былі ўпершыню выдадзены гравюры кніг Скарыны. Сабраўшы вельмі каштоўны матэрыял, складальнік альбома Л. Баразна, на жаль, не здолеў даць яму адпаведны каментарый.

Асобныя пытанні мастацкага аздаблення кніг першадрукара разглядаліся ў артыкулах Я. Неміроўскага, А. Сідарава, А. Анушкіна, Л. Уладзімірава, Г. Галенчанкі і інш. Важным крокам наперад стала выданне энцыклапедычнага даведніка «Франциск Скарина і яго час» (Мінск, 1988).

Неабходна падкрэсліць, што ўсе названыя аўтары ў асноўным закраналі ў сваіх даследаваннях толькі тыя ці іншыя асобныя бакі скарынаўскай графікі. В. Шматаў на сутнасці ўпершыню набліжаецца да якасна іншага асэнсавання мастацкай спадчыны Скарыны. Ён ставіць перад сабой надзвычай складаную задачу—вывучыць выданні Скарыны ў тым цесным узаемадзеянні, сінтэзе ўсіх

кампанентаў мастацкага аздаблення, якое і называецца «мастацтвам кнігі».

Разглядаючы як пражскі, так і віленскі перыяды ў дзейнасці Скарыны, аўтар канцэнтруе ўвагу чытачоў на пытаннях паліграфічнай арганізацыі тэксту, тэхнікі друку, дэкаратыўна-прасторавай пабудовы тэксту, асабліва арнаментальнага дэжору і г. д. Не засталіся за межамі ўвагі даследчыка і асабліва цікавыя паперы, шрыфты скарынаўскіх кніг.

В. Шматаў не толькі ўдала палемізуе з вывадамі сваіх папярэднікаў (як, напрыклад, па пытаннях класіфікацыі ілюстрацый Скарыны), але і закранае зусім не даследаваныя праблемы. Так, упершыню аўтар цікавіцца мастацкімі асаблівасцямі тытульных аркушаў скарынаўскіх выданняў, іх наборным арнамантам.

Аўтар прыходзіць да высновы, што беларускі першадрукар зрабіў першы крок у рашэнні складанай праблемы, кажучы сучаснымі словамі, праблемы дыяльнай кнігі. Менавіта Скарына зацвердзіў у кірылічнай кні-

зе новую друкарскую эстэтыку. І менавіта ў гэтым прынцыповае адрозненне выдання Скарыны ад кніг яго папярэднікаў Макарыя і Філя.

Уся дзейнасць беларускага першадрукара разглядаецца ў кантэксце развіцця еўрапейскай культуры, у цеснай сувязі з творчасцю іншых яе выдатных дзеячаў. Шматлікія параўнанні, аналогіі дапамагаюць вучонаму звязаць ва ўяўленні чытачоў тое, што, на жаль, часцей за ўсё існуе паасобку—імяны Скарыны і Гусоўскага, Каперніка і Дзюрэра, Тыцыяна і Верокію.

Але разам з тым ад кнігі застаецца пачуццё недагаворанасці. Часам аўтар не пазбягае скорэгаворкі, асобныя пытанні толькі пастаўлены, а не раскрыты, некаторыя цікавыя разважання, здаецца, спыняюцца на паўслове. Так, асобнага і больш грунтоўнага аналізу патрабуюць эстэтычныя погляды Скарыны на ілюстраваную кнігу — тэма гэта, здаецца, толькі заяўлена. Хацелася б і больш дакладнасці ў аналізе асаблівасцей арнаментальнага дэжору.

Такім чынам, кніга В. Шматава «Искусство книги Франциска Скорины» ўспрымаецца перш за ўсё як пачатак сур'ёзнай размовы пра кніжнае мастацтва беларускага першадрукара.

А. ПІКУЛІК.

«...З КІМ ДЗЕЛІЦА НЕБА САКРЭТАМ...»

Да 50-годдзя з дня нараджэння
Анатоля СЕРБАНТОВІЧА



Пішу гэтыя радкі і, здаецца, чагосьці баюся. Насцярожае адчуванне нейкай тайны, якая вась-вось прарэжацца праз загадкавае марыва, дасць сябе зразумець. Можна, баюся менавіта той адгадкі? Тады навошта шукаю яе, імкнуся ёй насустрэч, не ведаючы, з якога боку яна ўспыхне, засвеціцца яснасцю? Можна, з таго яршыстага здымка, што глядзіць на мяне з нейкай таемнай задуманнасцю з-пад шкла кніжнай шафкі? Можна, вась з гэтых трох ягоных кніжачак, якія я сёння з раніцы паклаў на свой пісьмовы стол, — «Азбука», «Міннае поле», «Пярэсёнак»? Першыя дзве з іх Толя меў шчасце трымаць у руках, апошняю ж, трэцюю, не дачакаўся: пайшоў ад нас, жывых, як кажучы і пішучы, у росквіце творчых сіл.

Здымак і кнігі... Канешне ж, тайна ў іх. Гэта з іх абдае мяне, пранізвае наскрозь тая нябачная прамянёвая мяцеліца, якая, відаць, і спараджае маю загадкавую насцярожанасць. А ў ёй агніста-трапятко спружынкаю дрыготка пульсуюць радкі з яго верша:

І колькі б ні грашыў,
А свячуся сонечным
каменьчыкам
Я на самым дне тваёй душы.

Не было ў цябе, дружа, грахоў перада мною. І, думаецца, ніколі б не было. Бо сяброўства наша завязалася не на паверхні — глыбінна, трывала, назаўсёды. Я тады працаваў у райгазеце на Шклоўшчыне, на Талевай радзіме. Журналістыка сцяжынікі неаднойчы заводзілі ў яго родную вёску Ордаць. На высокім беразе тады паўнаводнай Басі прыгожа рассялілася яна. Вуліцы, як і ў кожнай прырэчнай вёсцы, узгорчатыя, пераважна пясчаныя. На адной з іх аднойчы заглох мой шматпакутны метацыкл: «сеў» акумулятар. Каб запус-

ціць рухавік у такой сітуацыі, трэба было разганяць машыну і ўключыць «скорасць» на хаду. Пра тое ж, як я той раз намучыўся ў ордэцкіх пясках, напісаў нежак Толью ў Мінск. Ліст ў адказ прыйшоў надзеіва хутка. А ў ім, сярод іншага, такія радкі:

Напішу я вершаў цыкл
На лужку ці у ляску.
Покуль будзеш матацыкл
Валачыць ты па пяску.

Лёгкасцю радка, непадробнай настраваасцю прасякнута ўся творчасць Анатоля Сербантовіча. Якую б старонку яго зборнікаў ні адліснуў, нідзе, ні ў якім вершы не знойдзеш радка прахаднога, заморанага натужлівасцю пісання. Па ўсіх яго вершах адчуваецца, што такой натужлівасці ў паэты і не было. Талантам ён быў надзелены рэдкім, незвычайным. Дапытлівы розум, дакладнасць ацэнкі ўбачанага, той ці іншай падзеі, трапнасць выказвання, чуласць, адданасць ва ўзаемаадносінах падкуплялі знаёмых, раскоўвалі на дружбу. У ім была пшчота нейкая. Ні ў яго радках, ні ў паводзінах не было і няма захватасці, той хвацкасці, якая аддалае і чытача, і сяброў.

Слаўлю чыстае. Слаўлю ветлае.
Дабрату без хлусні і злосці, —
гэта словы з яго верша «Першакурсніцы», а ў іх дакладная характарыстыка душы творцы, яго крэда. Пра будзённае, як пра вечнае, пісаў Толя, бо бачыў, што з будзённага складваецца вечнае.

Я труба, ў якую трубіць колас,
У якую трубіць родны край.

Дзіўлюся я: навошта храмы,
Калі уся зямля, як храм!..

Я рады за зямлю сваю святую,
Якой не трэба болей паказу.

Апошнія радкі гучаць нібы сёння напісаныя, у перабудовачны час — з верай («я рады...») і незгасальнай любоўю, бо «на свеце заўсёды вечная

да Радзімы сваёй любоў». А побач — філасофскі роздум: «чаму у нас паэтаў — як бяроз?»

А лес трывожнай бронзай
празвінеў:
«Таму так многа ў нас было
паэтаў.
Каб за усіх, хто гаварыць не
умеў,
Яны пра край наш расказалі
свету».

Паэт Анатоля Сербантовіч менавіта ў гэтым усведамляў сваю адказнасць як творцы. І таму з-пад яго піра з'яўляецца выбуховая паэма «Міннае поле», вянок санетаў «Васілёк», цыклы вершаў з паездак па Сібіры і Далёкім Усходзе, а найбольш пра сваю незабыўную Беларусь, малую радзіму.

Я над Шклоўшчынай неба
Сініюнае бачу,
Што пад ветрам гайдаецца,
Як васілёк.

Шматжанравасць (замалёўка — балада — паэма — вянок

санетаў), шматмажорнасць, аздабленая мастакоўскай няўрымлівасцю, робяць Толью паэзію патрэбнай людзям. Чытаючы многія старонкі яго кніжак, нібы адпачываеш. Праўда, не заўсёды. Часам, бывае, так узрушаць радкі, што доўга знаходзішся ў іх палоне. Як пасля вась гэтага экспрэсіўнага верша «Гул баёў... Разбітыя дарогі...» — пра бязногага салдата.

Ты, салдат, спявай такую песню,
Каб забыў і сам,
што ты без ног.
Каб ён ведаў, мой круты
равеснік,
Хто што мог
і хто чаго не змог.

...Канчаўся сакавік 1970 года. Аляксей Пысін адзначаў сваё пяцідзесяцігоддзе. Акрамя афіцыйнай дэлегацыі з Саюза пісьменнікаў, што выязджала ў Магілёў на юбілей на чале з Міколам Ткачовым, на свята ехалі і блізкія сябры паэта, што жылі ў Мінску і былі асабіста запрошаны Аляксеем Васільевічам. Запрошаны былі і Толя. Але ён чамусьці не прыехаў. Я добра памятаю, як скрушна ў сябе і ў нас пытаўся юбіляр: «Чаго няма Тольі?.. Нешта здарылася...» І сапраўды, здарылася нечаканае, непапраўнае. У юбілейную для Аляксея Васільевіча ноч, з дваццатага на дваццаць першае сакавіка, не стала Тольі, памер на дваццаць дзевятым годзе жыцця. Пра гэта са Сцяпанам Гаўрусевым мы з жахам даведаліся толькі вярнуўшыся ў Мінск. «Калі б прыехаў, быў бы жывы», — часта пакутаваў Пысін, успамінаючы Толью. Ён і напісаў развітальную

прадмову — «Песня веснавога жаўранка» — да апошняга паэтычнага Тольевага зборніка «Пярэсёнак», які самога аўтара ўжо ў жывых не заспеў. Усе гэтыя гады неадступна праследуе, і, відаць, не аднаго мяне, загадкавая думка: Толя, калі і не ведаў, дык прадчуваў, што яго хутка не стане. Таму і пісаў пра гэта. Нездарма адзін за адным з'яўляюцца вершы «Няма мяне», «Дарагая, любая, харошая...», «Заплачаш. Заломіш рукі...», «Так стараўся, што думалі трэсне...» і інш. Шмат працаваў Толя, натхнёна спяваў, што акордныя радкі аднаго з пералічаных вершаў, здаецца, адрасуюцца яму самому:

А над песняю той недапетай
Прагудзела труба жураўля:
«Тых,
з кім дзеліцца неба
сакрэтам,
Маладым забірае зямля».

Аляксей Пысін... Сцяпан Гаўрусёў... Анатоля Сербантовіч... Нікога аднаго з названай тройцы я ў паасобку ўявіць не магу. Згадаючы, напрыклад, Толью, у мяне ўваччу імгненна яго постаць і аблічча аказваецца ў акружэнні астатніх дзех. Яднанне сяброўства талентам — святое яднанне. І — вечнае.

«Жаўранак... з-пад мяжы!
Узляцеў рана-рана.
Звонна праспяваў над полем
мінным, над полем цалінным,
над сваёй бацькаўшчынай.
І згарэў у песні».

Гэта заключныя словы са згаданай пысінскай прадмовы. Словы балючага развітання з другам.

Віктар РАКАЎ.

Памяці Сербантовіча

Памяці намі не стала
Незабытага Тольі,
Ён пайшоў на святанні
І не вернецца болей.

А жалба засталася
Песняй жаўранка ў полі.
Над рачулкаю Басяй
Ціха плачуць таполі.
Пятро СУШКО.

У Доме літаратара адбыўся вечар, прысвечаны А. Сербантовічу. У ім прынялі ўдзел і выступілі В. ЗУЕНАК, С. ЗАКОННИКАЎ, Я. ХВАЛЕЙ, К. КАМЕЙША.
Фота Ул. КРУКА.

У краіне светлай, ля сіняй бухты

(Пачатак на стар. 5).

Быццам сам М. Багдановіч выйшаў на сцэну Ялцінскага драматычнага тэатра імя А. П. Чэхава, калі да прысутных звярнулася народная артыстка БССР З. Бандарэнка: «Вершы, вершы дарагія! Спарадзіў я вас маленькіх у час, калі мне падымала грудзі хваля пачуцця. І няхай яно з вас знікла, хай збляднелі вы, засохлі, усё ж вы будзіце мне згадкі, і за гэта дзякуй вам. Не абміне і чытач вас... Разварушыце ж, мае вершы, гэты пласт: хай згадка згадку кліча, цягне, хай чытач мой зноў былое пражыве!»

Багдановіч прысутнічаў і ў зале. Пра гэта нагадваў вялікі партрэт на сцэне, пра гэта гаварылі ўсхваляваныя словы прамовцаў — намесніка Старшыні Савета Міністраў Крымскай АССР Т. Красікавай, А. Лойкі, Г. Пашкова.

Потым жа гучала беларуская

песня, віхурыўся агністы беларускі танец. І, вядома ж, Максімавы песні — «Зорка Венера» і «Вераніка». Апошняя сталася своеасаблівай прэм'ерай. Народны артыст СССР І. Лучанок сеў за раяль, і паліліся чароўныя гукі. Звычайна гэтая песня гучыць у выкананні «Песняроў», а цяпер яе спяваў кіраўнік «Сяброў» А. Ярмоленка, спяваў па-свойму адметна і непаўторна.

Вялікі беларускі канцэрт прайшоў у канцэртнай зале «Юбілейная» — на завяршэнне Дзён. Хоць білеты каштавалі і дарагавата, зала была паўноткай. Выступалі народны артыст БССР В. Вуячыч, «Сябры», ансамбль «Свята»... Літаральна ўсе нумары праходзілі пад воклічы «Брава! Біс!»

Напярэдадні закрыцця Дзён адбылося яшчэ некалькі сустрач, якія нельга не згадаць. У кінатэатры «Сатурн» аматараў кіно сабрала прэм'ера мастацкага

фільма «Франка — жонка Хама» па раманах Э. Ажэшкі «Хам», з поспехам выступіла на некалькіх пляцоўках «Свята», у тым ліку ў санаторыі «Беларусь», што ў Місхоры. Надаўна ў ім адпачывалі чыноўнікі рознага рангу, а цяпер «Беларусь» прымае «чарнобыльскіх» дзяцей. Перад канцэртам яны з бацькамі сабраліся ля бюста М. Багдановічу. В. Іпатава, В. Зуёнак, Г. Пашкоў, А. Лойка чыталі свае вершы, загадкі, пацешкі, нагадвалі, кім быў Максім-Кніжнік для Беларусі. Дзеці ж дэкламавалі вершы М. Багдановіча.

...У дзень ад'езду з Ялты з ранку церушыў зусім не летні дождж, цёмнай навалой пакрыўся небакры. Праўда, паступова распагоджвалася, вецер разганяў хмары, выглянула сонца. Пасвятлела сіняя бухта, стала, як заўсёды, вабнай і жаданай.

Крым не адпускаў ад сябе.
Не адпускаў ад сябе Максім Багдановіч.

Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Уладзімір КРУК (фота),
спецыяльныя
карэспандэнты «ЛіМа».

«ЗАХАЦЕЛАСЯ ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦА? ЗАВІЦЕСЯ!..»

Маю душу закрануў апошні абзац артыкула Юрася Залоскі «Вяртанне ў Вільню». Аўтар іранічна піша пра «тралейбусную псіхалогію» літоўцаў. Быццам вась якія яны «ненультурныя» — так хваравіта абараняюць сваю мову, што рускамоўным стала немагчыма жыць у Літве. «Так нельга», — адчуваецца думка аўтара. А як? Трэба сарамліва папраўляць, ушчуваць, быць памярковаўным? Быццам усё правільна. Але не з усімі і не заўсёды. Літоўская «тралейбусная псіхалогія» — паказчык таго, што грамадства хворе і змагаецца са сваёй хваробай. Я рада за прыбалтаў і засмучаюся беларускай «тралейбуснай псіхалогіяй». Няма такой? Вы вельмі памыляецеся. Есць! І тралейбусная, і іранічная, і цырульная... І не заўважаць яе нельга, як нельга адмяніць транспарт, крамы, цырульні. Толькі змагаюцца ў нас не за беларускую мову, а за рускую. І я мару аб тым часе, аб такой тралейбуснай псіхалогіі, калі мне будучы адказваць па-беларуску, не прыніжана, а хай і не зусім упэўнена, але з гонарам. І гэты час прыйдзе! Так — гэта труба, так — гэта балюча. Але інакш проста не бывае ў жыцці. Праз гэта трэба прайсці.

З ПОШТЫ «ЛіМа»

Я люблю паэзію Янкі Купалы. Але верш «А хто там ідзе?» мне не падабаўся ні ў школе, ні зараз. Хоць асобна ўзяты сказ «Людзьмі звацца!» вельмі добра гучыць як эпіграф да майёй любімай газеты. Есць у гэтым вершы ўсё той жа плач, усё тая няўпэўненасць, скарпа невядома каму і на каго. Захацелася людзьмі звацца? Завіцесь! Калі ты сапраўдны беларус, то фарміруй у сябе на радзіме «тралейбусную псіхалогію» ў свой бок. Толькі такі Чалавек гордага, упэўненага ніхто і не будзе высмейваць: ягоныя словы і паводзіны будуць пераймаць. Такаля чалавечая псіхалогія.

Гэта вельмі важна — абараняць мову адданасцю. Я — за «тралейбусную псіхалогію». У Літве — літоўскую, у Казахстане — казахскую, Ізраілі — яўрэйскую, Беларусі — беларускую. Хай гэта асобным людзям не вельмі прыемна. Усім не дагодзіш! Гэта — крайні сродак. Але ён — як укол хвораму, якому таблеткі і парады не дапамагаюць.

М. ШЧУКІНА,
г. Мінск.



Мартыралог
Беларусі:
імяны
і факты

«Бацьку арыштавалі 13 лютага 1937 года...»

Працяглы час ужо я займаюся пошукам ахвяр сталінскіх рэпрэсій — людзей, расстраляных, закатаваных органамі НКУС, а таксама тых, каму выпаў нялёгкі лёс быць роднымі, сваякамі «ворагаў народа».

Пошук гэты весці было вельмі нялёгка, бо розныя інстанцыі, а найперш партыйныя і праваахоўныя, перакрылі дарогу да архіўных дакументаў, звязаных з вайной Сталіна і яго памагатых супраць уласнага народа.

Але ёсць дакументы, якія не схаваеш ні ў якім архіве, да якіх не паставіш вартавых. Дакументы гэтыя — жывыя сведчанні людзей, памяць якіх захавала падзеі тых жудасных гадоў.

Ёсць на Лепельшчыне вёскі Барсукі, Валова гара і Забор'е. У першай з іх у канцы трыццаціх гадоў было рэпрэсывана 40 чалавек — амаль кожны чацвёрты, у астатніх крыху менш.

Вось яны, сведчанні мясцовых жыхароў:

Петрунеля Мікалаеўна Бувіч (Казлоўская):

— Бацька мой Казлоўскі Мікола (маці звалі Альжбейтай) жыў недалёка ад вёскі Валова гара на хутары. Мясціну тую і зараз завуць Казліхай. Гэта недалёка ад возера Плаўна. Было ў сям'і чатыры сыны і чатыры дачкі. Бацька па тым часе быў даволі адукаваным, добра ведаў сялянскую справу, і хоць надзел быў невялікі (усяго гектараў дзясць ворыва ды 7 гектараў сенажацей), жылі мы бязбедна. З усёй работай спраўляліся сваёй сям'ёй, батракоў не трымалі. Хутар стаяў сярод балот, нібы той востраў, два сабакі сцераглі статак ад ваўкоў. У статак было некалькі кароў, чатыры кані, сорак авечак, дваццаць свіней, 18 калод пчол ды сад на 200 дрэў. Бацька пракапаў з возера канаву і ператварыў балота ў сажалку, дзе было поўна рыбы.

У першую сусветную ды грамадзянскую войны ў барацьбе «за зямлю, волю ды лепшую долю» злажылі свае галовы два мае браты Стась і Янак. Антось вярнуўся з куляй у жываце і хутка памёр. Толькі малодшы Казімір заставаўся дома. К канцу дваццаціх гадоў дочкі Марыля, я і Вікія выйшлі замуж, прывялі зяціў, працавалі многа, зямля радзіла наўздзіў усім. У час жніва запрашалі вяскоўных жанчын жаць, у сенакос — мужчын касіць. Плаціў бацька за дзень работы больш, чым у калгасе атрымлівалі за год. У той час калгаснікі галадавалі, прыходзілі пазычаць збожжа. Нікому бацька не адмаўляў, людзі і па сённяшні дзень па-добраму ўспамінаюць нашу сям'ю.

Хутар быў «бяльмом на воку» ў мясцовай улады ды актывістаў. Неяк вясной прыехаў міліцыянт з цэлай хэўрай актывістаў-гультаёў, выгналі нас з хаты, павезлі ў Лепель. Маёмасць нашу расцягалі, жывёлу забралі ў калгас, пчол знішчылі, сад высеклі, на месцы сажалкі зноў стала балота, зямля без гаспадарскіх рук перастала радзіць. Бацька неўзабаве памёр. Выкінуты з цягніка на сibirскі мароз, загінулі астатнія, і толькі Казік з жонкай Анеліяй збеглі назад і хаваліся ў Анелінай маці ў вёсцы Валова гара. Але хтосьці данёс, і на іх пачалося «палаванне». Дыгтывалі Анеліну маці, білі па галаве, пасля чаго ў старой яна балела да самай смерці. Потым Казік жыў у сястры пад прозвішчам Баранаў. Доўга нельга было хавацца і, ведаючы, што рана ці позна іх зловіць, паехалі самі далей ад род-

ных месц. Пасяліліся ў Іркуцкай вобласці, дзе прыжыліся, выгадавалі чатырох дзяцей: Ядзю, Стася, Франю, Лілю.

Зінаіда Лаўрэнаўна Лук'яновіч (Урбан):

— Памятаю, бацька быў вельмі добры, ласкавы чалавек. Прыйдзе з працы змораны, галодны, але кожнага на руках патрымае. Нас чацвёрка было — Паўла, я, Кадзя і Анютка. Бацька самы першы ў калгас уступіў, стараўся працаваць, не лайдачыў, як «актывісты».

Летам 1937 года ўварваліся ў хату энкэвэдзісты і загадалі бацьку збірацца. Маці пабудзіла час, бацька пацалаваў кожнага ў галаву, сказаўшы: «Спіце, я скоро вярнуся, не плачце і мамку слухайцеся».

Як успамінаю, дык заўсёды галоднымі былі, бо з калгаса нічога не атрымлівалі, за адны «палачкі» працавалі. Агарод дрэнны быў, амаль нічога не даваў. Брат пасвіў калгасны статак, маці цэлы дзень у полі, я — з малымі.

У час вайны немцы спалілі нашу хату, жылі па чужых кутах. Паўла добраахвотна ў партызаны пайшоў, а калі прыйшла Чырвоная Армія, дык адразу трапіў на фронт, адкуль неўзабаве прыйшла пахаванка.

Пра бацьку нічога не ведаю, да гэтага часу нават рэабілітацыю не прыслалі. Дужа крыўдна і горка. Каму былі патрэбныя нашы сіročыя слёзы і смерць бацькі? Тады на кожным кроку крычалі: «ворагі народа», а сёння як вяды ў рот набралі. Няўжо так усё і згіне ў мінулым?

Ядвіга Францаўна Цяліца (Казлоўская):

— Бацьку арыштавалі 13 лютага 1937 года. У сям'і было пяцёра дзяцей, і маці была цяжарная шостым. Сам бацька працаваў у калгасе, быў прыгожым, вясёлым чалавекам, любіў песні, жарты. Было ў яго тры браты — Пётра, Фэлька, Ігнат. Адзін з іх быў нават старшынёй сельскага Савета. Барсукоўскія «актывісты» напісалі на бацьку данос. Ці то ён няўдала пажартаваў, ці некаму з іх упоперак дарогі стаў, бо ні перад кім шапкі не ламаў. Прымуслі падпісаць данос нават далёкую сваячку. Даносы напісалі і на бацькавых братоў. Ні для кога не было сакрэтаў, што вербаваў даносчыкаў старшыня калгаса Кубар. Але большасць людзей адмаўлялася гэта рабіць. І, вядома, становіліся кандыдатамі ў вязні.

Калі арыштоўвалі бацьку, дык нават энкэвэдзіст паспа-

чуваў: «Што ж ты нарабіў, Казлоўскі, як жа цяпер будзе жыць сям'я?» Пасля арышту бацькі над намі здзекаваліся, называлі ворагамі народа, але даводзілася маўчаць, моўчкі плакалі, каб ніхто не чуў, ды нашых слёз не бачыў. Аднойчы ў мяне здохла калгаснае цялё, дык рахункавод адразу сказаў: «Даглядай ж з сям'і ворага народа». Крыўдзілі на кожным кроку. Нават каня не давалі, каб дроў прывезці, на сабе цягалі, траву нават у балоце не дазвалялі касіць.

У час вайны мы чым маглі дапамагалі партызанам, пхлілі хлеб, шылі з парашутаў бялізну. Старэйшы брат Вячаслаў добраахвотна пайшоў у партызаны, а калі прыйшлі нашы, пайшоў на фронт, дзе быў да канца вайны.

Бацьку рэабілітавалі ў 1959 годзе. Кажуць, што яго і братоў расстралялі ў Оршы. Цяжка ўспамінаць усё гэта, але ж хачу, каб прылюдна ўлады сказалі, што бацька не быў вінаваты.

Яніна Юльянаўна Гардзіёнак:

— Працаваў наш бацька ў калгасе пастухом, потым конюхам. У сям'і было трое дзяцей. Бацька дрэнна бачыў, дык, каб не згубіць кароў, мяне, малую, браў з сабой. Забіралі яго акурат у навагодняю ноч старшыня калгаса Кубар і двое энкэвэдзістаў. Кубар схопіў адразу бацьку за грудкі і паставіў у кут, папрасіў у энкэвэдзіста нарочнікі. Але нарочнікаў не было, і старшыня звязаў бацькавыя рукі вяроўкай. Зрабілі вобрыск, забралі фотаздымкі, нейкую хустку. Маці накінула на бацькавыя плечы армячок, надзела яму на ногі лапці, так яго і павялі. Кінуліся мы ўсе за бацькам у дзверы, ды Кубар паднёў іх знаворку.

Даносы ў асноўным падпісвалі чалавек пяць з ліку актыву калгаса. Чаму напісалі на яго? Бацька зімой даглядаў коней, даць ім сена, аўса, а — жывёла галодная. Вось аднойчы дапільначаў ён ды й злавіў злодзея — «актывіста», які чысціў кармушкі. Далажыў старшыні. «Актывісту» злодзею нічога, а бацька паплаціўся.

Маці насіла бацьку перадачы ў Лепель, у турму, але ніводнага разу яго не пабачыла. Бачыла толькі аднойчы арыштаваную Антаніну Званько, якая рукою з-за кратаў махала і крычала, каб за яе сынам Мішам глядзелі. Помню аднойчы зімой, у завіруху, з Эміліяй Куноўскай панеслі перадачу сваім у Лепель, дзясць кіламетраў прайшлі, заблудзіліся, а калі агледзеіліся, дык, аказваецца, прыйшлі дамоў.

Расказваў нам у той час актывіст, які падпісваў данос на бацьку: «Прывялі мяне да следчага на вочную стаўку, а там ваш Юлік сядзіць пабіты, у слязах. Убачыў мяне і кажа: «Браток, ці ж я за граніцу хадзіў? Я ж амаль сляпы, дарогі не бачу, гэта ж хлусня». А мяне ўжо папрэдзілі, што трэба казаць, дык я глядзеў у столь і паўтараў адно, што хадзіў ён, што меў з Польшчай сувязь».

Жыццё пасля таго, як забралі бацьку, стала вельмі цяжкае, увесь час былі галодныя і халодныя. Кожны дзень працавалі ў калгасе ад цямна да цямна нават мы, дзеці. Калі маці аднойчы папрасіла брыгадзіра адпусціць яе хоць на паўдня, каб сабраць дзецям ягад, грыбоў, той адразу закрычаў: «Пойдзеш, дык будзеш там, дзе муж!» А каму было паскардзіцца? Будаваў сабе хатку, дык нават каня не даў. Маці ў аглоблі ўпраглася, а мы падпіхалі. Гэтак гадоў пятнаццаць з нас здзекаваліся, як выжылі — не ведаю. Дзе бацьку забілі, таксама не ведаю. Можна, у Оршы, а можа, на Мядзведжай гары.

Марыя Вікенцьеўна Бяляк:

— Жылі на хутары Барок небагата, бацька адным з першых уступіў у калгас. Школа была на цэнтральнай сядзібе, і бацька вазіў туды нас праз раку або на кані, альбо на сабе пераносіў. Як забіралі яго, дык, помню, была ноч, было дужа страшна, бо нічога не разумелі. Помню, што бацька ўзяў на рукі двухгадовага Яначку, пацалаваў ды перадаў маці. Праз некаторы час забралі на допыт у Лепель маці. Вось тут ужо мы сапраўды напалохаліся, беглі за ёй на вуліцы, крыкам плакалі. Маці потым распавядала, што прывезлі яе да следчага, а потым прывялі бацьку. Вочы бацькі былі з кровападцёкамі, і следчы растлумачыў, што бацька не ўмее запальваць запалкі, і серка трапіла яму ў вочы...

У хуткім часе арыштавалі дзядзьку — Куноўскага Вячаслава Лявонавіча, які жыў на хутары Кірплеўшчына. Жыў у дрэннай хатцы, бедна жыў. Меў трох дзяцей. Калі яго забралі, жонка ад гора страціла розум, і на плечы нашай маці ляглі турботы па доглядзе траіх дзяцей ды хворай жанчыны.

Марыя Іосіфаўна Сазонава:

— Нашага бацьку забіралі два разы. Першы раз яшчэ ў 1933 годзе, бо хтосьці з яго сваякоў жыў у Заходняй

Беларусі. Без суда саслалі яго на будаўніцтва Белара-Балтыйскага канала, дзе працаваў, стоячы па калена ў вадзе. Там ён вельмі цяжка захварэў, і яго адправілі дамоў. Слабы быў такі, што ў Лепелі з пезда звялі яго людзі, а далей ісці не мог. Добра, што знаёмыя праходзілі міма, дык яго завялі да сябе, а назаўтра прывезлі дадому. Памятаю, што мы вячэралі, маці зварыла дзевяць бульбін, на кожнага па адной, а тут бацьку прывялі, худога, хворага. Я сказала, што пад'еўшы і не хачу есці, дужа шкада было бацьку. Нас сямёра дзяцей было. Лячылі бацьку ад рэўматызму травам, цяплом і з цягам часу вылечылі. Потым бацька конюхам працаваў, рамантаваў зброю. Зноў забралі бацьку энкэвэдзісты ў 1937 годзе, не паглядзелі на беднасць, на дзяцей. Трымалі яго ў Аршанскай турме. У хуткім часе перадалі, што бацька там памёр.

Забралі ў 1937 годзе і яго старэйшую сястру Антосю Занько, якая працавала ў калгасе, была членам сельскага Савета. Абынававалі яе ў ліберальных адносінах да кулакоў у час канфіскацыі маёмасці, ды антываецкай агітацыі. На самай справе трэба было забраць хату, у якой яна жыла. Вось «актывісты» і настрачылі данос. Яе сыну Мішу ў той час было калі трох гадоў. Калі забіралі, бег за маці, плакаў. З цягам часу мамай пачаў зваць бабулю Міхаліну. Пасля вайны выхоўваўся ў дзіцячым доме. Да канца свайго жыцця памятаў, як бег за маці... Дзе загінула Антося невядома.

Цяжка нам жылося без бацькі, крыўдзілі нас калгасныя начальнікі. Калі сястра ўладзя разбілася, упаўшы з арэляў, дык каня нават не хацелі даць, каб адвезці дзяўчыну ў лякарню. Дровы дык заўсёды на сабе вазілі. Але ніхто ніколі не чуў нашых скаргаў, не бачыў нашых слёз.

Усціння Гаўрылаўна Пруская (Урбан):

— Калі заганылі нас у калгас, дык «раскулачылі» спачатку, а ў 1937 годзе бацьку ўжо і арыштавалі. Адправілі працаваць на Асінторф, дзе людзі гінулі не менш, чым у Сібіры. Сустрэўся яму там нейкі знаёмы прараб, які дапамог цераз паўгода вырвацца на волю, але ж здароўе было падарвана, ды і жыў пад страхам. Хутка памёр.

А вось яшчэ колькі апавядаў мясцовых жыхароў.

— На хутары Папоў Кашэль арыштавалі Мікалая Лазаравіча Прываду, хоць данос быў напісаны на Прываду Мікалая Міронавіча. Але ж усё роўна не адпусцілі, патрэбны былі «галовы», а не віна чалавека. Так і загінуў чалавек.

— З хутара Буевічана выслалі сям'ю Буевіча Антона. Сям'я складалася з 11 чалавек. Дык вось, з усёй сям'і засталася адна дзяўчынка — Юзя.

— З хутара Мар'янава быў высланы Браніслаў Закрэўскі з усёй сям'ёй, якая складалася з васьмі чалавек. Кажуць, што ўсе ў вышыльцы загінулі, але ёсць сведчанне, што адна дзяўчынка засталася жывая.

Калі пяцідзесяці такіх споведзяў запісаны ў маім блакноце. Цяжка даюцца людзям успаміны, але толькі тры чалавекі адмовіліся ад размовы — адзін камуніст-ветэран ды дзве напалоханыя на ўсё жыццё жанчыны.

**А. ШУНЕВІЧ,
аграном.**

Лепельскі раён.

ІВАН ІВАНОВІЧ Луцкевіч нарадзіўся 28 мая 1881 года ў павятовым месце Ковенскай губерні Шаўлях, дзе яго бацька меў службу на чыгунцы. Шасцігадовым хлопчыкам яго перавезлі ў Лібаву з прычыны пераводу туды бацькі. Тут ад 1890 года юнак пачаў вучыцца ў Лібаўскай Мікалаеўскай гімназіі. У 1895 годзе сям'я Луцкевічаў перабралася ў Мінск. Каб не зрываць хаду навукі, Івана пакінулі вучыцца ў Лібаве. Але бацька памёр у Мінску праз паўгода пасля пераезду, і ў 1897 годзе маці забрала сына да сябе. Ён паступіў у 5-ы клас мінскай гімназіі. Менавіта тут юнак сустрэўся з беларускім археолагам і краязнаўцам Генрыкам Татурам, пад кіраўніцтвам

што Беларуска-Сацыялістычная Грамада ёсць арганізацыя беларускага працавітага народа, якая хоча раскінуць існуючы капіталістычны парадак і аддаць у рукі ўсяго народа зямлю, сродкі працы і ўсе спосабы камунікацыі для супольнага ўладання. Яна ставіла сваёй мэтай найбольшую свабоду для ўсіх народаў, беручы за найбольш пажаданае незалежную дэмакратычную рэспубліку.

Маючы вялікае кола знаёмых у Пецяярбурзе, Мінску і на правінцыі, — знаёмых як між інтэлігенцыі, так і між рабочага і сялянскага асяроддзя, — Іван Луцкевіч развівае думку аб беларускай палітычнай арганізацыі, якая з самага пачатку свайго існавання павінна выступіць цэнтрам усяго беларускага нацы-

дзіць выданне беларускіх сацыялістычных брашур і дастаўку іх кантрабандай у Беларусь.

На пачатку 1905 г. Іван Луцкевіч зноў прыязджае ў Пецяярбург для заканчэння навукі на юрыдычным факультэце. Затым ён з мандатам Беларуска-Сацыялістычнай Грамады адпраўляецца на з'езд прадстаўнікоў сацыялістычных партый «ўсюле Расіі» і іншых краін у Фінляндыю. Гэта першае міжнароднае выступленне беларускага народа ў XX ст. у асобе палітычнай партыі. У Фінлянды на з'ездзе Іван Луцкевіч сустракаецца з супрацоўнікамі Ірландыі, якія выказалі свой шчыры спягод беларускім саратнікам у паміненні да волі і пазней прыслалі ім прывітанне і адзнаку Ірландыі — зялёны трыліснік, а таксама невялікую суму грошай для выдання перыядычных выданняў.

Валянцін ГАЛУБОВІЧ,
кандыдат гістарычных навук



русаў. Галоўным з іх было скасаванне ў 1905 годзе забароны беларускага друку, якая трывалася ад 1865 года. Іван Луцкевіч першы выкарыстаў гэты: ён згуртаваў некалькі беларускіх пісьменнікаў і крытыкаў (Цётка (Кейрысова), Умястоўскі, Антон Луцкевіч і інш.) і арганізаваў першую беларускую легальную газету «Наша Доля», якая выйшла 1 верасня 1906 г. за ўласныя грошы Івана Луцкевіча. Калі ж пасля безупынных канфіскацый судовы прыгавор зліквідаваў «Нашу Долю», — з ініцыятывы і за грошы Івана Луцкевіча заснавалася «Наша Ніва», якая сталася цэнтрам беларускай палітычнай думкі і нацыянальнай работы. «Наша Ніва» выходзіла з 10 лістапада 1906 г. да 1915 года...

На грунце навукі Іван Луцкевіч быў абсалютна вольны ад усякага нацыяналізму. Гэта давала яму магчымасць падтрымліваць пастаянныя зносіны і з расійскім, і з замежнымі вучонымі. Ён абмываецца сваімі думкамі, экспанатамі сваёй калекцыі, вынікамі навуковых даследаў, цікавымі фактамі і матэрыяламі, значную колькасць якіх ахвотна публікаваў у чужых навуковых выданнях. Але наогул пісаў мала: яго артыкулы і заметкі сустракаюцца ў часопісах вельмі рэдка, і ён любіў лепш даваць матэрыялы беларускім публіцыстам дзеля іх прац.

Апошнія гады перад першай сусветнай вайной, якая застала Івана Луцкевіча ў Вільні, ён выкладаў гісторыю мастацтва ў артыстычнай школе Рыбакова ў Вільні. Ужо пад той час здароўе яго вельмі пагоршала. Апошняе перад вайной падарожжа ў Маскву на з'езд аўтанамістаў-федэралістаў, а пасля ў Пецяярбург і Фінляндыю ўзімку 1914—1915 гадоў, у часе якіх Луцкевіч моцна застудзіўся, яшчэ болей падрэзалі яго сілы і прымуслі доўга праляжаць у ложку. Не маючы магчымасці пры ваеннай дыктатуры працаваць на палітычным грунце, Іван Луцкевіч займаецца працай у Беларуска-Камітэце памачы пацярпеўшым ад вайны і — галоўным чынам — працай навуковай. Да гэтага перыяду адносіцца і адкрыццё даўно шуканай ім татарскай «святой кнігі» — «Аль-Кітаб», пісанай у XVI—XVII стагоддзях арабскімі літарамі па-беларуску, якая дала бяспечны матэрыял да беларускай філалогіі.

У часе эвакуацыі з Вільні расійскія ўлады хацелі вывезці Івана Луцкевіча ў Расію. Пад яго калекцыю прапанавалі цэлы вагон. Але ён адмовіўся. «Мая павіннасць — заставацца ў родным краі і бароцца за мой народ незалежна ад таго, якія войскі будуць тут гаспадарыць!», — казаў ён усім. Тады паліцыя памкнулася «рэквізаваць» яго, як і шмат іншых дзеячаў. Гэта прымуслі апошнія ночы не заставацца ў хаце: такім чынам ён усцярогся прымусовае эвакуацыі.

КАЛІ ў ВЕРАСНІ 1915 г. у Вільні ўвайшлі нямецкія войскі. Івану Луцкевічу ўдалося згуртаваць дэмакратычныя элементы ўсіх нацыянальнасцей у мясцовую Раду. Але ў апошні момант нацыяналізм польскай буржуазіі пераважыў, і Рада не ўтварылася.

Другой спробай аб'яднання ўсіх нацыянальнасцей, у якой найбольш чынную ролю адыгралі беларусы, і ў тым ліку Івану Луцкевічу, было ўтварэнне Віленска-Ковенскага Абыватальскага Камітэта, у склад якога ён увайшоў ад беларусаў разам з двума іншымі дэлегатамі і адразу заняў выдатнае месца сваёй энергічнай працай у камісіях, якія вырашалі гаспадарчыя і сацыяльна-культурныя справы краю. На жаль, і гэту спробу аб'яднання разбіў польскі нацыяналізм. І апошняя справа Івана Луцкевіча была спроба арганізацыі міжнацыянальнай палітычнай установы, якая мелася злучыць дэмакратычныя элементы на адной палітычнай платформе. Гэта — «Канфедэрацыя Вялікага княства Літоўскага», якая мела на мэце адбудову старой беларуска-літоўскай дзяржаўнасці. Першы «універсал», выдадзены Канфедэрацыяй у чатырох мовах у снежні 1915 года, напісаны Іванам Луцкевічам. Але і гэту работу хутка зацяскае нацыяналізм — гэтым разам літоўскі, перад якім быў польскі.

ТВОРЦА РУХУ БЕЛАРУСКАГА

Да 110-годдзя з дня нараджэння Івана ЛУЦКЕВІЧА

якога ўвесь свой вольны час аддае працы над гісторыяй і археалогіяй.

У 1902 годзе Іван Луцкевіч скончыў мінскую гімназію і паехаў ва ўніверсітэт у Пецяярбург, дзе запісаўся на юрыдычны факультэт. Адначасна ён паступае ў археалагічны інстытут, лекцыі якога слухаў вечарамі. У часе, вольным ад заняткаў, І. Луцкевіч спакваля пачынае весці пэўную беларускую працу сярод студэнтаў, гуртуючы каля сябе пераважна беларускую інтэлігенцыю, і ўжо з тых часоў, як адзначаў яго брат Антон Луцкевіч, становіцца «павадыром усяго беларускага руху».

Восенню таго ж года Іван арганізуе «Беларускі Гурток Народнае Асветы» і рэдагуе першую адозву гуртка да грамадзянства краю, прызываючы да выканання натуральнага абавязку перад беларускім народам: да нясення ў вёску асветы ў беларускай мове. Арганізацыя гэта займалася распаўсюджваннем друкаваных за мяжой беларускіх кніг, а таксама рабіла ўжо спробу іх выдання ў Расіі. Імяна ў «Беларускім Гуртку Народнае Асветы» пачалося супрацоўніцтва братаў Луцкевічаў з Вацлавам Іваноўскім.

Увосень 1902 года Іван Луцкевіч арганізуе першую Беларуска-Рэвалюцыйную Партыю. Праграмы гэта партыі не мела. Яна займалася распаўсюджваннем беларускіх літаратурных выданняў. І ў тым жа 1902 годзе партыя перайменавалася ў Беларуска-Рэвалюцыйную Грамаду (БРГ). А ў канцы 1905 г. у Мінску Грамада правяла першы свой з'езд, на якім паставіла дабываць краёвай аўтаноміі для Беларусі з соймам у Вільні і перадачы сялянам без выкупу панскай, казённай і іншай зямлі. У выніку дыскусіі, якая адбылася пасля агляду палітычнага становішча, з'ездам прынята канчатковае рашэнне аб тым, што партыя ад гэтага часу будзе называцца Беларуска-Сацыялістычнай Грамадой. Затым выбраны ЦК БСР: Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Іваноўскі — члены, Аляксандр Бурбіс і Аляксандр Уласаў — кандыдаты ў члены ЦК.

БСР мела сваю праграму, адбітую ва ўласнай друкарні, зарганізаванай у Мінску ў 1905 г., у якой зазначалася,

янальна-адраджэнскага руху Дзеля большага поспеху дзейнасці на беларускай ніве Іван Луцкевіч стараецца ўваходзіць у цесныя зносіны з іншымі рэвалюцыйнымі згуртаваннямі. З ім і яго словам сур'ёзна рахуюцца такія партыі, як сацыялісты-рэвалюцыянеры, сацыял-дэмакраты і «Бунд».

Захоплены ідэяй палітычнага вызвалення беларускага народа, Іван Луцкевіч знаходзіцца ў пошуках шляхоў кардынацый ўсіх сіл, якія ішлі на змаганне з царызмам. У Пецяярбурзе ён мае кантакт з партыяй сацыялістаў-рэвалюцыянераў, якая ў 1903 годзе падрыхтавала ў сталіцы Расіі маёвую дэманстрацыю. У часе яе падрыхтоўкі Івана Луцкевіча арыштоўваюць жандары ў кватэры Ізмайлавічанак з Мінска. Праз ўсё лета 1903 г. яго трымаюць у «Предварилке», дзе ён прымае ўдзел у палітычнай галадоўцы. Зусім знясіленага ад голаду яго пераводзяць у «Кресты», дзе памяшчаюць у бальніцу ў аддзел сухотнікаў. І згэтуль, трэба думаць, у яго арганізм трапляюць зачаткі хваробы, якая пазней давала яго да дачаснай магілы...

У 1904 ГОДЗЕ Іван Луцкевіч канчае археалагічны інстытут і атрымлівае камандзіроўку дзеля навуковых даследаў у родную Беларусь і далейшае навукі ў Вену, куды ў тым жа годзе і выязджае. Там ён працуе ва ўніверсітэце «Slavisches Seminar» пад кіраўніцтвам прафесара Ягіча. У Вене ён друкуе ў часопісах цэлы шэраг навуковых работ аб беларусах, грунтоўна вывучае старажытную гісторыю Беларусі.

У паваротным падарожжы з Вены Іван Луцкевіч заязджае ў галоўны цэнтр украінскага руху — Львоў, для знаёмства з украінцамі. Тут ён сустракаецца са знамым дзеячам украінскага нацыянальна-адраджэнскага руху уніяцімітрапалітам Шаптыцкім, з якім завязвае сувязь.

У Варшаве, Краневае, Львове ён знаёміцца і з польскімі вучонымі — гісторыкамі, археолагамі і краязнаўцамі. За мяжой ён сыходзіцца з кіраўнікамі ППС (Польскай Партыі Сацыялістычнай), і пры іх дапамозе ла-

У пачатку 1906 г. з прычыны праследавання ўладаў Іван Луцкевіч пераязджае з Мінска ў Вільню, дзе жыве ўвесь час нелегальна пад псеўданімам «Іван Міхальчык». Поруч з ім на ніве адраджэння працуюць ягоны малодшы брат Антон, В. Іваноўскі, А. Уласаў, А. Цётка, А. Бурбіс, К. Каганец, А. Трэпка, Ф. Стацкевіч, Ф. Умястоўскі і інш.

У Вільні пачаўся новы перыяд дзейнасці Івана Луцкевіча, які ў першую чаргу ставіў сваёй задачай прыяднаць да беларускага руху шырэйшыя рады моладзі. Яму ўдаецца зрабіць уплыў на праваслаўную духоўную семінарыю, дзе ён чытае лекцыі аб беларусах і беларускім адраджэнні. З выпуску 1906—1908 гадоў амаль усе вучні семінарыі пайшлі не ў духоўны стан, а ва ўніверсітэты і далей прынялі чынны ўдзел у беларускай нацыянальнай працы. Гуртавалася каля Івана Луцкевіча і моладзь свецкіх віленскіх школ і студэнты ўніверсітэтаў, даючы ўсё новых працаўнікоў на народную ніву. Урэшце, шырокую арганізацыйную і адукацыйную работу ён вядзе па арганізацыі народных настаўнікаў, якіх збірае на патайныя з'езды ў Вільні.

...У студзені 1906 г. Беларуска-Сацыялістычная Грамада правяла другі свой з'езд, на якім была абмеркавана справа зямельная. У палітычным пытанні з'езд паставіў змагацца за перабудову Расіі на аснове федэралізму, падкрэсліваючы ў першую чаргу аўтаномію Беларусі, сфедэраваную з Літвой, Латвіяй і Украінай.

Далейшая арганізацыйная праца БСР у выніку паліцэйскага праследавання наперад не пасунулася. Але БСР выдала беларускія заклікі і брашурны рэвалюцыйнага і палітычнага зместу і шырыла іх сярод беларускага працарытчу і сялянства. Захопленне рэвалюцыйным рухам, дзякуючы працы сярод яго прадстаўнікоў БСР, беларускае сялянства засыпала першую і другую Дзяржаўныя Думы наказы, патрабуючы зямлі, аўтаноміі Беларусі, нацыяналізацыі школы і г. д.

РЭВАЛЮЦЫЯ 1905—1907 гадоў прынесла пэўныя палёгі для народаў Расіі, у тым ліку і для бела-

Сяўба «Нашай Нівы» не прапала дарэмна: кіданыя ёю зярняты нацыянальнай свядомасці пападалі на добры грунт і давалі парасткі. За час ваенных падзей развіццё нацыянальнай свядомасці ў беларускіх народных масах ішло ўсё далей, і калі прабіла часіна вызвалення панявольных народаў старой Расіі, беларускі народ зразумеў, што і для яго настаў час, і на Усебеларускім з'ездзе ў Мінску ў снежні 1917 года выявіў сваю волю ў кірунку стварэння сваёй незалежнай дзяржавы — Беларускай Рэспублікі.

...Без помачы і чыннага ўдзелу Івана Луцкевіча ў Вільні не абыходзілася ні адно беларускае ідэйнае прадпрыемства — ці то хор беларускі, ці то тэатральная дружына, ці музыка-драматычны гурт, ці падрыхтоўка выбараў у Дзяржаўную Думу. Адбылася ўсё гэта ў наступных умовах: шукаючы кожны вечар новага начлегу з-за ахранкі ды па некалькі дзён без гарачае стравы, працаваў гэты чалавек цэлыя гады, надрываючы сілы, губляючы здароўе...

Нягледзячы на цяжкія жыццёвыя ўмовы, Іван Луцкевіч належаў бароніцы беларускую справу на міжнароднай арэне. У чэрвені 1908 г., напрыклад, ён нелегальна едзе ў Прагу на ўсе-славянскі з'езд студэнтаў, дзе кіруе беларускай секцыяй і цвёрда, не аглядаючыся на магчымія для яго асобы вынікі, прад усёй Еўропай, прад усім культурным светам дакарае тагачасных валадароў за іх палітыку ў адносінах да беларусаў. «Беларусы ў Празе, — кажа ён з трыбуны, — былі яшчэ 500 гадоў таму. Тады ў іх была багатая літаратура. У самой Празе яны надрукавалі па-беларуску Біблію. Па-беларуску ж надрукаваны быў і Статут Літоўскі. Цяпер прайшло з таго часу 500 гадоў, а пра беларусаў ніхто не знае: чыноўніцка і панская гаспадарка зрабіла тое, што няма не толькі ніводнай сярэдняй, але і ніводнай ніжэйшай народнай школы, дзе б вучылі па-беларуску!» Перад прадстаўнікамі ўсіх славянскіх народаў Іван Луцкевіч даназвае, што беларускі народ, не менш ад іншых, мае поўнае права на самастойнае нацыянальнае існаванне.

Адкрыты ліст

народных дэпутатаў Беларускай ССР,
сяброў Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны
да Старшыні Савета Міністраў БССР
КЕБІЧА В. Ф.

Паважаны Вячаслаў Францавіч!

Не сакрэт, што ажыццяўленне Дзяржаўнай праграмы развіцця беларускай і іншых нацыянальных моў у БССР, якая прадугледжвае пашырэнне беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, замацаванне яе дзяржаўнага статусу ў Беларускай ССР магчыма пры актыўным удзеле грамадска-культурных арганізацый — Таварыства беларускай мовы і іншых аб'яднанняў прыхільнікаў беларускай культуры. Аднак вядома, што грамадскае аб'яднанне дзеяздольнае толькі тады, калі мае адпаведную матэрыяльную аснову. Менавіта з гэтай стварыць яе Рэспубліканская Рада ТБМ імя Ф. Скарыны неаднаразова выходзіла з прапановамі ў Савет Міністраў БССР скасаваць падаткі на прыбытак і іншыя выплаты ў дзяржбюджэт арганізацый і прадпрыемстваў Таварыства. Толькі пры гэтай умове мэтазгодна і магчыма стварэнне пры ТБМ або ў яго складзе некаторай абмежаванай колькасці малых прадпрыемстваў, вытворчых участкаў, адпаведных профілю культурна-асветнай арганізацыі.

Кіраўніцтва Савета Міністраў БССР не магло не ведаць, што, нягледзячы на прынятыя ўрадам пастановы № 56 «Пытанні Таварыства беларускай мовы» і пастановы № 161 «Аб асобных пытаннях падаткаабкладання прадпрыемстваў (аб'яднанняў) і арганізацый на тэрыторыі БССР», Таварыства беларускай мовы, не маючы пачатковага капіталу, сродкаў вытворчасці і матэрыяльных рэсурсаў, не вызваленае поўнацю ад уплаты падаткаў, не можа самастойна займацца прадугледжанай статутам выдавецкай і іншай гаспадарчай дзейнасцю, накіраванай у канчатковым выніку на адраджэнне беларускага слова. У той жа час рашэннем Савета Міністраў БССР не толькі творчыя саюзы рэспублікі, але нават такая арганізацыя, як Саюз юрыстаў БССР разам з усімі ўваходзячымі ў яе склад і зарэгістраванымі пры ёй прадпрыемствамі і аб'яднаннямі, цалкам вызвалена ад падаткаў на прыбытак і падаткаў з абароту.

Такім чынам, не ўпершыню грамадскасць Беларусі становіцца сведкай таго, як, галасуючы адной рукою за адраджэнне беларускай мовы, беларускі ўрад другой рукою прыпыняе грамадскія ініцыятывы, якія служаць гэтай высакароднай мэце.

У гэтай сувязі, патрабуючы ад урада поўнага і ў шэрагу выпадкаў паскоранага ажыццяўлення Закона аб мовах у Беларускай ССР, звяртаемся да Старшыні Савета Міністраў БССР з прапановай неадкладна вырашыць пытанне і аб дзяржаўнай падтрымцы грамадскага руху, накіраванага на адраджэнне беларускай мовы. Ва ўмовах абстрактнага сацыяльна-эканамічнага крызісу і пераходу на рынковае адно-

сіны сяброўскія складкі і дабрачынныя ўклады на карысць ТБМ арганізацый, прадпрыемстваў і грамадзян рэспублікі не могуць быць дастатковымі для стварэння матэрыяльнай асновы Таварыства.

Паважаны Вячаслаў Францавіч! Прыішоў час пацвердзіць сваю адданасць Бацькаўшчыне стварэннем умоў для паскоранага ажыццяўлення Закона аб мовах у Беларускай ССР! Гэтаму, як вядома, паслужыць і актывізацыя дзейнасці Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны. Аднак дзеля гэтага неабходна:

— перадаць на баланс ТБМ 1—2 фабрыкі мастацкіх вырабаў (як было зроблена раней на карысць Беларускага фонду культуры);

— перадаць ТБМ друкарскае, памнажальнае і камп'ютэрнае абсталяванне разам з вытворчымі плошчамі для выпуску малатражных выданняў, плакатаў і іншай друкаванай прадукцыі на беларускай мове;

— забяспечыць магчымасць стварэння і трансляцыі па рэспубліканскім тэлебачанні штотыднёвай перадачы на аснове моўна-культурнай спадчыны Беларусі, а таксама дзейнасці ТБМ і іншых грамадска-культурных арганізацый на імі беларускага адраджэння;

— перадаць ТБМ аўтобус, абсталяваны гукаўзмацняльнай апаратурай і відэатэхнікай, дзеля пашырэння асветніцкай дзейнасці Таварыства;

— выдзеліць у г. Мінску памяшканні для рэдакцыі газеты ТБМ «Наша слова» і для беларускага культурнага цэнтру, які мяркуецца абсталяваць відэатэхнікай, кінаўстаноўкай, забяспечыць народнымі музычнымі інструментамі, бібліятэкай беларускіх выданняў і інш., і выкарыстоўваць у асветніцкай дзейнасці Таварыства;

— прадугледзець выдзяленне на ліміту паперы, фарбы і інш. для паскоранага выдання Таварыствам дэфіцытных кніг на беларускай мове.

Разам з тым, запрашаем Вас, паважаны Вячаслаў Францавіч, выступіць на маючым адбыцца 14—15 чэрвеня г. г. у Мінску II з'ездзе Таварыства беларускай мовы і паведаміць прыхільнікам беларускага слова, пасланцам бадай ці не ўсіх рэгіёнаў Беларусі, людзям розных палітычных перакананняў і сацыяльных груп насельніцтва рэспублікі аб дзейнасці беларускага ўрада па адраджэнні беларускага слова, ажыццяўленні Закона аб мовах у Беларускай ССР і Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР.

З павагаю
Я. ЦУМАРАЎ, Л. ДЗЕЙКА, А. ТРУСАЎ, Л. БАШЧЭУСКИ, П. САДОУСКИ, А. ВЯРЦІНСКИ, В. ГАЛУБОВІЧ, А. ЛЯБЕДЗЬКА, А. ДАУЛЮД, М. КРЫЖАНОУСКИ.

ў Вільню ды прадчуваючы недалёкую смерць, гаварыў, што «цяпер мы, старыя работнікі беларускія, можам спакойна паміраць: ёсць каму замяніць нас у працы!»

Працуючы астаткамі сіл, Іван Луцкевіч у 1919 годзе — апошнім у яго жыцці — цяжка ўжо хворы на сухоты, яшчэ ня мала праце дзеля здзяйснення сваёй вялікай думы адчынення ў Базыльянскіх муррах Беларускай Гімназіі. Але ён ужо не мае сіл хадзіць на свае лекцыі ў гімназію... І хвораму яму палітычныя ворагі не даюць спакою: на аснове фальшывых даносаў у хаце адбываецца рэвізія за рэвізіяй. А за два дні перад прыходам палякаў да Луцкевіча з'яўляюцца бальшавікі — для арышту. Толькі ўбачыўшы яго стан, яны пакідаюць Луцкевіча дома. Змучанага Івана Луцкевіча блізкія таварышы вывозяць у Закапанэ ў чэрвені 1919 года, а 20 жніўня таго ж года Іван Луцкевіч назаўсёды расстаецца на чужыне з гэтым светам.

Так жыві і так памёр творца тагачаснага беларускага руху.

ПОГЛЯДЫ ЛУЦКЕВІЧА на палітыку — як сусветную, так і расійскую — былі вынікам яго стаўлення да беларускай справы. Ён, добры палітык, пры ўсіх магчымасцях, пры ўсіх кірунках грамадзянскай палітычнай думкі праводзіў сваю лінію — лінію адраджэння беларускага народа і працаваў у грамадскіх арганізацыях пры ўсіх умовах і пры ўсіх праўленнях, а апошніх было шмат і хутка пераменлівых. Быў расійска-царскі ўрад, быў нямецкі, быў расійска-савецкі, быў панска-польскі. У часы царскага ўрада ён быў моцны рэвалюцыянер, прымаў гарачы ўдзел у рэвалюцыйнай справе на Беларусі. Пры немцах ён не пакідае сваёй працы, прымае ўдзел у ва ўсіх грамадскіх арганізацыях у Вільні, ня менна праводзіць лінію пад лозунгам непадзельнасці і незалежнасці Беларусі. Пры савецкім урадзе ён, хоць і хворы, усё ж працуе. Да гэтага ўрада і яго рэформаў ён адносіўся хоць і крытычна, аднак спагадліва, і стаяў на тым грунце, што Беларусь патрэбна «ўлада радаў»: «Шчырая дэмакратызацыя краіны, якая праводзіцца Радавай Уладай, павінна прывесці да нацыянальнага адраджэння Беларусі». Але разам з тым удакладняў, што да той пары, пакуль беларус не пачуе сябе раўнапраўным з усімі людзьмі чалавекам, да той пары, пакуль горад беларускі не будзе інтэлектам беларускай вёскі, пакуль інтэлігенцыя беларуская не станеца неразрыўнай часткай беларускага народа і не будзе мець «супольнага языка» з народам, пакуль народ беларускі не зробіцца гордым прадстаўніком сваёй культуры, — датуль усё гэтыя рэформы дарэчныя, бо народ іх не зразумее, не здолее ўсвадоміць.

Найвышэйшай ідэяй у жыцці і дзейнасці ягонай была Беларусь ува ўсёй сваёй паўнаце, а ягоным адзіным святым абавязкам — няўтомнае змаганне за поўнае яе адраджэнне і вызваленне, за яе ўласны дзяржаўны быт. Справядліва жа ацаніць працу Івана Луцкевіча здолее толькі будучыня, калі гісторыкі беларускага нацыянальнага адраджэння раскрываць усе архівы і дойдучь да самых крыніц руху: тады яны пераканаюцца, што гісторыя сучаснага беларускага руху — гэта і гісторыя жыцця Івана Луцкевіча.

легацыі «не апраўдаў» спадзяванняў нямецкага ўрада, які даў яму дазвол на паездку. Чыста незалежніцкае становішча яго на з'ездзе псавала сам план «праглынуць» малую Літву. Таму немцы на занятай ім тэрыторыі скіравалі ўсе свае магчымасці на тое, каб разваліць усе беларускія ўстановы.

Калі нямецкі ўрад пачынае арганізацыю літоўскай Тарыбы на крыўдных умовах для беларусаў, Іван Луцкевіч востра пратэстуе супраць гэтага гвалту, выказвае ініцыятыву стварэння свайго нацыянальнага прадстаўніцтва. Акрамя таго, усё беларускае грамадзянства масава выступае проці эміграцыйнага трактавання беларусаў на тэрыторыі, на якой яны лікам былі блізка роўнымі літоўцам. На мітынг, скліканым сацыялістычнымі партыямі ўсіх нацыянальнасцей, прамоўцы ад беларусаў, а між імі і Іван Луцкевіч, востра кляймаць палітыку акупантаў і тых літоўцаў, якія пайшлі на пагадненне з імі. Пасля літоўскай канферэнцыі і ўтварэння Тарыбы ў Беларусі Іван Луцкевіч адбываецца другі мітынг — спецыяльна беларускі, які выносіць рэзалюцыю пратэсту супраць згаданых адносін да беларусаў і патрабуе, каб нямецкі ўладу дапусцілі скліканне ў Вільні беларускай нацыянальнай канферэнцыі дзеля ўтварэння беларускага прадстаўнічага органа.

Нястомна працуе Іван Луцкевіч у час Беларускай канферэнцыі, якая адбывалася ў

Але нягледзячы на тое, што з чынных беларускіх нацыянальных працаўнікоў пад нямецкай акупацыяй не апусцілі рук толькі лічаны адзінкі: браты Луцкевічы, Цётка, — дзякуючы іх самаахварнай працы зноў пачынае развівацца беларуская нацыянальная работа, у якую ўключыліся маладыя сілы. Ужо ў лістападзе 1915 г. у Вільні адкрываецца першая беларуская пачатковая школа, следам за якой у 1916 годзе прыбывае яшчэ пяць. А ў снежні 1915 з ініцыятывы і стараннямі Івана Луцкевіча і Цёткі адкрываюцца беларускія настаўніцкія курсы, на якіх Іван Луцкевіч выкладае пазнанне роднага краю, захоплваючы слухачоў сваімі гарачымі, высокапатрыятычнымі прамовамі, начытанасцю, грунтоўнымі тэарэтычнымі ведамі ў галіне філалогіі, эканомікі, археалогіі, юрыспрудэнцыі, гісторыі, краязнаўства, у фінансавых пытаннях і гаспадарчых справах. Як школьнай, так і ўсёй эканамічнай работай у Вільні кіруе тады Беларускі Камітэт помачы пацярпеўшым ад вайны, адным з найбольш актыўных членаў каторага быў Іван Луцкевіч.

Улетку 1916 года працай Івана Луцкевіча ладзіцца «Беларускі клуб», які аднагалосна выбірае яго за свайго старшыню. У гэты час Іван Луцкевіч лічыць, што ўжо настаў час рэалізацыі тых нацыянальных ідэалаў, якія ён хаваў у душы праз усё сваё жыццё. Добра таксама разумее, што такая работа магчыма толькі ў той часці Беларусі, якая



Іван Луцкевіч і сёстры Марына, Стасія і Эмеліна.

ўжо вырвана з пад старое няволі. Вось чаму ў той час ён энергічна бароніць ідэю супольнага дзяржаўнага будаўніцтва з літоўцамі, верачы, што тое ядро арганізацыі, якое будзе створана па гэтыя фронт, прыцягне да сябе і рэшту беларускіх зямель у складзе з беларускай Віленшчынай і Гарадзеншчынай. Але падняцце справы дзеля адбудовы Беларуска-Літоўскае дзяржавы не ўваходзіла ў «нямецкія» планы.

Непрыхільнасць да Івана Луцкевіча з боку акупацыйнай улады ўзраста пасля яго выступлення на З'ездзе народаў у Лазане, які адбыўся ў чэрвені 1916 года, дзе ён у якасці галавы беларускай дэ-

Вільні 25—27 студзеня 1918 года. Тым часам ён атрымлівае вестку, што за ваенным кардонам — у Мінску — памерла яго маці, страта якой цяжка адбілася на ягоным асабістым жыцці... Канферэнцыя выбрала Івана Луцкевіча ў склад Беларускай Рады — галоўнага прадстаўніцтва беларусаў у межах старой акупацыі. Ад імя апошняй ён з чатырма таварышамі едзе ў Мінск, які праз дзень ужо быў заняты немцамі, і прымае з братам Антонам чыны ўдзел у гістарычным пасяджэнні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі 24—25 сакавіка 1918 г.

Гэта быў момант найвялікшага шчасця ў жыцці Івана Луцкевіча, і ён, вярнуўшыся

ЗВЯЗДА ГІСТОРЫІ

У пяці красавіцкіх нумарах органа ЦК КПБ газеты «Звязда» (№№ 73—78) пад назвай «Ідэал і трагедыя рэчаіснасці» друкаваўся артыкул супрацоўніку Інстытута гісторыка-палітычных даследаванняў КПБ кандыдата юрыдычных навук Ю. Смірнова і кандыдата гістарычных навук М. Сташкевіча. Тэма — «Ленін, камуністы, рэвалюцыйнае насілле і законнасць» падаецца пад рэдакцыяй дырэктара інстытута, доктара гістарычных навук, прафесара Р. Платонава — відаца, для саліднасці. Хоць у тым, што апалогія камуністычнага насілля рэдагуе доктар па навуковым атэзіме, ёсць пэўная логіка.

Артыкул пачынаецца з глумачэння прычын яго публікацыі зараз: «На новым крутым вятку грамадскага развіцця сілы, якія імкнуцца да ўлады, злосна атакуюць Леніна і камуністаў. Мэта відавочная: дыскрэдытаваць саму сацыялістычную ідэю і яе носбітаў, падарваць дамінруючую ролю КПСС у нашым грамадстве...» (Дарэчы, прызнаюся, мяне кожны раз збівае з панталыку тая, відаца, салодкая для партыйных публіцыстаў інтанацыя прысуду, з якой яны гавораць пра «сілы, што імкнуцца, рвуцца і г. д. да ўлады». Ірвенне да ўлады супроцьзаконнае і можа быць асуджана з маральнага боку толькі пры абсалютнай манархіі — там карона перадаецца ў спадчыну па праву нараджэння. Няўжо спадары — тайныя дзеці дома Раманавых?)

Мазаіка цытат, прыкладаў, дыялектычных аэнак падабрана з адмысловым класавым густам (партыйнасць пранікла нават у сінтаксіс, словы «насілле, жорсткасць» у дачыненні да бальшавікоў ужываюцца ў класавым двукоссі — крыі Божа, чытач падумае, быццам было нейкае сапраўднае насілле).

Перадачы метада дазваляе аўтарам адкрыць нямаля цікавага, невядомага раней. Скажам, высвятляецца, што хоць Ленін і не выключыў тэрор, але лічыў, што ён павінен быць абмежаваны «мінімальным мінімумам» і «нястомна звяртаў на гэта ўвагу камуністаў». Паколькі аўтары далей прыкладаў не прыводзяць, запойнім прагал кожнае радкамі з п'ямай Зіноўеву 26 чэрвеня 1918 г.: «Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает» (ПЗТ. Т. 50, ст. 106). Сталіну на Царыцкім фронце: «Повсюду необходимо подавать этих жалких и истеричных авантюристов... будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаше» («Правда», 21.1.1936). Сталін адказваў па-сталінску: «Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука» (Сталин И. В. Соч. Т. 4, с. 118).

Дарэчы, тым, хто лічыць, што Вавілава, Мандэльштама, Цішку Гартнага, Лёска, Ластоўскага знішчыў Сталін, раю адкрыць 51 том на ст. 48. Там гаворыцца пра інтэлігентаў, «мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно». Удакладню, што гэта збор твораў не Гітлера, Мао, Пол Пота, а генія з сакратаўскім Ілбом. Зараз, гавораць, рыхтуецца новае 70-томнае выданне, дзе, можна не сумняваюцца, адкрыюцца новыя, схаваныя дагэтуль рысы найчалавечнага чалавека. Але і ў традыцыйным, 55-томным, нямаля цікавых пастаноў, тэлеграм і пісьмаў з указаннемі расстрэльваць жанчын, знішчаць духавенства, браць заложнікаў і г. д. — пагартайце.

Парада адрасуецца, безумоўна, не аўтарам артыкула ў «Звяздзе». Выказванню правядыра, нахштат узгаданых, ім,

упэўнены, вядома куды больш. Яны нават прызнаюць скрыўленні ў «фарватары агульнай гуманістычнай лініі». Толькі бачаць іх у іншай перспектыве ды глумачаць «дыялектычна». З аднаго боку, рэвалюцыя сама вінаватая, бо нясе «магчымасць бесчалавечнасці» (калі так, дык, можа, не варта рабіць тое, што бесчалавечна? А апраўдваць сёння бесчалавечнасць — чалавечна?) З другога, — вінаватыя масы, бо супраціўляліся рэвалюцыі, і бальшавікі вымушаны былі ўзмацняць меры ў адказ. І ўвогуле, народ амаль добраахвотна заплаціў такую высокую цану за «свой выбар» (хоць і ў дужках, аўтары прыводзяць схаваную раней у архівах лічбу: «у 1922—23 гг. паводле даных НКВС БССР у рэспубліцы дзейнічалі дзесяткі бандыцкіх атрадаў, якія аб'ядноўвалі амаль 40 тысяч чалавек». Гэта — пасля грамадзянскай вайны, акупацыі, пры знакамільце ленынікім НЭПе. Вось дык «свой» выбар!) З трэцяга, — жорсткасць рэвалюцыі можна калі не апраўдаць, дык растлумачыць: ідзе спасылка на вядомы артыкул А. Блока «Інтэлігенцыя і рэвалюцыя». А чацвёртую пасылку аўтараў трэба цытаваць цалкам: «Крытыка збройя», да якой вымушаны былі звярнуцца бальшавікі, безумоўна і цалкам апраўдвалася абстаноўкай грамадзянскай вайны і інтэрвенцыі, найвастрэйшага класовага проціборства, з якім сутыкнулася рэвалюцыйная Расія».

У такім допуску — апраўдвалася абстаноўкай — усё. Ад пакутлівай смерці 14-гадовага хлопчыка, забітага за прозвішча Раманаў, да пустых чарапоў Курапатаў; ад камісарскага здзеку над вёскай да спаленых жыўцом у вагонах вязняў сталінскіх турмаў, якіх не паспявалі вывесці ад наступаючых немцаў; ад брэжнеўскіх псіхушак і танкаў у Празе да тысяч узарваных, расстреляных, разбомбленых у сваіх хатах няшчасных жыхароў Афганістана.

На маю думку, у аснове ўсё кривавая вакханалія таталітарнага рэжыму тлумачыцца адной прычынай: нелегітымнасцю і антынароднасцю ўлады. Бальшавікі ніколі не былі большасцю, ніколі за ім не ішла большасць насельніцтва краіны. Незаконна, падманам і сілай зброі захапіўшы ўладу ў зручны момант («Учора рана, заўтра позна» — узор «навуковага» падыходу да аб'ектыўнай, па Марксу, змены фармацыі), яны толькі сілай зброі і падманам маглі яе ўтрымаць, насаджваючы антынародную утопію. Ахрысціўшы разбой дыктатурай пралетарыату, г. зн. духоўна і матэрыяльнага люмпена, бальшавікі не маглі не зрабіць дыктатуру адзіна магчымай формай, тыпам дзяржавы, дзе насілле, расправа з іншадумцамі, адсутнасць свабоды слова — норма жыцця.

У спробах аддзяліць Леніна ад жахаў заснаванай ім таталітарнай сістэмы аўтары па традыцыі спасылаюцца і на «ўтоенае ад партыі і народа «Палітычнае завязчванне», хоць ведаюць: яно не было тайнай для партыйнай «гвардыі». А менавіта яна, а не народ, не партмасы маглі нешта перамяніць. Па-другое, трэба ж, нарэшце, прачытаць, што напісана ў «завязчванні» менавіта так, як тое ўспрымалася ў свой час, а не цяпер, праз кривавую прызму сталінскай дыктатуры! А Сталін там названы выдатным правадыром, у яго адрас толькі два нават не папрокі, а сумненні: ці зможа ён асяржона карыстацца неабмежаванай уладай, і грубасць. І гэта ўсё, што Ільіч заўважыў пасля шматгадовай работы разам з бандытамі? У апошнім раздзеле «Урок для цяперашняга і будучага» аў-

тары не саромеючыся заяўляюць, што першай і асноўнай мішэнню сталінскага тэрору сталі «выхаваныя Леніным кадры, бальшавікі ленынскай вывучкі і загартуюкі». І нібы мімаходзь дадаюць: «Ахвярамі неабпунтаваных рэпрэсій разам з імі сталі многія беспартыйныя: мужчыны і жанчыны, інтэлігенцыя, рабочыя, сяляне, ваеннаслужачыя». Чытаеш і не ведаеш — плакаць, смяцца? Хоцацца бысільна вылаяцца: закатаваныя народы, мільёны знішчаных людзей удастоіліся цынічнай характарыстыкі «многія беспартыйныя» і ганаровага месца побач з прэзідыумама: «разам з ленынцамі». А класава-антрапалагічны падзел ахвяраў на мужчын, жанчын, інтэлігентаў, рабочых, відаць, завершыцца вылучэннем у асобную групу лысых і картавых...

Але ўсе гэтыя ламентальныя ўзоры 1956 года адступаюць перад наступнай заявай Платонава — Смірнова — Сташкевіча: «Мы не маем дакладнай лічбы рэпрэсіраваных у Беларусі. Архіўныя ж даныя сведчаць, што ў 30-я гады ў рэспубліцы па розных палітычных матывах, часцей за ўсё надуманых, было асуджана больш як 20 тысяч чалавек».

Надзвычай трывожыць адвага, з якой гэта сказана і ў 100 тысячх асобнікаў «Звязды» разнесена па свеце. Сказана ж пасля вывадаў урадавай камісіі, якая ў адных толькі Курапатах налічыла не менш як 30 тысяч забітых. Надрукавана пасля леташняга паведамлення той жа «Звязды» (28.07.90), што ўжо на той час у рэспубліцы было рэабілітавана больш чым 63 тысячы чалавек. Прычым сюды не ўключаны дзесяткі, а то і сотні тысяч кулакоў, чэсіраў і іншых «контрыкаў», з якімі распраўляліся па рашэнні выканкомаў і райкомаў. (У чэрвені 1937 г. на XVI з'ездзе той самай партыі, гісторыю якой даследуюць аўтары артыкула ў «Звяздзе», выступіў сакратар Аршанскага райкома КП(б)Б Р. Соскін, які гаварыў: «Мы налічваем у Аршанскім раёне 8 тысяч ворагаў...» Дзе-дзе, а ў справе падлікаў і вынішчэння «ворагаў народа» слова і справа ў гэтай партыі ніколі не разыходзіліся.)

Усё гэта, разам з кавалерыйскай атакай Мінскага гаркома партыі і мясцовых сталінцаў на Курапаты (публікацыі ў газеце «Мы і время»), наводзіць на трывожныя думкі: што адбываецца з архівамі?

Яны, як вядома, захоўваюцца ў КДБ і доступ туды закрыты нават членам камісіі пры Вярхоўным Савеце па справах рэпрэсій (што КДБ — нават у архівах КПБ — грамадскай арганізацыі не патрапіць). Мы памятаем, як на пачатку гістарычнай галаснасці КДБ захоўваў гордае маўчанне: маўляў, мы нічога не ведаем. Потым пайшлі заявы, што архівы не захаваліся, ці захаваліся не цалкам (хоць даць даведку па канкрэтным запыце маглі за два тыдні). І вось нядаўна старшыня КДБ Кручкоў заявіў у «Правде» (23.01.91), што ў 30—50-я гады было асуджана 3 мільёны 778 тысяч 234 чалавекі, з іх амаль кожны пяты расстреляны. Мяркуючы па дакладнасці, лічба канчатковая і пераглядацца не будзе.

Міжволі паўстае пытанне: ці не знішчаюцца цяпер архівы, як яны знішчаліся ў 50-я? (Расказваў знаёмы, які тады служыў у Магадане, як яны напакуювалі мякі карткамі — рашэннямі «троек» на расстрэл — і цягалі іх у кацельню каля архіва абласнога ўпраўлення МДБ. Скардзіўся, што, шчыльна звязаныя, яны дрэнна гарэлі: трэба было доўга варушыць).

А ўсе іншыя думкі, меркаванні, доказы — «на руку толькі тым, хто імкнецца брудную хвалю дамарослага антыкамунізму выкарыстаць у якасці тырана...»

Не хачу больш ні цытаваць, ні аспрэчваць, ні пытацца, чаму вучоная апалогія насілла з'явілася пад час рабочых страйкаў. Падобнае ўжо было: пасля вайны ў Курапатах раскопвалі магільні, каб знішчыць сляды злачынстваў.

Аляксандр ЛУКАШУК,
член камісіі пры Вярхоўным Савеце БССР па справах ахвяраў рэпрэсій 20—50-х гадоў.

Ганарар перадаецца «Мартыралогу Беларусі».

ЧАРНОБЫЛЬСКИ ПРАЕКТ АБТ

Аб чарнобыльскім праекце Аб'яднаных Біблейскіх Таварыстваў свету распавёў нашаму карэспандэнту выканаўчы дырэктар гэтай арганізацыі, англійскі місіянер сп. Рычард Уэрдзінг-Дэвіс. Ён наведваў Беларусь у спрэчку з правамі шэраг сустрач з членамі рады Біблейскага таварыства Беларусі, праз якое замойлены праект будзе ачышчальны.

Што маецца ў чарнобыльскім праекце АБТ? Яго складаюць дзве часткі: першая — забеспячэнне вернікаў як забруджаных тэрыторый, там і ўсяе рэспублікі кнігамі Свяшчэннага Пісання, другая — дастаўка ленаў і політамінаў у лянкарні, дзе знаходзяцца хворыя з забруджаных тэрыторый. Па другім пытанні Р. Уэрдзінг-Дэвіса цікавіла нават колькасць лонкаў у бальніцах, каб дакладна судзіцца аб'ём дапамогі з рэальнымі патрабамі. Што тычыцца «духоўнай» часткі дабрачыннага праекта АБТ, дык ужо ў маі чэрвені ў Беларусь паступіць з Англіі 20 тысяч асобнікаў Новага Завета — у перакладзе на беларускую мову (аўтар перакладу Антон Луцкевіч), іншая рэлігійная літаратура.

НОВЫЯ АДРАСЫ МІЛАСЭРНАСЦІ

25 мая па запрашэнні вучняў навучальных устаноў горада Міхельштат на канікулы ў Германію выехалі 224 школьнікі з Брагіна, Хойнінаў, Нароўлі, Веткі. Гэтыя гурты, як вядома, знаходзяцца ў зоне, якая найбольш пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы. Дзеці з Беларусі праводзяць у гаспадарствах і сваях нямецкіх раўнасінаў месца.

Днямі з ФРГ на Беларусь дастаўлены 5 тон дзіцячага харчавання для пацярпелых ад радыяцыйнага забруджвання. Гуманітарны груз накіравала арганізацыя «Віла мёр» з горада Люхав.

Трэба падкрэсліць, што абедзве міласэрныя акцыі сталі магчымымі дзякуючы дамоўленасці з Беларускай дабрачынным фондам «Дзеці Чарнобыля», які ўзначальвае народны дэпутат БССР Г. Грушавы.

НАШ КАР.

АБ'ЯВА

**БЕЛАРУСКАЯ ОРДЭНА
ДРУЖБЫ НАРОДА
ДЗЯРЖАУНА
КАНСЕРВАТОРЫЯ**

ІМЯ А. В. ЛУНАЧАРСКАГА

аб'яўляе конкурс

на заняццёныя

вакантныя пасады

прафесарска-

выкладчыцкага складу

(для тых, хто мае

мінскую прапіску):

— кафедра фартэпіяна:

старшы выкладчык — 1.

Тэрмін падачы заяў —

адзін месяц з дня апу-

блікавання аб'явы.

Заявы і дакументы

згодна Палажэнню аб кон-

курсах накіроўваць на

імя рэктара на адрас:

220600, г. Мінск, вул. Ін-

тэрнацыянальная, 30. Да-

ведкі па тэл.: 27-49-42,

26-06-70.

Саюз пісьменнікаў

Беларусі выказвае

глыбокае спачуванне

народнаму паэту Бе-

ларусі Максіму ТАНКУ

з прычыны напатаку-

шага яго гора — смерці

дачы Веры Яўгенаўны.

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19.

Тэлефоны: прыёмная рэдакцыі — 33-24-61; намеснік галоўнага рэдактара — 33-25-25; адказны сакратар — 33-19-85; аддзел публіцыстыкі: Міхась ЗАМСКІ — 33-19-65; аддзел пісьмаў і грамадскай думкі: Людміла КРУШЫНСКАЯ, Марыя ГІЛЕВІЧ — 33-19-85; аддзел літаратурнага жыцця: Алякс МАРЦІНОВІЧ — 33-24-62; аддзел крытыкі і бібліяграфіі: Галіна КАРЖАНЕўСКАЯ — 33-22-04; аддзел літаратуры: Юрась СВІРКА — 33-22-04; аддзел музыкі: Святлана БЕРАСЦЕНЬ — 33-21-53; аддзел тэатра, кіно і тэлебачання: Жанна ЛАШКЕВІЧ — 33-21-53; аддзел выўленчага мастацтва і аховы помнікаў: Пётра ВАСІЛЕўСкі — 33-24-62; аддзел народнай творчасці і культасветработы — 33-24-62; аддзел навін: Віталь ТАРАС — 33-19-65; Юрась ЗАЛОСКА — 33-22-04; аддзел мастацкага афармлення: Уладзімір ТАБУШАЎ — 33-44-04; фотакарэспандэнт: Уладзімір КРУК — 33-24-62; бухгалтары — 26-86-40.

Пры перадруку просьба спасылацца на «ЛІМ». Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацыі.

Галоўны рэдактар Мікола ГІЛЬ.

Рэдакцыйная калегія:

Заір АЗГУР, Алякс АСПЕНКА, Анатоль БУТЭВІЧ, Анатоль ВЯРЦІНСКІ, Андрэй ГАНЧАРОВ (нам. галоўнага рэдактара), Уладзімір ГІЛЕП, Уладзімір ГІНЛАМЕДАУ, Лілія ДАВІДОВІЧ, Міхась ДРЫНЕўСкі, Алякс ЖУК, Галіна КАРЖАНЕўСКАЯ, Ігар ЛУЧАНОВ, Уладзімір НЯКЛЯЕУ, Нічыпар ПАШКЕВІЧ, Барыс САЧАНКА, Юрась СВІРКА, Рычард СМОЛЬСкі, Уладзімір СТАЛЬМАШОНАК, Віктар ТУРАУ.

Адказны сакратар Барыс ПЯТРОВІЧ.

Індэкс 63856

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЛІМ

Заснавальнікі:

САЮЗ ПІСЬМЕННІКАУ БЕЛАРУСІ
І МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ БССР.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.